



Гістарычны факт, што менавіта пад Віцебскам імператар Напалеон упершыню асабіста камандаваў сваімі войскамі. У губернарскія палацы ён пражыў аж два тыдні, толькі потым павёў армію на Смаленск і Маскву...



На Гродзеншчыне нямаюць мясцін, дзе «Звяду» любіць, паважаюць, а самае галоўнае — выліваюць. Адзін з нашых нядаўніх маршрутаў ляжаў праз такія «ўраджайныя» (у плане падпіскі) раёны, як Карэліцкі і Наварудскі.



Міністэрства аховы здароўя мае на мэце загадзя падрыхтаваць да ліпеня, калі пачне працаваць новая сістэма кантролю за рэцэптурным водпускам лекаў у аптэках. На той момант не павінна быць ніякага ажыятажу.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

СТАР 10

ГРАМАДЗЯН БЕЛАРУСІ, ЯКІЯ БУДУЮЦЬ ЖЫЛЛЁ, ДАКРЭДЫТУЮЦЬ НА РАНЕЙШЫХ УМОВАХ

Аляксандр Лукашэнка 17 красавіка падпісаў указ № 184, якім уносяцца дапаўненні і змяненні ў некаторыя ўказы кіраўніка дзяржавы, што рэгулююць сферу жыллёвага будаўніцтва. Сутнасць дакумента ў тым, што прадастаўленне льготных крэдытаў грамадзянам, якія заключылі крэдытныя дагаворы да ўступлення ў сілу ўказа ад 6 студзеня 2012 года № 13 «Аб некаторых пытаннях прадастаўлення грамадзянам дзяржаўнай падтрымкі пры будаўніцтве (рэканструкцыі) або набыцці жылых памяшканняў», і суправаджэнне гэтых крэдытных дагавораў у межах тэрміну іх дзеяння будучы ажыццяўляцца на ўмовах, прадугледжаных заключанымі крэдытнымі дагаворамі і дзеючым на момант іх заключэння заканадаўствам (з улікам прадастаўлення адтэрміноўкі ў адпаведнасці з ч. 2 падпункта 1.12 пункта 1 ўказа № 13).

Акрамя таго, у адпаведнасці з указам за ваеннаслужачымі, супрацоўнікамі Следчага камітэта, органаў унутраных спраў, фінансавых расследаванняў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях (незалежна ад звання), якія праходзяць службу па кантракту, захоўваюцца асноўныя ўмовы атрымання льготных крэдытаў, што раней былі прадугледжаны ўказам ад 3 красавіка 2008 года № 195 «Аб некаторых сацыяльна-прававых гарантыях для ваеннаслужачых, суддзяў і пракурорскіх работнікаў». У прыватнасці, за імі захоўваюцца права на атрыманне льготных крэдытаў пад 5 працэнтаў гадавых.

Замалоўваецца права ваеннаслужачых, супрацоўнікаў Следчага камітэта, органаў унутраных спраў, фінансавых расследаванняў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, а таксама пракурорскіх работнікаў і суддзяў, якія прыбылі ў Мінск і населеныя пункты Мінскага раёна ў сувязі з назначэннем на пасады, быць прынятымі на ўлік маючых патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў незалежна ад тэрміну пражывання ў Мінску і Мінскім раёне. Дакументам таксама ўдакладняюцца асобныя нормы ўказа ад 3 красавіка 2008 года № 195 «Аб некаторых сацыяльна-прававых гарантыях для ваеннаслужачых, суддзяў і пракурорскіх работнікаў» з улікам практыкі яго прымянення (у частцы аплаты расходаў па праездзе і пражыванню ваеннаслужачым, якія навуачыцца ў іншых дзяржавах, захавання за сем'ямі загінулых (памерлых) ваеннаслужачых права знаходзіцца на ўліку маючых патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў па месцы загінулага (памерлага) ваеннаслужачага). Указ уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

НАВУЧЭНЦАМ ШКОЛ І КАЛЕДЖАЎ БЕЛАРУСІ ДАЗВОЛЕНА ПРАЦАВАЦЬ У СКЛАДЗЕ СТУДЭНЦКІХ АТРАДАЎ

Навучэнцам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, якія дасягнулі ўзросту 14 гадоў, дазволена часова працаваць у складзе студэнцкіх атрадаў. Адпаведны ўказ № 181 «Аб арганізацыі дзейнасці студэнцкіх атрадаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь» Прэзідэнт Беларусі падпісаў 16 красавіка.

Ва ўказе дакладна вызначаны парадак фарміравання і зацвярджэння пераліку прыватных арганізацый, аб'ектаў, відаў работ. Упершыню ўдзельнікам студэнцкіх атрадаў устаноўлены ніжні парог аплаты працы ў памеры не ніжэйшым за мінімальную заработную плату. Штогод па краіне запланавана прадастаўляць не менш як 10 тыс. рабочых месцаў для ўдзельнікаў студэнцкіх атрадаў з далейшым павелічэннем іх колькасці.

У цэлым рэалізацыя норм ўказа будзе садзейнічаць павышэнню эфектыўнасці арганізацыі часовай занятасці моладзі ў вольны ад вучобы і работы час. Дакумент таксама накіраваны на спрашчэнне арганізацыі дзейнасці студэнцкіх атрадаў.


Указ уступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання. Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Аляксандр РАДЗЬКОЎ:

«НЕАБХОДНА ЗНАХОДЗІЦЬ БАЛАНС ПРЫВАТНАГА І ДЗЯРЖАЎНАГА ІНТАРЭСАЎ»

Аб гэтым заявіў учора журналістам першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Аляксандр Радзькоў, дзелічыцца ўражанымі ад наведвання шэрагу прадпрыемстваў і устаноў горада Ліды, перадае БЕЛТА.

«Ліда — гэта горад, інфраструктура якога ўспрымаецца як мадэль краіны: тут дзейнічаюць сельскагаспадарчыя і прамысловыя прадпрыемствы, дзяржаўны і прыватны бізнэс, ёсць сваё тэлебачанне і радыё. Таму цікава паглядзець, як дасягаецца баланс інтарэсаў паміж прыватным і дзяржаўным, паміж цэнтральнымі і мясцовымі СМІ, як людзі ставяцца да развіцця рэгіёна і краіны ў цэлым», — сказаў Аляксандр Радзькоў.



Аляксандр РАДЗЬКОЎ падчас наведвання Лідскага тэлерадыёаб'яднання.

Праект Канцэпцыі дзяржаўнай жыллёвай палітыкі Беларусі выносіцца на грамадскае абмеркаванне

Савет Міністраў Беларусі выносіць на грамадскае абмеркаванне праект Канцэпцыі дзяржаўнай жыллёвай палітыкі ў 2012—2015 гады, паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе ўрада.

Праект Канцэпцыі фармулюе мэты і задачы дзяржаўнай жыллёвай палітыкі. У праекце дакумента вызначаны катэгорыі грамадзян, якім аказваецца дзяржаўная падтрымка пры паліпшэнні жыллёвых умоў; нормы пастаноўкі на ўлік грамадзян, якія маюць права на паліпшэнне жыллёвых умоў з дзяржаўнай падтрымкай; вызначаны магчымасці паліпшэння жыллёвых умоў пры дапамозе развіцця эканамічных механізмаў (папэтка, сістэма будаўнічых эберажэнняў і інш.). Таксама ён змяшчае меры па развіцці індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва, рэгламентуе цэнаўтварэнне, арэндныя адносіны, тэхнічныя эксплуатацыйныя жылля і тарыфную палітыку. Усе зацвяжальныя асобы запрашаюцца да абмеркавання гэтага праекта дакумента да 15 мая 2012 года. Прапановы на яго дапрацоўку можна прысылаць на e-mail: hpolicy@government.by або на паштовы адрас: 220010, г. Мінск, вул. Саўецкая, 11 (Дом урада).

Тэкст праекта знаходзіцца па спасылцы: http://government.by/upload/concept_hpolicy_2012.pdf.



Фота Алены Кухарэвіч.

ЯКІЯ МЫ?

Нацыянальныя статыстычны камітэт усё падлічыў...

БЕЛАРУСЬ па колькасці насельніцтва займае 87-е месца ў свеце. 54% жыхароў нашай краіны складаюць жанчыны. Тры чвэрці жыхароў Беларусі — гараджане. Узровень нараджальнасці ў краіне недастатковы для простага ўзнікнення насельніцтва. На 1000 беларусаў у працаздольным узросце знаходзіцца 265 асоб маладзёжы за працаздольны ўзрост і 382 чалавекі старэй за працаздольны ўзрост... Такі, у агульных рысах, наш з вамі «партрэт», намалеваны Нацыянальным статыстычным камітэтам рэспублікі. А цяпер больш падрабязна...

У БЕЛАРУСІ НЕ ХАПАЕ МУЖЧЫН. Яны паведамліла на прэс-канферэнцыі намеснік старшын Нацыянальнага статыстычнага камітэта Алена КУХАРЭВІЧ, на 1000 мужчын у нашай краіне прыпадае 1152 жанчыны. Пры гэтым нараджаецца больш хлопчыкаў, чым дзяўчынак. І

ва ўзроставай групе да 15 гадоў на 1000 прадстаўнікоў мужчынскага полу прыпадае 946 прадстаўнікоў жаночага полу; ва ўзросце 16-32 гады — 959. Але ў больш старэйшым узросце суданосны мяняюцца: на 1000 мужчын ва ўзросце 33-49 гадоў прыпадае 1068 жанчын, ва ўзросце 50-64 гады — 1239 жанчын, ва ўзросце 65 гадоў і старэй — ужо 2159. Падобная дыспропорцыя абумоўлена высокай смертнасцю мужчын у працаздольным узросце.

У гарадской мясцовасці на 1000 мужчын прыпадае 1165 жанчын, у сельскай — 1113 жанчын. БЕЛАРУСЫ СКАСОЎВАЮЦЬ ШЛЮБ ЧАСЕЦЬ ВА ўзросце 25-34 гады. У 2011 годзе ў Беларусі зарэгістравана 87 тыс. шлюбав, або 9,2 шлюбу ў разліку на 1000 насельніцтва. Паводле статыстыкі, беларусы ўступаюць у першы шлюб пераважна ва ўзросце 24,5 года, беларусы — 26,6 года. Сярэдні ўзрост уступлення ў паўторны шлюб для жанчын складае 37,1 года, для мужчын — 40 гадоў.

Летась у Беларусі было скасавана 39 тыс. шлюбав, або на 2 тыс. больш, чым у 2010-м. На 1000 жыхароў краіны прыпала 4,1 развод. «Найбольш паказальнымі з'яўляюцца суданосны ліку разводаў да ліку заключаных шлюбав, якія знізіліся з 696 разводаў на 1000 заключаных шлюбав у 2000 годзе да 445 у 2011-м», — заявіла Алена Кухарэвіч.

Сельскія сям'і з'яўляюцца больш устойлівымі: у 2011 годзе ў горадзе на 1000 заключаных шлюбав саюзав прыйшоўся 461 развод, а ў сельскай мясцовасці — 366 разводаў. Найбольшая колькасць разводаў (чвэртая частка ад агульнай іх колькасці) прыйшлося на сямейныя пары, якія пражылі ў шлюбе 5-9 гадоў. Сярод скасаваных шлюбав найбольшая ўдзельная вага (больш за 40%) прыпадае на ўзрост 25-34 гады — гэта значыць на найбольш рапрадуктыўны ўзрост. Такія тэндэнцыі захоўваюцца ўжо на працягу многіх гадоў. Летась каля 57% сямейных пар пры разводзе мелі непаўналетніх дзяцей.

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 11°	Гродна	+ 10°
Віцебск	+ 12°	Магілёў	+ 12°
Гомель	+ 17°	Мінск	+ 11°

Курсы замежных валют, устаноўлены НБ РБ з 19.04.2012 г.

Долар ЗША	8070,00 ▲
Еўра	10570,00 ▲
Рас. руб.	273,50 ▲
Укр. грыўня	1005,76 ▲

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование (описание) имущества	Лот № 1. Станок фрезерный деревообрабатывающий С ЧПУ «Артмастер 2112». Лот № 2. Фильтр рукавный ФРБМ-1 для очистки воздуха.
Собственник (владелец) имущества	ООО «Видос-Нова»
Местонахождение (адрес) имущества	Витебский район, д. Сакольники, ул. Садовая, 12А
Стоимость имущества	Лот № 1 — 43 958 000 белорусских рублей Лот № 2 — 34 689 000 белорусских рублей
Место (адрес), дата и время проведения торгов	г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 323, 18 мая 2012 года в 11.00
Справочная информация об организаторе торгов	Хозяйственный суд Витебской области 210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 323, http://vitebsk.court.by/ Судебный исполнитель Новолоцкий Виктор Валерьевич, тел. факс. (80212) 49 13 44, (8 044) 757 63 00, старший судебный исполнитель Беродунин Алексей Александрович, тел. (80212) 49 13 40, (8044) 746 73 00
Условия и порядок проведения торгов	Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано: 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предосторожных законодательством. 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903000023 в 201 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 259, УИИ 300007670, не позднее 11 ч. 00 м. 18.05.2012 г. Минимальная величина первого шага — 5% от первоначальной стоимости лота. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

ХРОНИКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

КНДР АДМОВІЛАСЯ АД МАРАТОРЫЯ НА РАКЕТНЫЯ І ЯДЗЕРНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ

Паўночная Карэя адмовілася ад мараторыя на ракетныя і ядзерныя выпрабаванні, на якія раней улады краіны пайшлі па ўмовах пагаднення з ЗША ў абмен на марчовы дапамогу, паведамляюць інфармагенцты. МЗС КНДР распаўсюдзіў заяву, у якой растлумачыў, што Пхеньян з гэтага часу не абавязаны выконваць палажэнні адпаведнага пагаднення. Яно, у прыватнасці, прадугледжвала адмову ад тэсціравання ракет, а таксама прыпыненне праграмы ўзбагачэння ўрану ў ядзерным цэнтры ў Ёнбене. У афіцыйным паведамленні ўлады КНДР адзначылі: паколькі ЗША паруюць умовы дагавора, то Паўночная Карэя таксама больш не лічыць сябе абавязанай яго выконваць.

СКАРЛЕТ ЁХАНСАН МАЕ БЕЛАРУСЬСЬКІЯ КАРАНІ

У Маскве вядомая актрыса Скарлет Ёхансан на прэзентацыі новага фільма «Мціўчы», дзе яна іграе рускую шпёнку па мянушцы Чорная Удава, прызналася, што ў яе беларускія карані, паведамляюць інфармагенцты. «Мая сям'я родам з Мінска. І мая мама вельмі спадзяецца, што яны калі-небудзь туды з'ездзяць», — сказала Скарлет на прэс-канферэнцыі. Я прызналася актрыса, яе продкі пражывалі ў Беларусі і, хоць яна вырасла ў Амерыцы і зусім не ведае ніводнай славянскай мовы, у яе без цяжкасцяў атрымаваецца паўтарыць некаторыя рускія словы. На просьбу журналістаў сказаць што-небудзь па-руску Ёхансан упузнула вымавіла слова «боршч».

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ВУЗКАЕ АДЗЕННЕ СУР'ЭНА ПАГРАЖАЕ ЗДАРОЎЮ

Нашэнне адзення неадпаведнага памеру не толькі выглядае непрыяўна, але і можа выклікаць розныя праблемы са здароўем. У прыватнасці, запінае шыю штаны ці джинсы, якія робяць жывот візуальна больш «плоскім», павялічваюць ціск на ніжнюю частку жывата, што прымушае страўнікавую кіслату падымцца ў стрававод, выклікаючы пякотку. З часам гэта можа прывесці да запалення, язваў і нават раку стрававода, піша The Daily Mail.

Акрамя таго, штучнае сцягванне жывата змяняе дыяфрагму цалкам апускаяцца падчас дыхання, што можа выклікаць гіпервентыляцыю, прыступы панікі і стрэсавыя нетрыманне мачы. У мужчын нашэнне занадта вузкага адзення можа выклікаць грыжу, а кашулі з запінае вузкімі каўнярамі — павялічыць рызыка развіцця сур'ёзных хвароб вачэй. Ціск на ярэмную вену на шыі прыводзіць да павышэння ўнутранага ціску ў вочу, што з'яўляецца адной з асноўных прычын глаўкомы. Абмежаванне прытоку крыві да мозгу праз сонныя артэрыі прыводзіць да галаўнога болю, парушэння зроку і галавукружэння. Цесны абутак можа выклікаць дэфармацыю суставаў пальцаў ног і пры частым выкарыстанні стварае ідэальныя ўмовы для развіцця грыбка. Тое ж самае датычыцца ніжняй бялізны, асабліва з сінтэтычных матэрыялаў, якія не прапускаюць ваветра і вільгаць. У гэтым выпадку занадта вузкая бялізна можа выклікаць у жанчын цыстыт і малочніцу, а ў мужчын стаць прычынай бясплоддзя.

ЦІ МАГЧЫМА Ё БЕЛАРУСІ ПЕРАМАГЧЫ П'ЯНІСТВА?

Ніна ЖАЛІЗНОВА, дырэктар гаспадаркі «Азярышкі-Агра» Смалявіцкага раёна:

— Зразумела, магчыма. Бо Беларусь — гэта краіна працавітых і добрых людзей, а не гультэяў і п'яніц. Гэтая наваля пайшла да нас адкуль, і мы ў сілах агульнявы намаганні яе выкараціць. І пачынаць трэба з моладзі. Бо залучанае жаночае і мужчынскае п'янства наўрад ці паправіцца... Бацькам трэба выхоўваць сваіх дзяцей даўно прыгожымі, прывучаць да працы, а дзяржаве — гэту працу дастойна адпачаць. Каб у чалавека і думкі не ўзнікала «напіцца з гора», каб ён мог сабе дазволіць больш цікавае і карыснае баўленне часу, добраю вяртанку, драгую рыбу і г.д. Каштоўнасці і жыццёвыя прыярытэты фарміруюцца ў сям'і, таму трэба любіць сваіх дзяцей і паказваць ім стаючы прыклад.

Георгій Цюклоў, настаўніц храма ў гонар Святой Жываначальнай Тройцы ў Барысаве:

— Я думаю, што усё магчыма, калі ў гэту работу ўключаецца сам Гасподзь. Аб вольчэні ад алкаголіка трэба просіць Бога. Малітва, якая ідзе ад сэрца, валодае надзвычайнай сілай. Так, я нядаўна быў на семінары, дзе нам распавялі, што за мяжой закрываюць некалькі абартыўных дамоў, побач з якімі штодзень маліліся вернікі. Неабякавыя людзі прасілі Усявышняга, каб ён прымусяў будучы маці апамятацца, не забываць сваіх дзяцей. І што вы думаеце, большасць выцвяржалі гэтым малітвай, яны разварочваліся і сыходзілі. А абартыўныя дамы цярпелі выдаткі і зачыніліся. І такіх прыкладаў, калі малітва перамагла, дастаткова шмат. Таму трэба маліцца ўсім, каго хвалюе праблема п'янства і святарам, і сваякам, чые дзеці, бацькі п'юць, і, безумоўна, самім п'ішчым людзям, якія зразумелі, што гінуць, што трэба выратавацца.

Аляксей ХАДОРКІН, урач-псіхатэрапеўт:

— Перамагчы немагчыма. Дабіцца ж зніжэння колькасці патэнцыйных алкаголікаў, асабліва сярод моладзі, цалкам рэальна. Па-першае, з дапамогай масіраванага ўздзеяння СМІ. Іс задача — сфарміраваць негатывны вобраз алкаголіка, асуджанага на дэградацыю, пазбаўленне перспектывы, заробку. На жанчын можа паўплываць акадэнт на негатывны ўплыў спіртнога на знешнасць. Урачы ўжо даўно прыйшлі да высновы, што 90% «дзяцей надзеі» (дзіця і псіхічна неўнаўнартасных) нараджаюцца у тых бацькоў, якія ўмоўна ў пятніцу, суботу ўжывалі алкаголь. Я б рэкамендаваў зярнуць увагу на англійскі вопыт. Там цыгарэты знялі з вільчын, каб не спакважылі яны пачкамі падлеткаў. Тое ж самае я зрабіў бы і ў нас. Прыняў бы з вільчын алкагольныя напоі. Я выступаю не за сухі закон, ён праблемы не вырашыць, а за тое, каб бутэлькі з прывабнымі тэтыкеткамі ў беларускі крамах не было відаць. І, безумоўна, забараніў бы рэкламу піва на ТБ.

Надзея ДРЫЛА.

ЯГО СВЯТАСЦІ ПАПУ РЫМСКАМУ БЕНЯДЗІКТУ XVI

Ваша Святысць,

Сардэчна вішную Вас з нагоды сёмай гадавіны пачатку Пантыфікату.

Ваша плённая дзейнасць, накіраваная на распусюджванне ідэалаў хрысціянства, умацаванне агульначалавечых прынцыпаў справядлівасці, добра і міласэрнасці ва ўсім свеце, з’яўляецца найлепшым прыкладам самаададнага служэння людзям.

Шчыра дзякую Вашай Святысці за асабістую ўвагу да развіцця адносін з нашай краінай і добрае стаўленне да сувераннай беларускай дзяржавы. Карыстаюся гэтай нагодай, каб выказаць спадзяванне на далейшае пашырэнне супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Святым Прасіслам.

Прыміце, Ваша Святысць, пажаданні добрага здароўя і поспехаў у выкананні адказнай апостальскай місіі, а таксама запэўненне ў маёй вельмі высокай павазе.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

ІНВЕСТПРАЕКТЫ ФАРМАЦЭЎТЫЧНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ У 2012-2015 ГАДАХ ІЛЬГОТНА ПРАКРЭДЫТУЮЦЬ НА \$95,3 МЛН

Фармацэўтычным арганізацыям будзе аказана дзяржпадтрымка на рэалізацыю інвестыцыйных праектаў. Адпаведны ўказ № 174 «Аб некаторых мерах па развіцці фармацэўтычнай прамысловасці» Прэзідэнт Беларусі падпісаў 16 красавіка.

Дакументам прадугледжана ў 2012-2015 гадах ільготнае крэдытаванне банкамі інвестыцыйных праектаў па мадэрнізацыі, рэканструкцыі дзёзючых і стварэнні новых вытворчасцяў на агульную суму, эквівалентную \$95,3 млн. Крэдытаванне будзе ажыццяўляцца пад гарантыі ўрада.

За кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту прадугледжана кампенсацыя 75 працэнтаў стаўкі па крэдыце, а таксама вызваленне фармацэўтычных арганізацый ад выплаты мытных пошлін і падатку на дабаўленую вартасць па тэхналагічным абсталяванні і комплектах, неабходных для рэалізацыі інвестыцыйных праектаў.

Прадугледжваецца таксама выдзяленне ў 2012-2015 гадах бюджэт­ных сродкаў у эквіваленце \$44 млн на набывццё ліцэнзій на лекавыя сродкі для лячэння сацыяльна значных захворванняў, на асаваенне новых лекавых сродкаў, пашырэнне прадукцыі на знешніх рынках (у тым ліку прывядзенне экспертызы, даклінічных і клінічных выпрабаванняў, рэгістрацыю таварных знакаў і іншае).

Умовамі аказання фармацэўтычным арганізацыям дзяржаўнай падтрымкі, прадугледжанай ўказам, з’яўляюцца дасягненне ім у 2012-2019 гадах паказчыкаў па рэнтабельнасці продажаў у прамысловасці, удзельнай вазе адгрукжанай навацыйнай прадукцыі ў агульным аб’ёме адгрукжанай прадукцыі, а таксама забеспячэнне тэрмінаў уводу аб’ектаў у эксплуатацыю пры рэалізацыі адпаведных інвестыцыйных праектаў.

Уста­наўленне льготнага рэжыму падаткаабкладання і фінансавай падтрымкі інвеставання ў развіццё фармацэўтычнай прамысловасці дасць магчымасць да 2015 года павялічыць аб’ём вытворчасці лекавых сродкаў у натуральным выражэнні на таблетках на 70 працэнтаў, па капсулах — у 2 разы, аб’ём экспарту — у 3,7-4 разы адносна 2010 года. Указ уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

У БЕЛАРУСІ ЁДАСКАНАЛЬВАЕЦЦА ЗАКАНАДАЎСТВА Ё СФЕРЫ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ РЫНКУ КАШТОЎНЫХ ПАПЕР

На гэта накіраваны ўказ № 176 «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 красавіка 2006 г. № 277», які Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэна падпісаў 16 красавіка 2012 года.

У прэс-службе падкрэслілі, што гэты дакумент прызначаны ўдасканаліць заканадаўства ў сферы функцыянавання рынку каштоўных папер, узмаціць дзяржаўны кантроль за дзейнасцю на рынку каштоўных папер. Указам пашыраны пералік асоб, якія маюць права на атрыманне канфідэнцыяльнай інфармацыі аб дэпанентах.

Права на атрыманне такой інфармацыі прадастаўлена Дзяржаўнаму камітэту па маёмасці — у частцы акцый, якія знаходзяцца ў ўласнасці Беларусі, у тым ліку гаспадарчым веданні рэспубліканскіх унітарных прадпрыемстваў, і (або) яе адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак, у тым ліку гаспадарчым веданні камунальных унітарных прадпрыемстваў; аблыканкамам і Мінскаму гарвыканкаму — у частцы акцый, якія знаходзяцца ва ўласнасці адпаведных адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак, у тым ліку гаспадарчым веданні камунальных унітарных прадпрыемстваў.

Выкарыстанне Дзяржкаммаёмасцю, аблыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам названай інфармацыі аб дэпанентах будзе ажыццяўляцца з улікам яе канфідэнцыяльнасці ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

Для выключэння выпадкаў выпуску аблігацый неплацежаздольнымі эмітэнтамі ўказам прадугледжваецца магчымасць дзяржаўнай рэгістрацыі аблігацый толькі пры ўмове адпаведнасці эмітэнта аблігацый крытэрыям плацежаздольнасці.

У сувязі з гэтым указам уведзены абавязак эмітэнтаў аблігацый прадстаўляць для іх дзяржаўнай рэгістрацыі дадаткова да дакументаў, устаноўленых заканадаўствам, разлік каэфіцыента бягучай ліквіднасці і каэфіцыента забеспячэнасці ўласнымі абаротнымі сродкамі, а таксама бухгалтарскую справаздачнасць за апошні справаздачны год і квартал, што папярэднеічае кварталу, у якім прынята рашэнне аб выпуску аблігацый.

Калі значэнне каэфіцыента бгучай ліквіднасці і (або) каэфіцыента забеспячэнасці ўласнымі абаротнымі сродкамі ніжэйшае за нарматыўныя значэнні каэфіцыентаў, што зацявараджаюца ўрадам, то юрыдычным асобам будзе адмоўлена ў дзяржаўнай рэгістрацыі аблігацый.

У мэтах выключэння ўмоў для ажыццяўлення прывторных або неспраўд­ных здзелак у працэсе размяшчэння аблігацый і далейшага выкупу такіх аблігацый эмітэнтам або іх куплі ў працэсе абарачэння іншымі асобамі ўказам прадугледжваецца магчымасць адчуэння набытых у час перша­на­га размяшчэння аблігацый толькі пасля поўнай аплаты кошту гэтых аблігацый пакупніком.

У БЕЛАРУСІ ЁЗМОЦНЕНА САЦЫЯЛЬНАЯ ПАДТРЫМКА КЛІНІЧНЫХ АРДЫНАТАРАЎ

Адпаведны ўказ № 177 «Аб некаторых пытаннях прафесійнай падрыхтоўкі ўрачоў-спецыялістаў у клінічнай ардынатуры» кіраўнік дзяржавы падпісаў 16 красавіка.

Пад клінічнай ардынатурай маецца на ўвазе форма прафесійнай падрыхтоўкі ўрачоў-спецыялістаў, заснаваная на прынцыпах індывідуальнага навучання, накіраваная на палгьбленне прафесійных ведаў і ўдасканаленне практычных навыкаў, асаваенне перадавых медыцынскіх тэхналогій, вырашэнне задач кадравага забеспячэння аховы здароўя.

Ва ўказе прадугледжана, што фінансаванне расходаў, звязаных з падрыхтоўкай урачоў-спецыялістаў у клінічнай ардынатуры, ажыццяўляецца са сродкаў рэспубліканскага бюджэту і іншых крыніц, якія не забаронены заканадаўствам, напрыклад, за кошт уласных сродкаў грамадзян, сродкаў наймальніка.

У дакуменце адностраваны асноўныя пытанні накіравання ўрачоў у клінічную ардынатуру, прадастаўлення клінічным ардынатарам сацыяльных (у тым ліку матэрыяльных) гарантыі (назначэнне стывендыі, захаванне заробатнай платы па месцы работы, аплата праезду да месца праходжання клінічнай ардынатуры і назад, расходу за карыстанне жылым памяшканнем, сутачных, камандзіровачных расходаў), асаблівасці іх рэалізацыі пры дээннай і звычайнай формах навучання.

Прынцыпе ўказа не запатрабуе дадатковых фінансавых затрат з рэспубліканскага бюджэту і з’яўляецца адным са складнікау ў сістэме захадаў паслядоўнага ўдасканалення прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі, асвоеныя ва ўсіх рэгіёнах краіны перадавых медыцынскіх тэхналогій.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

У БЕЛАРУСІ АДЗНАЧАЕЦЦА ПАЛЯПШЭННЕ ЭКАНАМІЧНАГА СТАНОВІШЧА НА ЁСІХ УЗРОЎНЯХ

У Беларусі адзначаецца паліўшэнне эканамічнага становішча на ўсіх узроўнях: і падпрпрыемстваў, і рэгіёнаў, і ў цэлым краіны. Аб выніках работы эканомікі за I квартал 2012 года Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэну 17 красавіка далажыў прэм’ер-міністр Міхаіл Мясніковіч.

У пачатку сустрэчы кіраўнік дзяржавы адзначыў, што вынікі работы за першы квартал 2012 года прадманструюць агульняа тэндэнцыі і паказуць на тыя вынікі, якія можна мець у канцы года, а таксама дапамогуць выявіць фактары, якія насцярожваюць.

Аляксандр Лукашэнка пацікавіўся тым, як вы­конваецца ўсё даручэнне, што датычыцца праб­лемных прадпрыемстваў. «У нас іх няма­ла, я не скажу, што гэта катастрофа і што гэта буйныя прадпрыемствы, але ёсць пара-тройка сярэдніх, і ёсць дробныя, але пытанне не ў гэтым, а ў тым, што там працуюць людзі. Як я бачу, на некаторых з гэтых прадпрыемстваў і «пятая калона» пачынае падпрацоўваць, падбухторваць людзей, клікаць на вуліцы і г.д. Дзякуй богу, што ў нас людзі разу­мныя. Але тым не менш мы не павінны даваць падставы і ператвараць прадпрыемствы ў аб’ект нейкай палітычнай барацьбы, як гэта робіцца ў нашых суседзях», — сказаў Прэзідэнт.

Яшчэ адно праблемнае пытанне, акрэсленае кі­раўніком дзяржавы, датычыцца дзейнасці ў краіне банкаў з замежным капіталам. Прэзідэнт нагадуў, што ўжо звяртаў увагу на гэта пытанне і прэм’ер-міністра, і кіраўніка Нацбанка. «Мяне ўсё больш апошнім часам насцярожвае факт, і ў мяне дастаткова інфармацыі па гэтых фактах, калі замежных банкі, каб прыцягнуць сабе сродкі нашых буйных прадпрыемстваў, якія ў асноўным прыносяць у краіну валюту, пачынаюць задобрываць, а часам і прагражаць: крэдыт не атрымаеце. Або наадварот: мы вам крэдыт дадзім, ён таннейшы, чым у беларускіх банках, але ўсе вашы разліковыя рахункі павінны быць у нашым банку. Гэта значыць, уся валюта павінна наступаць толькі ў замежных банкі, і ні ў якім выпадку рахункіаў прадпрыемстваў не павінна быць у беларускіх банках», — адзначыў Прэзідэнт.

«Ідзе наперад на прадпрыемствы, буйныя падпры­емствы. Гэта недапушчальна. Калі я ўжо вазьмуся за гэта пытанне, то вы ведаеце, мала камусці не будзе. Такая практыка тут недапушчальная, ката­гарычна! Таму запраіце непасрэдна кіраўнікоў гэтых банкаў, усе яны з’яўляюцца беларускімі грамадзя­намі, і папярэдыце, што з іх пачнём!», — папярэдыў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым ён падкрэсліў: «Кан­курэнцыя павінна быць, але добрасумленная».

Прэм’ер-міністр далажыў, што ў мэтах выка­нання раней дадзенага даручэнняў сёння беларускія прадпрыемствы маюць прабле­мы адкрыць рахункі за мяжой толькі з дазволу Нацыянальнага банка, рух сродкаў па гэтых рахунках кантралюецца на­лежным чынам. У час сустрэчы быў звернута ўвага на тое, што некаторыя камерцыйныя банкі, асабліва з замежным капіталам, выкарыстоўва­юць цржажасці некаторых прадпрыемстваў, пачы­наючы ўцягваць іх у не зусім сумленныя здзелкі, прапаноўваючы пад залог маёмасць, прадастаў­ляючы адносна льготныя або больш ільготныя, чым склаліся на фінансавым рынку, паслугі.

Урад будзе праводзіць дадатковую работу з адпаведнымі камерцыйнымі банкамі для таго, каб тут была празрыстая схема, каб гэта не было звязана з якімі-небудзь ускладненнямі, якія мо­гуць разглядацца ў далейшым як нейкі рэйдарскі захоп або што-небудзь аналагічнага прыяўлення.

«Будзем працаваць з гэтымі юрыдычнымі асобамі, канкрэтныя ўстаноўкі дадзены, тут дастаткова дзяржаўных рэгулятараў, якія змогуць забяспечыць абарону інтарэсаў краіны ў гэтым сектары», — сказаў прэм’ер-міністр.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу таксама на працэс рэалізацыі дзяржаўных праектаў. Паводле яго меркавання, тут не заўбэды рацыянальнае расхо­дуюцца бюджэтныя сродкі. «У нас часам наізраецца поўны разбой у рэалізацыі тых ці іншых дзяржаўных праграм. Я прыводзіў ужо прыклад магілёўскага аўтадарогі, якую будуюць, напэўна, ужо гадоў пяць. Я тыдзень таму яшчэ раз паглядзеў гэту дарогу. Са праўдны непарадак! Гэта помнік злчынстваў. Гэта можа занесці ў актыў, што там проста злчынна трацяцца грошы», — сказаў Прэзідэнт.

«Я прыводзіў канкрэтныя прыклады, вы мне абяцалі, што ў верасні, гэта дарога будзе ўведзена ў эксплуатацыю ў поўным аб’ёме», — падкрэсліў

«НЕАБХОДНА ЗНАХОДЗІЦЬ БАЛАНС ПРывАТНАГА І Дзяржаўнага Інтэрэсаў»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пры гэтым ён адзначыў, што Ліда з’яўляецца знакавым горадам і з пункту гледжання брандаў; у райцэнтры выпускаюцца вядомыя назвы мыла, сельскагаспадарчай тэхнікі, фарбы і г.д.

Гаворачы аб наведванні прадпрыемства «Каскад», Аляксандр Радзькоў адзначыў, што гэта прыклад прыватнага бізнесу, які знайшоў для сябе новую вытворчую нішу і выпусае ўнікальныя свяцільні з прымяненнем найноўшых тэхналогій. Пры гэтым ён высока ацаніў майстэрства лідскіх умельцаў, падкрэсліўшы, што іх прадукцыя абсталяванне Влкіі тэатр оперы і балета ў Мінску, Нацыянальная бібліятэка. Прадпрыемства мае шмат заказаў з-за мяжы, разам з тым мае патрэбу ў пашырэнні рынкуаў збыту.

Гэта праблема ўзнімалася і на сустрэчы Аляксандра Радзько­ва з працоўным калектывам прыватнага прадпрыемства. Першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта адзначыў, што неабходна падтрымліваць тых прадпрымальнікаў, якія ўжо знайшлі магчымасці для вядзення бізнесу ў пошуку заказчыкаў для іх прадукцыі. «Яны самі вядуць гэту работу, але не ў такім маштабе, як у гэтым магілі б ім дапамагчы кіраўніцтва рэгіёну або ўрад», — сказаў ён.

Аляксандр Радзькоў таксама наведваў рэдакцыю «Лідскай газе­ты» і КУП «Лідскае тэлерадыёаб’яднанне». Ён дэталёва азнаёміўся з працэсам збору, апрацоўкі і падрыхтоўкі да выхду ў эфір інфармацыі ў тэлерадыёаб’яднанні, наведваў радыёстудыю, мантажную, потым працамаўляў з журналістамі. Ён цікавіўся пытаннямі вытворчасці праграм, фінансавання, рэйтынгам, магчымасцямі стажыроўкі супрацоўнікаў, праблемамі, а таксама перспектывамі развіцця аб’яднання. Пасля азнаямлення з тэхналагічным працэсам Аляксандр Радзькоў паразмаўляў з працоўным калектывам.

Журналісты звярнуліся да яго з просьбай аказаць садзейнічанне ў абнаўленні апаратуры, якая з’яўляецца дарагой, а таксама папрасілі аказаць садзейнічанне ў будаўніцтве новага будынка студыі, паколькі самастойнае будаўніцтва аб’яднанню не пад сілу. Аляксандр Радзькоў паабяцаў дапамагчы ў выдзяленні неабходнай апаратуры журналістам. А пытанне будаўніцтва новага будынка студыі патрабуе дэталёвай прапароўкі, дадаў ён.

Аказаць таго, Аляксандр Радзькоў звярнуў увагу журналістаў на неабходнасць павышэння іх прафесійнага майстэрства, грунтоўнай падрыхтоўкі да сустрэч з суб’сעדнікамі.

Аляксандр Радзькоў таксама пагадзіўся з прапановай журналістаў аб тым, што некаторыя падрыхтаваныя ім праграмы могуць быць запатрабаваны і на цэнтральных каналах. «Мы можам выкарыстоўваць іх (мясцовыя тэлерадыёкампаніі. — Заўвага БЕЛТА) як карпункты», — сказаў ён. Пры гэтым дадаў, што гэтыя праграмы павінны быць высокапрафесійна падрыхтаваны і мець высокі рэй­тынг у гледачоў.

У другой палавіне дня першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта наведваў ліцэй нумар 1 г. Ліды і «Лідсельмаш».

кіраўнік дзяржавы, звяртаючыся да прэм’ер-міністра. — Тэрміны не пераносяцца. Гэты разбой праекціроўшчыкаў і будаўнікоў спыніць!»

Пры гэтым Прэзідэнт папярэдыў, што такія выпадкі не павінны паўтарыцца пры будаўніцтве дарогі на Гомель. «Не дай бог гэта паўторыцца, калі мы раз­вязкі робім для таго, каб забяспечыць з’езд на поле. Вось я на верталёце спецыяльна падняўся, думаў: жалеабетонныя развязкі, можна было пабудоваць 20 км сельскіх дарог, прытым у асфальтабетоне, куды яны гэту развязку зрабілі, куды там з’езджаць? Там поле і за 5 км ад поля так званая неперспектыв­ная вёска, дзе засталася два-тры двары. Непарадак! Куды глядзяць праекціроўшчыкі? Вы ўяўляеце, якія гэта затраты?!» — абурэўся кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт прывёў прыклад і з азеланеннем праек­тэкта Пераможаўку ў Мінску. «Навошта з гэтай раздзяляльнай паласы кожны год вымаць грунт на паўметра, потым на гэта ж месца завозіць новы грунт, сеяць траву, накрываць плёнкай? Навошта? Там трава самая яэліёная, ідзе такая яэліёная травы не бачыў, як на гэтым газоне. Не, трэба ўсё гэта калупаць. Ну добра, пачалі калупаць. Але там уручную ўсё трэба рабіць. Але не, дзясць МАЗаў стаіць, тры пагрузчыкі з дзясцікубавым каўшом і чорт ведае колькі тэхнікі. Вось вам, здавалася б, дробны прыклад, а гэта ж затраты!», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы ўвальваем велізарныя сродкі. Мы ніколі так багатымі не будзем», — падагульніў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка зноў закрануў прабле­му, якая знаходзілася ў цэнтры ўвагі ў час яго нядаўняга наведвання Брэсцкай вобласці, — да­памогі з рэалізацыі сельскагаспадарчай прадук­цыі жыхароў Столінскага раёна.

«Вельмі добрая зямля. Я пабываў у Аляшанах, Давыд-Гарадку, там усё ў цяплячках, людзі начуноў пацмак, пецкамі ацяпляюць гэтыя цяпляці, атрымлі­ваюць ураджай, хто агрукі, хто пямідоры і гэтак далей. Чаму мы аддалі бандытам гэтых людзей? Гэта нават не камерсанты з Расіі прыезджалі. Гэта не бізнэсменны — гэта бандыты прывязджаюць, за бясцэнак забіраюць прадукцыю і перапрадаюць у тры разы даражэй ў Расію або нават у Белару­сі. Чаму мы не можам забраць гэту прадукцыю? Такім чынам накіраем грошы ў людзей або калі ж перапрададзем, то пакінем у бюджэце гэтыя грошы. Няўжо гэта такая праблема?» — задаў рытарычнае пытанне Прэзідэнт.

«Там жа ўсё арганізавана: прыезджкі, ацэнь­вай гэтыя агрукі, забірай і рэалізуйце. Тым больш людзі гатовы дамоваціца, — дадаў ён. — Таму трэба паглядзець і купіць у людзей усё, вывезці ў Мінск, іншыя гарады і прадаць. Нельга кідаць людзей, гэта нашы людзі, тым больш мы ж іх арыентавалі на тое, каб яны самі займаліся вы­творчасцю на гэтай зямлі!»

«Тое ж самае: я гляджу, балбатолагія ідзе з нейкімі ўсмешкамі па мармуровым мясе. Сёння страва не ў Еўропе, а ў Маскве з гэтым марму­ровым мясам каштуе \$45 у рэстаране. Можна за \$15 за кілаграм прадаць мясца. А мы купіліем у сялян, напрыклад, для параўнання, па \$2 долары звычайнае мяса. Выгадна вырошчваць? Выгадна. Але мы ж не стварылі ўмовы. Людзі скардзяцца: мы вось выгадалалі, паказваюць мне жывёлу — забірчыце яе, каб нам было хоць крышку рэнтабельна, хоць у нуль. А чаму нерэнтабельна? Таму што гэта каш­туюнае мяса, завозілі пароды імпартнай жывёлы, затраты пакуль значныя, мы ў іх па \$2 закупіліем гэта мяса. Чаму? Таму што няма перапрацоўкі і збыту. Сёння ў Расіі шалёны попыт на гэта мяса. Ды і ў Беларусі хутка з’рауюмеоць, што гэта вельмі карысна. І гэта я рабілю не столькі таму, каб новы від прадукцыі асвоіць. У раёне Прыпціў пустыюць вельмі вялікія участкі зямлі, на якіх можна пасвіць жывёлу. Да таго ж яна не патрабуе асаблівых умоў утрымвання», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«І жывёла прыносіць карысць. Вось што мя­не найбольш хвалювала, таму я і распрадзіўся стварыць гэтыя стакі. І ўжо многія стварылі. Але паколькі цяпер няма тэхналогіі перапрацоўкі і продажу асобна і няма метадалогіі асобна ўста­навіць цэны, там усё гэта можна загубіць», — ад­значыў Прэзідэнт.

Ён нагадуў, што даў даручэнне віцэ-прэм’еру Міхаілу Русаум разабрацца з гэтым пытаннем. «Неадкладна трэба ўмяшчаці! Трэба пабудоваць на Палесці завод па перапрацоўці, паставіць лініі, гэта нічога не каштуе, гэта два месяцы — прывёз і зманціраваў лінію, ажыццявіць там забой жывёлы,

Дзяржаўная сацыяльная палітыка будзе накіравана на апераджальны тэмп росту даходаў насельніцтва

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Каментуючы заклікі некаторых апазіцыйных дзёзчаў аб байкатаванні маючых адбыцца выбараў у парламент, Уладзімір Андрэйчанка канстатаваў, што «выбары павінны прайсці ў адпаведнасці з Канстытуцыяй, і яны пройдуць, падасту для іх байкатавання абсалютна няма. Ён лічыць надуманым пытанні, што датычацца так званых палітэна-вольных і нібыта не адпавядаючага еўрапейскім нормам выбарчага заканадаўства. «Палітычны зьяноўлены ў Беларусі няма, ёсць тыя, хто ўчынюі крёмінальныя злчынствы, а ў выбарчым заканадаўстве ўлічаны ўсе заўвагі БДПЧ АБСЕ», — заявіў ён.

На думку спякера, заклікі да байкатавання выбараў у парламент, таксама як і санкцыі супраць суверэннай Беларусі, выкліканы тым, што некаторым дзяржавам ЕС не падабаецца, што краіна выбрала шлях на інтэграцыю з Расіяй і Казахстанам, тое, што краіна жыве па сваіх законах. «Мы суверэнная дзяржава і паважаем сябе», — падкрэсліў Уладзімір Андрэйчанка.

■ Беларусь — Кітай

ПЕРСПЕКТЫВАМ ПАРТНЁРСТВА — ПАДТРЫМКА СМІ

Учора ў Інстытуце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта прайшоў семінар «Актульныя пытанні медыянага забеспячэння стратэгічнага партнёрства і ўзаемадзьяння рэгіёнаў Беларусі і Кітая». Яго ініцыятарам выступіла кафедра замежнай журналістыкі і літаратуры вышэйна­званага Інстытута.

На запрашэнне ўніверсітэта адгукнуліся прадстаўнікі органаў дзяржаўнага кіравання, спецыялісты ў галіне знешнеэканамічных сувязяў з рэгіёнаў, сродкаў масавай інфармацыі краіны. Тэме асвят­лення беларуска-кітайскага ўзаемадзьянення ў розных сферах былі прысвечаны выступленні намесніка міністра інфармацыі Уладзіміра Матусевіча, рэктара БДУ, доктара тэхнічных навук, акадэміка НАН Беларусі Сяргея Абламейкі, дырэктара Інстытута журналістыкі БДУ Сяргея Дубовіка, Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Беларусі Гун Цзяньхэй і іншых.

Больш падрабязна аб гэтым семінары, прысвечаным пер­спектывам партнёрства Беларусі і Кітая, чытайце ў наступным нумары.

Леанід ТУГАРЫН

19 красавіка 2012 г. **ЗВЯЗДА**

яшчэ дастаткова высокай, — для гэтага ёсць аб’ектыўныя прычыны. Але патанненне таксама можа ажыццяўляцца за кошт гэтых сродкаў», — сказаў прэм’ер-міністр.

Што датычыцца работы ў цэлым эканомікі краіны, то, паводле статыстыкі, за студзень-люты гэтага года склалася дадатнае салдаў у памеры \$838 млн. Гэтыя звесткі ўключаюць не толькі гандлёвы абарот. Расце прыток валюты ў краіну, перавышчыўшы амаль на \$900 млн яе адток.

Такім чынам, паліпшэнне эканамічнага становішча адзначаецца на ўсіх узроўнях: і прад­прыемстваў, і рэгіёнаў, і ў цэлым краіны. Рады і тавараабарот. Калі ў студзені ён складуў 103,5 працэнта да даволі высокага ўзроўню першага квартала 2011 года, калі быў павышшны попыт на прадукцыю, у сакавіку гэтага года ён павялічыўся яшчэ на 10,5 працэнта.

Прэзідэнт адобрыў падышоў, прапанаваныя ўрадам, аб неабходнасці павышэння стаўкі першага разраду ў межах 5 працэнтаў з 1 мая для бюджэтных і прыватнаваных чы і катэгорыі работнікаў. У мэтах выканання даручэнняў Прэзідэнта створана сістэма, якая дзе магчымасць прадпрыемствам самастойна ргуляваць пытанні аплаты працы, і многія прадпры­емствы даволі паспяхова выкарыстоўваюць гэты механізм. Вялікая колькасць, у асноўным горада­ўтваральныя, сістэмаўтваральныя, прадпрыемстваў мае дастаткова высокі ўзровень аплаты працы.

Дыялогі «Звядзі»

СТАРАЖЫТНАЕ СМЕЦЦЕ — СКАРБНІЦА ДЛЯ САПРАЎДНАГА ГІСТОРЫКА

Ігар Марзалюк родам з Краснапольшчыны. Яго бацька — настаўнік гісторыі. Уплыў яго быў настолькі вялікі, што будучы прафесар ужо з пачатковай школы ведаў, што будзе гісторыкам. Першым крокам да любімай прафесіі сталі кнігі: «Замкі Беларусі» Міхаіла Ткачова, «Ажываюць сьвія стагоддзі» Георгія Штыхава (які, дарэчы, пазней стане навуковым кіраўніком Марзалюка, калі той пісаў кандыдацкую дысертацию). Назіранні на летніх канікулах за археолагамі, якія працавалі ў Мірскаму замку, умацавалі памкненні хлопчыка да краўніцка да старажытных таямніц. Падлеткам яго цягнула ў бок мікрабіялогіі, потым астраноміі, лезаснаўства, але ўсё ж наступныя гады пераканалі, што Марзалюк — прыроджаны гісторык.

Лаўрат спецыяльнай прэміі Магілёўскага аблвыканкама «Чалавек года» — Ігар Марзалюк, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар.



У ПОШУКАХ СТАРАЖЫТНАГА СМЕТНІКА

— Археалагічная ўдача — капрызная дама, так? — Аднойчы мы капалі там, дзе ў Магілёве драматычны тэатр: усё было сумна, корпацца надакучыла, і я зусім не спадзяваўся на нешта цікавае. І раптам — «вылазіць» з зямлі пярняя кафля (сярэдзіны XVII стагоддзя) з элементамі гарадскога герба і выявамі рыцаря! Гэта, напэўна, быў стары калодзеж, куды выкідалі усё непатрэбнае. Я не мог паверыць, што так пашанцавала. Гавораць жа, што жонкі археолага марыць знайсці свой старажытны сметнік, і той быў мой.

каштоўнасці лавіна перапраўляюцца ў Расію і там рэалізуюцца. — Няжур усё так дрэнна? — Выйдзіце ў інтэрнэт ды паглядзіце, колькі рэчэй, якія знайшлі ў нашай зямлі, цяпер выстаўлены на продаж. Колькасць «чарнушнікаў» проста велізарная! Цяпер ад гэтых капальнікаў асабліва церпяць помнікі эпохі бронзы, жалеза, сярэднявечча. Бо там ёсць рэчы, якія можна прадаць, і зрабіць гэта вельмі выгадна.

Ведаеце, нават у невялікім Ізраілі ёсць археалагічная паліцыя, а ў нас — няма. Няхай тады аховы археалагічных помнікаў зоймецца інспекцыя аховы прыроды — няхай пільнуюць і штрафуюць. Чаму ж не?

ТЫСЯЧАГАДОВАЕ КАХАННЕ

— Якая самая каштоўная і самая дзіўная археалагічная знаходка ў вашым жыцці? — Ну, я пастаянна з крыкам «Банзай!» вылятаю са сваіх раскопак. Самая дзіўная для мяне гісторыя здарылася, калі мы раскопалі курган і знайшлі пахаванне, у якім ляжала жанчына. Яна была брутнейшая — гэта высветлілася, калі я знайшоў пасму валасоў. Альбо іншае пахаванне — ваяра. Як мае быць — па абрадзе, з поясам. А побач з ім ляжыць жаночы дар: маленькая абламаная частка скроневага кальца, якую жанчына паклала ў магілу. Адала мала і паклала...

— Гэта, напэўна, быў знак адданасці каханаму мужчыну, якія пайшоў з жыцця... — Усё гэта адбылося шмат стагоддзям таму. Гэта быў курганны магіліны непадалёк ад Магілёва. А здарэцца, што і ў абдымку ляжаць у магіле... А калі пра каштоўнасці, то самай фантастычнай знаходкай стаў крыж-энкаліпён (з часткамі мошчы святых унутры) у Шклоўскім раёне. Такая ўнікальная знаходка, ды яшчэ ў дзіяльным стане, — гэта ў маёй практыцы здарылася ўпершыню.

Але самае радаснае адкрыццё звязана не з крэўнай рэччу, а з гістарычным фактам. Адкрыццё старажытнага гарадзішча, з якога пайшоў Магілёў, стала для мяне велізарным прафесійным шчасцем. Гэта адбылося на пачатку 1990-х гадоў.

Яшчэ да мяне ўмацавалася перакананне, што ў Магілёве было ранніе паселішча, наплас-таванню XII-XIII стагоддзя. А мы на тэрыторыі парка імя Горкага, дзе быў дзвядзінец, знайшлі старажытны ўмацаванні і культурныя слой таго часу, шмат прадметы. Напрыклад, бронзалет з кірылічным надпісам, са словам «жэод» — што па-грэчаску азначае «зямяля». Так што кабетка, якая насіла той сціплы бранзалет, трохі ведала грэчаскую мову, і гэта вельмі паказальна. Асноўная частка тых знавакых знаходак цяпер знаходзіцца ў музеі гісторыі Магілёва.

АШТО АДУЧУЕШ, КАЛІ ЗНАХОДЗІШ АРТЭФАКТ, ДЗЯКУЮЧЫ ЯКОМУ МЯНЕЦЦА УЖЫЦЕННЕ ПРА НЕЙКІЯ ГІСТАРЫЧНЫЯ ПАДЗЕІ?

— Каласальнае маральнае задавальненне. Калі на невялікім гарадзішчы пачынаеш збіраць элітарныя рэчы — візантыйскае шкло і іовелірыяны вырабы, калі пад тваімі пальчыкамі заблішчыць вельмі ранні скандынаўскі крыжык канца X стагоддзя, — гэта не параўнальна ні з чым адчуванні.

ВЫ РАСКАЗВАЕЦЕ ПРА СТАРЫ ШКЛОЎ?

— Тое, што ў Шклове ёсць культурны слой X стагоддзя, высветліў задоўга да мяне Георгій Штыхаў. Але менавіта наша каманда знайшла важныя рэчы для разумення статусу старажытнага паселішча. Паселішча і выява прарочай птушкі гамаюн, якая на райскім дрэве з вінаградом сядзіць! А асартымент гаршковай кафлі! Знайшлі нават каменны нож, які сведчыць, што ў трэцім тысячагоддзі да нашай эры на тым пагорку ўжо былі людзі.

НОВАЯ АЛЬГЕРДЫ ГІСТОРЫІ

— Вашага сына завуць Альгердам. Прызнаецеся, гэта вы далі яму знакавае імя? Каб атрымаць у спадчыну вашу апантанасць гісторыі?

— Не, назвала жонка — яна таксама гісторык. Паводле традыцыі ў нашай сям'і імя хлопчыку дае маці. Ну і добра атрымалася: я не да ўсіх літоўскіх князёў стаўлюся з сімпатыяй, але якраз Альгерд — добры і разумны, ніколі не піў хмяльных напой, быў лёгкі на паходы, марыў зрабіць дзяржаву цэнтрам аб'яднання ўсходнеславянскіх зямель.

А ЯКА У ВАШАГА АЛЬГЕРДА МАРА?

— Самая запаветная — каб маці адпускала на археалагічныя раскопкі. Яму 10 гадоў, і ён ужо ездзіць, махаў рыдлёўкай. Нават першы раз хлопчыку пашанцавала: мы знайшлі пахаванне воіна, ён расчынуў касцюк, і гэта былі незабытыя ўражанні.

— Як вам падаецца, увогуле моладзь цікагнецца сёння да гісторыі і археалогіі? Гэта паранейшаму моладзь?

— За ўсю моладзь не скажу. Але мяне радуе, што сярод тых,

хто прыходзіць да нас атрымліваць адукацыю, многія хочучы звязаць свой лёс з навукай. Вельмі добра быць настаўнікам, але важна, каб і навука развівалася.

Часам бывае такое стаўленне, нават у масціўных мужоў, што гуманітарныя навукі — не самыя важныя. Аднак на самай справе, як любіў паўтараць вялікі польскі гісторык Юзэф Шувіцкі, фальшывая гісторыя — маці фальшывай палітыкі. Для таго, каб людзі пайшлі забіваць адзін аднаго, трэба толькі страціць словы. І потым са зброяй у руках пачнуць вышвятляць, хто каго пакрыўдзіў і хто тут жыве не па праве. На жаль, гэта існуе і да сённяшняга дня. Таму зараз важна значэнне мае прафесійнае вывучэнне гісторыі. Каб зразумець, чаму мы ёсць такія, трэба ведаць рэальнае гістарычнае мінулае.

АЛЕ У ІМ БУДЗЕ НЕ ТОЛЬКІ ПАЗІТЫўНАЕ, АЛЕ І АДМОЎНАЕ.

— Горкая праўда карысная для разумення сітуацыі, а значыць — і для далейшых крокаў наперад. Гэта элементарна: калі ведаеш праблему — разумеш, чаму ё ёй разбірацца. І гісторык ніколі не з'яўляецца пракурорам, ён — адвакат: не навешвае ярлыкі і не падганяе мінулае пад сённяшняе стэрэатыпы. Ён нібыта выслухоўвае прадкаў і імкнецца зразумець матывацыю іх паводзін.

GOOGLE I АРХЕАЛОГІЯ — ХТО КАГО?

— Ці перамога, на ваш погляд, інтэрнэт археалогіі і гісторыі?

— Чым будзе жыццё той жа Google, калі ніхто не будзе ствараць прафесійныя тэксты, у тым ліку і гістарычныя?

Працэс пазнання чалавека бясконцы. Анатамічна развіццё чалавека скончылася ў каменным веку, але развіццё грамадства, навукі і культуры — у гэтым сэнсе мы пастаянна эвалюцыянуем. Вядома, здарэцца і туліпковыя вярняты, але я тут стрыманы аптыміст. Гісторык, як і доктар, ведае, што ў нейкі прамежак часу не ўсялякая хвороба можа быць вылечана. У кожнага пакалення сваё мінулае. Мянэцца стаўленне да свету, з'яўляюцца новыя тэмы і рэчы.

А ЯК ВІ ДУМАЕЦЕ, ПА ЯКІХ РЭЧАХ АРХЕАЛОГІ БУДУЧАГА ЗМОЦЬ МЕРКАВАЦЬ НА НАШЫМ ЧАСЕ?

— У будучыню археолагаў будзе фантастычная крыніца для даследаванняў. Пра нас будучы сведчыць бітыя шклянныя бутэлькі, слюкі ад кансерваў і усё іншае, што мы цяпер раскідаем, не задумваючыся пра гэта.

Увогуле, што такое гісторыя і археалогія? Гэта дыялог дзвюх культур. Мянэ, як гісторыка, цікавяць многія пытанні: як мае продкі жылі, як кахалі, як харчаваліся, як будавалі дамы. Што ім кіравава, што было добра і дрэнна, і чаму. Археолагаў будучага не менш будзе цікавіць наша штодзённасць.

ГУТАРЫЛА ІЛОНА ІВАНОВА.

Дарэчы:

Ігар Марзалюк з'яўляецца адным з аўтараў (разам з літоўскай і украінскай калегамі) міжнароднага выдання «Грунвальдская бітва — бітва народаў!». Ілюстраванае даследаванне прысьвечана 600-годдзю бітвы і з'яўляецца сумеснай працай спадчыніцкай Вялікага Княства Літоўскага. Кніга выйшла ва ўкраінскай і літоўскай верыянтна, а з'яўляецца на беларускую мову пакуль застаецца праектам. Між тым, кніга выданне стала ва Украіне некалькі гадоў у намінацыі «За сядзевінічанне ў выхаванні маладога пакалення».

Урокі гісторыі

НАПАЛЕОН СПЫНЯЮСЯ ПАД ВІЦЕБСКАМ

Сёлета — 200-гадовы юбілей вайны 1812 года. Цікава, што менавіта пад Віцебскам імператар Напалеон упершыню асабіста камандаваў сваімі войскамі. У губернартарскім палацы ён прахытаў ажы два тыдні, толькі потым паўё свая людзей на Смаленск і Маскву...

Урокі пра «тую» вайну

У віцебскім абласным музеі імя Героя Савецкага Саюза Міна Шмырова ў год юбілею кампаніі 1812 года, бадай, упершыню ў Беларусі праводзіць урокі для школьнікаў па тэме «той вайны». Пашчасціла пазнаёміцца з «выкладчыкам» — краязнаўцам, старшым навуковым супрацоўнікам музея Дзянісам Якаўлевым. Ён, дарэчы, прадставіў у музейнай зале сваю ўнікальную тэматычную калекцыю, якую збірае каля дзесяці гадоў. Мянэ адразу зацікавілі некаторыя экспанаты. У прыватнасці, тагачасныя кулі, а таксама копія азбучкі, выдадзенай у 1814 годзе ў выглядзе паштовак, якія расказваюць пра вайну. У калекцыі — кнігі, сярэд якіх даследаванні адносна Напалеона і Аляксандра І, успаміны французскіх і рускіх афіцэраў...

«Я тут спыніўся...»

На тэрыторыі сучаснага Віцебскага дзяржаўнага ўнівер-



Старшы навуковы супрацоўнік музея Дзяніс ЯКАЎЛЕЎ.

пачатку Еўропа была фактычна феадалнай. Напалеон «страшнаў» Еўропу, але ж цаной вялікіх ахвяр. Можна адзначыць, што Еўропа і сёння жыве па яго Грамадзянскім Кодэксе... Да той вайны рускія рыхтаваліся яшчэ за некалькі гадоў да яе пачатку. Узбройваліся, будавалі ўмацаванні. У прыватнасці, узвялі ў былой Дрысе — цяпер Верхнядзвінска — лагер па праекце нямецкага інжынера Фуля. Але лагер не адыграў ніякай ролі падчас кампаніі, бо быў пабудаваны ў нудальным месцы.

«Я тут спыніўся...»

На тэрыторыі сучаснага Віцебскага дзяржаўнага ўнівер-

з французскага боку камандаваў асабіста Напалеон. Перад тым як пасяліцца ў віцебскім палацы, Напалеон спачатку накіраваўся праз Віцебск да Супрацоўнікам музея Дзянісам Якаўлевым. Ён, дарэчы, прадставіў у музейнай зале сваю ўнікальную тэматычную калекцыю, якую збірае каля дзесяці гадоў. Мянэ адразу зацікавілі некаторыя экспанаты. У прыватнасці, тагачасныя кулі, а таксама копія азбучкі, выдадзенай у 1814 годзе ў выглядзе паштовак, якія расказваюць пра вайну. У калекцыі — кнігі, сярэд якіх даследаванні адносна Напалеона і Аляксандра І, успаміны французскіх і рускіх афіцэраў...

«Я тут спыніўся...»

На тэрыторыі сучаснага Віцебскага дзяржаўнага ўнівер-



Экспанаты выставы.

сёлета імя П.М. Машэрава, калі быў размеркаваны на працу ў сярэдняю школу ў пасёлку Янавічы Віцебскага раёна. Прачытаў, што праз Янавічы праходзіла адна з часцей рускай арміі пры адступленні. Гэта было ў ліпені 1812 года, — расказвае Дзяніс Якаўлеў. — Ад земляю пачуў легенду аб тым, што захаваўся руская ці французская батарэя — палівае ўмацаванне. Але ніякіх пацвярджэнняў гэтаму не знайшоў. Маці мая выкладала ў школе рускую мову і літаратуру. Шмат кніг было дома і ў школе па тэме вайны 1812 года. Восі і зацікавіўся. Увогуле, напалеонаўскія войны ўспелі вялікі змяненні ў ход усёй еўрапейскай гісторыі. Да іх

года распачаліся ў ліпені (13, 14 і 15 ліпеня па новым стылі) пад Віцебскам адбылося сутыкненне войскаў. Напачатку рускія збіраліся даць тлі генеральную бітву, але ж сілы былі няроўныя: у рускіх толькі 80 тысяч чалавек, у французаў — 150 тысяч. Ды яшчэ прыйшло паведамленне, што Баграціён не можа прыйсці з арміяй для аб'яднання з іншымі войскамі. На пасяджэнні генеральнага штаба 1-й арміі вырашылі ісці да Смаленска. Пад Віцебскам такім чынам рускія войны засталіся толькі дна тую, каб прыкрыць адыход іншых.

Паводле слоў Дзяніса Якаўлева, менавіта пад Віцебскам упершыню адбылася бітва, якой

Ад удзячных нашчадкаў

У Полацку аднавілі помнік героям вайны 1812 года. У Віцебску ён будаваўся да нашых дзён. А ўстанавілі яго ў 1912 годзе — якраз насупраць губернартарскага палаца. Цікава, што для гэтага з казны не патрацілі ні капейкі: «скінуліся» удзячныя нашчадкі — гараджане. Вышыня абеліска — 26 метраў. Зроблены ён з чырвонага



Палац, дзе спыняўся Напалеон.

ТАРАС НА ГОРАЦКІМ ПАРНАСЕ

Сімвалам сёлетніх «Дажынак», якія пройдзе ў Горках, можа стаць герой вядомай пазмы.

Кожны беларускі школьнік ведае, што Тарас — кемлівы селянін, які аднойчы трапіў на Парнас да багоў і там не разгубіўся. Скульптура гэтага літаратурнага героя, аўтарам якой з'яўляецца Сяргей Сотнік, стала адным з фаварытаў у конкурсе на сімвал рэспубліканскага фестывалю. Аў-

тар прапануе апрацуць Тараса ў нацыянальныя строй, уласцівы Гораччыне, а ў кайстру пакалісі кнігі вядомых пісьменнікаў.

Іншыя прапановы — каласы ў розных вар'янтах, сонечны гадзіннік, буслы і гэтак далей. Канчатковае рашэнне аргамітэт яшчэ не прыняў, але Тарас на Парнасе адрозны прыгнугну ўвагу грамадскасці ўлад. І не толькі таму, што з'яўляецца зборальным і вельмі сімпатычным вобразам

беларускага селяніна. Справа ў тым, што ў сярэдзіне XIX стагоддзя аўтар пазмы Канстанцін Вераніцын вучыўся на аграрнаму ў Гора-Горацкім земляробчым інстытуце. Да таго ж, у раённым цэнтры ёсць парок, які завецца Парнасам, і там калісьці праходзіў фестываль студэнцкага гумару.

Цяпер «Тарас» можа стаць галоўным сувернірам «Дажынак-2012».

Ілона ІВАНОВА.

ВЫЦІНКА з Крычава, бочка для віскі з Глуска, паперкі з воўны з Магілёва... У абласным цэнтры праходзіць міжнародны форум «Традыцыйная культура як стратэгічны рэсурс устойлівага развіцця грамадства».



Майстрыха выцінанкі Наталля БЯРНАДСКАЯ.

НАРОДНАЕ І МОДНАЕ

Форум адкрыўся выставай твораў народных майстроў Магілёўскай вобласці. Пакуль на прыступках будынка філармоніі ў цэнтры Магілёва ігралі і сьпявалі музыкі, публіка знаёмілася з творами майстроў — з лазы, саломкі, дрэва, воўны, металу. Жыхарка Крычава Наталля БЯРНАДСКАЯ вучылася рабіць выцінанкі ў сваёй бабці. Потым прадоўжыла адукацыю ў вучылішчы культуры, а цяпер і сама вучыць майстэрству выцінанкі дзяцей у мастацкай школе. — Я раблю выцінанкі па матывах народных святаў, а таксама прыгожыя паштоўкі, — расказвае майстрыха. — Праца карпатлівая, часам і на некалькі дзён. Работы ка-

рыстаюцца попытам: іх кошт, без рамака, ад 5 да 20 тысяч рублёў. Каля стала бондары з Глуска Уладзіміра СТАНКЕВІЧА няспынна топуліца людзі: аказваецца, усім патрэбны ражкі, калдушкі, бочачкі для напоў, саленняў і мёду, хоць і каштуюць такія вырабы некалькі соцень тысяч рублёў. Усё зроблена якасна і з розных парод дрэва, пра якія распавядае майстар. — Асіна мае бактэрыцыдныя ўласцівасці, таму вырабы з яе ідэальныя для захоўвання капусцы. Мёд трэба класці ў ліпававы бочачкі, бо ў дубовых ён будзе цяжым. Затое ў дубовай бочцы можна зрабіць віскі! Не верыце? А я навуку: патрэбны калычаны спірт і як мінімум 8 гадоў вытрымкі ў такой бочцы. Доказ тут жа: пажаўцелая кніга выдання 1950-х гадоў



Глускі бондар Уладзімір СТАНКЕВІЧ.



Кераміка з Бабруйшчыны.

Уладзімір, па прафесіі суднавадзіцель і будаўнік, навучыўся справе бондара. А цяпер воль удзельнікі міжнароднага форуму выказалі майстру з беларускай глыбіні сваё захапленне. Увогуле ў Магілёў на форум прыехалі навукоўцы і спецыялісты па народнай культуры з усёй Беларусі, а таксама з Расіі, Украіны, Літвы, Азербайджана і Арменіі. — Калі мы не будзем

ведаць свае карані, традыцыі, тое, чым займаліся не бацькі, а дзяды нашы, то нецкава будзе жыць, — упэўнены дырэктар Магілёўскага абласнога цэнтру народнай творчасці Алег ХМЯЛЬКОЎ. — Сёння (і гэта вельмі радуе!) з'явілася мода на народную спадчыну. Моднымі сталі хлебніцы з лазы, саламяныя лялькі, валенкі. Гэта нездарма: мы зноў зяртаемся да сваёй вытокаў. Мы адраділі тое, што маглі. А цяпер трэба зберагчы усё гэта.

ІЛГОТНЫЯ «ФОКУСЫ»

Сям'я ў адным і тым жа складзе, якая адначасова стаяла на ўліку маючых патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў як па месцы жыхарства, так і па месцы вайсковай службы мужа, паралельна будавала дзве кватэры агульнай плошчай 136,15 квадратных метраў з выкарыстаннем ілготных крэдытаў на будаўніцтва жылля памяшканняў. Гэты факт выяўлены праверкай Камітэта дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці ў адміністрацыі Ленінскага раёна абласнога цэнтру.

Пры будаўніцтве кватэры па месцы жыхарства сям'я атрымала дзяржаўную падтрымку ў выглядзе аднаразовай бязвыплатнай субсідыі ў памеры 44,1 мільёна рублёў, што на 40,9 мільёна рублёў больш разлічанага ў адпаведнасці з дзейнымі заканадаўствам. Гэта адбылося таму, што для разліку базавай долі субсідыі ў адміністрацыю былі прадстаўлены несапраўдныя звесткі аб снопольным гадавым даходзе сям'і. Залішне налічаную субсідыю дзявяццацца вянуць у бюджэт. На сённяшні дзень ужо вернута 12,5 мільёна рублёў.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ГАНДЛІЯР КРАДЗЕНЫМ

У Брэсце асуджаны 27-гадовы махляр, які наладзіў гандаль будматэрыяламі з... чужых участкаў.

Хітры злодзей спачатку пільнаваў і влічываў тую ўчасткі, на якіх рэдка паўяўляліся гаспадары, а будаўнічыя матэрыялы чакалі свайго часу. Потым даваў аб'яву аб продажы цэглы і блоку па «дэмакратычнай цане». Пакупнікі прыязджалі сваім транспартам і забіралі матэрыял, а махляр толькі лічыў грошы. Але адзін з пакупнікоў заўважыў не зусім упэўненыя паводзіны прадатца і на ўсялякі выпадак паведамаў у міліцыю. Злодзей затрымаў, удалося даказаць тры такія эпизоды. Суд прызначыў в'янаватому чатыры гады і два месяцы пазбавлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Акрамя таго, злячынчы давялося кампенсавать урон, нанесены гаспадарам будаўнічых пляцовак.

Яна СВЕТАВА.

ЦАНА НА ГАЗ ДЛЯ БЕЛАРУСІ МОЖА ЗМЕНШЫЦЦА ПРЫКЛАДНА НА 37%

На гэта можа паўплываць праект Закона Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай Федэрацыі аб парадку фарміравання цэн (тарыфаў) пры пастаўцы прыроднага газу ў Рэспубліку Беларусь і яго транспарціроўцы па газаровадах, размешчаных на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь», які ўчора быў ухвалены на другім пасяджэнні восьмай сесіі Савета Рэспублікі.

Таксама сенатары разгледзілі і ўхвалілі праект Закона, які тычыцца ратыфікацыі пагаднення паміж урадамі Беларусі і Расіі аб куплі-продажы акцый і далейшай дзейнасці ААТ «Белтрансгаз». Абодва дакументы пракаментавала старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Ніна Мазай: «Гэтыя пагадненні ўзаемазвязаны і прадугледжваюць доўгатэрміновае супрацоўніцтва. Яны прынцыпова важныя і ўсталяюць у сілу адначасова. Там апісана, як будзе ўсё функцыянаваць, вырашацца спрэчныя пытанні і іншае. Таксама вызначаны гарантыі паставак газу, іх аб'ёмы, дастатковыя для Беларусі, і аб'ёмы, што будучы пастаўляцца для трэціх краін. Выпрацавана зразумелая метадыка вызначэння цаны на газ. Для Беларусі гэтае пагадненне дае змяшчэнне цаны прыкладна на 37%. Не

заслалося нейкіх тупіковых месцаў. Усё распрацавана для зразумелага, празрыстага доўгатэрміновага супрацоўніцтва».
Савет Рэспублікі ўхваліў і два праекты законаў, якія тычацца Мытнага саюза: наконт ратыфікацыі пагаднення аб супрацоўніцтве і ўзаемадапамозе ў мэтных справах па пытаннях дзейнасці прадстаўніцтваў мытных службаў дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў межах Еўразійскай эканамічнай супольнасці і дамовы аб Аб'яднанай калегіі мытных службаў дзяржаў — членаў Мытнага саюза. «Калегія ствараецца з прадстаўнікоў мытных службаў трох краін, — патлумачыла Ніна Мазай. — Яна функцыянуе як каардынуючы орган па выкананні тых рашэнняў, якія прымаюцца ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы. Акрамя таго, яна выконвае важную функцыю ў стварэнні адзінай прававой базы. Калегія дапа-

можа ўніфікацыі правядзення мытных працэдур, гарманізацыі нацыянальных заканадаўстваў». Гэты орган будзе фарміравацца па прынцыпе роўнага прадстаўніцтва ад усіх краін, а рашэнні будуць прымацца галасаваннем (але толькі калі яно адзінагалоснае). У кожнай краіны — адзін галас.

Ухвалены таксама праекты законаў аб ратыфікацыі пагадненняў паміж нашым урадам і Шматбаковым агенцтвам па гарантыях інвестыцый аб прававой абароне гарантавання замежных інвестыцый і шматбаковым агенцтвам па гарантыях інвестыцый аб выкарыстанні мясцовай валюты. Па словах сенатара Ніны Мазай, агенцтва бярэ на сябе функцыі гаранта замежных інвестыцый і страхавання некамерцыйных рызык. «Важна тое, што калі агенцтва дае такую гарантыю (прычым сустрэчна гарантыя не патрабуецца ад урада краіны, на тэрыторыі якой рэалізуюцца інвестыцыі), то яна даецца на доўгі тэрмін — ад 3 да 20 гадоў па асобных праектах. А гэта дае дадатковую ўпэўненасць інвестарам». Дарэчы, са Шматбаковым агенцтвам Беларусь працуе даўно — яшчэ з 1992 года, і зараз паслядоўна працягвае гэтую працу.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

«СЕРАБРО» ЮНАЙ СПЯВАЧКІ

Юная віцебская спявачка Анастасія Васільева заваявала «серабро» на дзясятым міжнародным конкурсе вакалістаў «Залаты мікрафон», які адбыўся ў Казахстане.

Фэст у горадзе Кастанай (Казахстан) сабраў адораных і галасістых прадстаўнікоў Беларусі, Балгарыі, Казахстана, Кыргызстана, Літвы, Польшчы, Расіі, Украіны.

Беларусь прадстаўляла Анастасія Васільева, салістка ўзорнай студыі эстраднай песні «Форум». Напал барацьбы, нервовае напружанне, а таксама выканальніцкі ўзровень у другой узроставай катэгорыі (ад 10 да 13 гадоў) былі зусім не дзіўчынны. Але нягледзячы на ўсе цяжкасці, Насця здолела выступіць выдатна. У першы конкурсны дзень яна выканала песню «Дзяцінства не

вярнуць», атрымаўшы 95 балаў са 100 магчымых. На другі конкурсны дзень за выкананне вядомай песні «Лэдзі Дасканаласць» (музыка Максіма Дунаеўскага, словы Навума Олева) Настасі прысудзілі 94 балы. Такім чынам, набраўшы 189 балаў за два конкурсныя дні, віцебская салістка стала лаўрэатам 2-й прэміі...

Беларускія выканаўцы бяруць удзел у гэтым вакальным слаборніцтве, пачынаючы з пазамінулага года. Тады першай беларускай пераможцай і ўладальніцай гран-пры стала Дар'я Міхайлава, салістка ўзорнай студыі «Форум» цэнтра культуры «Віцебск». Летас Максім Пісарэнка, саліст народнага тэатра песні і музыкі «Прасторы» той жа ўстановы культуры, заваяваў ганаровае званне лаўрэата 1-й Прэміі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

БРАКАНЬЕР З СЕТКАЙ — МАЦІ ТРАІХ ДЗЯЦЕЙ...

Жанчына-браканьер — выпадак у нашым жыцці зусі і не вельмі распаўсюджаны, але і хоць рэдкім яго, на жаль, не назавеш. Прадстаўніцы слаблага полу раз-пораз трапляюць у поле зроку дзяржінспектару і за незаконнае паляванне, але часцей — за здыбучу рыбы ў забаронены час забароненымі прыладамі. Чарговы такі выпадак адбыўся на рацэ Прыпяць у Пінскім раёне, дзе работнік Пінскай міжрайінспекцыі затрымаў грамадзянку, якая ў першыя нерасту лавіла рыбу з лодкі стаўной сеткай.

Пагледзіцеся, каб кіраваць лодкай, патрэбны гэтым спрыт і фізічная сіла. А яшчэ і сетку пры гэтым ставіць і даставаць можа толькі спрактыкаваны чалавек. Ды і адкуль у жанчыны можа быць гэтая забароненая прылада лопці?

— Адкуль сеткі, грамадзянка, вядома, нам не прызналася. Але патлумачы-

ла, што ўся яе сям'я — і дзед, і бацька, і маці — выраслі паблізу вадаёма. Пры гэтым добра ўсведамляла, што зараз ідзе нераст і за браканьерства пагражае адказнасць, — расповёў журналісту «Звязды» падрабязнасці здарэння работнік Пінскай міжрайінспекцыі Руслан Падвіцельскі, які прысутнічаў на месцы затрымання грамадзянкі. — Жанчыне няма яшчэ і 30 гадоў, яна пераехала з іншага раёна Брэсцкай вобласці. Працуе паляводам, казала, што заробак зусім малы — каля 300 тысяч рублёў. А ў яе — трое дзяцей, малодшаму толькі чатыры гады...

Аднак праварушэнне ёсць правапарушэнне. 90-метравую сетку ўжо агульнай вагой 12 кілаграмаў (15 рыбін розных відаў) кінфіскавалі. Шкоду прыродзе ацанілі ў 5,3 мільёна рублёў. Праваахоўныя органы вырашаюць пытанне наконт кртымлінальнай адказнасці грамадзянкі...

Сяргей РАСОЛЬКА.

«АДЧЫНЕННЫЯ ДЗВЕРЫ» ДЛЯ ДАРОСЛЫХ ДЗЯЦЕЙ

Цяпер бацькі радзей адмаўляюцца ад дзяцей з разумовымі абмежаваннямі. Але татаў і матуль гэтых дзяцей мучыць пытанне: што будзе далей? Рана ці позна бацькі сьдучу з жыцця, таму самы вялікі бацькоўскі страх: што будзе з імі дзіцём, калі я памру?..

ТУТ МАЛАДЫХ ЛЮДЗЕЙ ВУЧАЦЬ ЖЫЦЬ САМАСТОЙНА

Пакуль што ў нас у такім выпадку адзіная альтэрнатыва сям'і — псіханаўралагічны дом-інтэрнат. Але любым нармальным бацькам яна здаецца жалівай. Уявіце сабе: дзіця жыло дома, самастойна перамяшчалася па горадзе, хадзіла ў школу, працавала ў майстэрнях, у яго ёсць сацыяльныя кантакты, сябры... Карацей, яно проста жыло звычайнымі жывеццамі. Наколькі яго прымала грамадства, гэта іншае пытанне, ты не менш, яно ў ім жыло, яго прымала сям'я. І пасля гэтага — у інтэрнат? І што там яго чакае?

...Ніякай асабістай прасторы. Уставаць і класіцы спаць разам з усімі. Мець стасункі з тым, з кім жывеш побач у пакоі, нават калі гэты чалавек табе не вельмі сімпатычны. Есці трэба толькі тое, што дадуць. Калі зачочуць перавесці ў іншую палату, ніхто не будзе пытацца твайго жадання. І фактычна за межы гэтага інтэрната чалавек ужо не выйдзе...

Але ж гэтыя людзі вартыя такога ж нармальнага, звычайнага жыцця, які ўсе астатнія. Зразумела, іх нельга вылучыць, але можна стварыць для іх сістэму падтрымкі, дзюкуючы якой яны змогуць жыць. Спробай стварыць яе і з'яўляецца інтэрнат «Адчыненыя дзверы».

Спецыялісты называюць яго вучэбным інтэрнатам, і прызначаны ён для людзей 18-38 гадоў з лёгкімі разумовымі абмежаваннямі, якія могуць жыць досыць самастойна, карыстаючыся толькі невялікай падтрымкай спецыялістаў.

Гэта проста кватэра, у якой паралельна жывяцца адз чалавекі: 2 дзючынны і 2 хлопцы. «Тут цячэ звычайнае жыццё, але без бацькоў, — распавядае сацыяльны педагог Алена БОЙКА. — Яны жывуць, як студэнты, якія прыехалі вучыцца з іншага горада ў сталіцу». Хлопцы і дзючаты праводзяць тут тры-чатыры месяцы, з паяздзелка па пятніцу, а на выхадныя з'язджаюць дадому — здзіўляюць і радаваць сваімі новымі ўменнямі бацькоў. Хтосьці навучыўся варыць кашу, хтосьці — мыць свае шкарпэткі, яшчэ нехта — мыць посуд або абіраць бульбу.

З імі па чарзе працуюць 4 супрацоўнікі. Два спецыялісты вечарам, адзін супрацоўнік заўсёды застаецца начаваць. Нікіх аскульных стасункаў паміж хлопцамі і дзючатамі няма.

— Але пэўным рэчам, якія трэба ведаць

«зайцам», калі няма кандуктара ў салоне ці трэба пад'ехаць толькі пару прыпынкаў. Есць спуска праехаць на халеву — усё мы не без граху. Але калі, па законе бутэрбрэда, за гэты пару прыпынкаў мяне зловіць кантроль, я сумленна заплачу штраф. Бо па сваёй віне, на сваю рызыку не аплаціла праезд. Я ведаю, што гэты парушэнне, і гатова адказаць».

Я не боюся памыліцца. Я нават люблю гэта рабіць, бо вучуся на сваіх памылках, выпраўляюся, дасягаю большага. Але, каб памылкі вучылі, іх трэба прызнаваць. І гэта няма адказнасць.

Хто вінаваты?

Дзве дзючынны-школьніцы пераходнага ўзросту едуць, разваліўшыся ў крэслах, у запуюненым трамваі. Яны не азіраюцца навакол, каб заўважыць тэду, хто мае паруб прыесці. Яны гучна слухаюць музыку з тэлефона, спаборнічаюць, у каго большая бурбалка з гавачкі. Пасля сябе дзючаты

пакідаюць шалупінен ад семак і абгорткі ад цукерак.

— Бясплатна не азначае «усё ўключана». Трэба сябе прыстойна паводзіць, ці хаця б акуратна, — пажурыла наўзданом кандуктарка.

— Яны не вінаватыя, — адзначаўла сталая пасажырка, усяджаваючыся на вызваленае месца, і дадала: — Вінаватыя бацькі...

Што рабіць?

Я не развіваю тэму аплаты паводзе ці культуры паводзін у грамадскім транспарце. Гэты матэрыял — пра адказнасць. Адказнасць, якая фарміруецца і выхоўваецца, пачынаючы з той момант даведкі школьніка ці смеласці прызнаць сваю нядобрасумленнасць і заплаціць штраф. У такіх простых і нязначных сітуацыях яна перарастае ў адказнасць, якая ўплывае на лёсы другіх людзей.

Школьнік становіцца дарослым хлопцам і пакідае цяжарную дзючынну сам-насам з праблемамі. Бо яшчэ не гатовы да сямейнага жыцця.

ДАЖДЖЫ — НА КАРЫСЦЬ УРАДЖАЮ

На Брэстчыне фактычна завершана сяўба ранніх яравых культур. Як заўваж карэспандэнт газеты намеснік старшыні Брэсцкага райвыканкама Віктар ЛУКАШЭВІЧ, гэту работу аграры раёна завяршылі яшчэ тыдзень таму. Зараз актыўна ўзляіся за кукурузу і буракі, а 16 красавіка прыступілі да пасадкі бульбы.

І калі гаспадаркі самага паўднёвага раёна рэспублікі толькі пачалі садзіць бульбу, то земляробы Бярозаўскага раёна зрабілі большую палову гэтай работы. Плантацыя «другога хлеба» ў раёне налічвае каля 400 гектараў. Бульбай займаюцца спецыялізаваныя гаспадаркі, тыя, якія маюць бульбасховішчы, увесь набор сучаснай тэхнікі і аргэатаў. Пры ўмове захавання патрабаванняў культуры земляробства, ёсць усе падставы спадзявацца на высокі ўраджай.

Сяўбу кукурузы, агародніны, іншых культур крыху стрымлівала халаднаватае надвор'е пачатку красавіка. Але апошнім часам ночы пацпяпелі, і ў многіх раёнах распачалася сяўба цукровых буракоў. А гаспадаркі Камянецкага, Пінскага, Брэсцкага, Жабінкаўскага раёнаў пасяялі больш за 50% гэтай культуры. Лідары па кукурузе — мала рыцкі і кобырнскія сельгаспрадпрыемствы. Падыходзіць да завяршэння сяўбы лёну на палях ААТ «Пружанскі льнозавод».

Аграры стрымана гавораць, што сёлётная пасяўная кампанія ў асноўным ідзе згодна з планам. І дажджы апошніх дзён — на карысць будучаму ўраджаю.

Яна СВЕТАВА.

КУКУРУЗЫ БУДЗЕ БОЛЬШ

Усе раёны Гомельшчыны прыступілі да сяўбы кукурузы. Першымі пачалі земляробы Мазырскага раёна, а цяпер кукурузныя сяялкі на палі выведзены не толькі на поўдні, але і на поўначы вобласці.

Сёлета аграрнікі рэгіёна зноў робяць стаўку на кукурузу як на найбольш перспектыўную кармавую культуру. У параўнанні з леташнім годам плошчы пад яе павялічыліся на 22%. Усяго ў вобласці плануецца пасяць амаль 304 тысячы гектараў гэтай культуры. Цяпер засяваюцца ўчасткі, дзе кукуруза будзе вырошчавцца на збожжавыя мэты, паведдамляюць у камітэце па сельскай гаспадарцы і харчаванні Гомельскага аблвыканкама.

Для правядзення сяўбы ў аптымальныя тэхналагічныя тэрміны гаспадаркі набылі 64 новых кукурузных сяялкі. Таксама плануецца закупіць 20 новых самаходных кормаборачных комплексаў КВК-800-36, якія будучы здзейнічаю на нарыхтоўцы сіласу, і каля 170 спецыяльных прыстасаванняў для ўборкі кукурузы.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Карэспандэнт «Звязды»

наведала незвычайны інтэрнат для людзей з асаблівасцямі развіцця



Насельнікі інтэрната з сацыяльным педагогам(Аленай БОЙКА).

такля, загадай купіць квітку, падабраць святочнае адзенне. Каб пакаштаваць нешта салодак у кавярні, трэба самастойна гэта замовіць, а да таго — самастойна разабрацца ў хітраспльценчыя меню. Так, гэтых дарослых дзяцей нярэдка даводзіцца вучыць асновам, але якія ж гэты ўдзячныя вучні! Як расвітаюць яны пры лобчы, нават найменшай падтрымцы, як прагна ўбіраюць пасільныя веды, які шчыра радуюцца новым уменням! І праўда, як дзеці...

Алена Бойка ўпэўнена: каб прыняць гэтых хлопцаў і дзючату, з імі проста трэба размаўляць. Яны, вядома, больш інфантыльныя. У кагосці ў 32 гады развіццё гадоў на 10-12. Але кожны з іх — асоба. І з імі трэба быць на роўных. «Мы ж таксама не супермены, шмат чаго не ўмеём, але гэта не робіць нас недасканалымі. Не атрымліваецца адно — затое выдатна атрымліваецца нешта іншае», — усміхаецца мая суразмоўца.

□ □ □
«У МЯНЕ ЁСЦЬ СВАЯ ПАПРУГА»
— І яны нас шмат чаму вучаць. — працягвае Алена. — Цярпенню. Шчырасці. Магчымасці зірнуць на гэты свет новымі, незатуманенымі вачыма. У іх бывае свая логіка, якая часам можа мець цэдзівы характ, але яна заўсёды ёсць. — усмінае гісторыю:

...Адзін з хлопцаў затрымаўся вечарам і вярнуўся ў інтэрнат пазней звычайна, бо пайшоў праводзіць дзючынну. Я яму зусім непэдагагічна (ведаю яго і яго сям'ю ўжо шмат гадоў) завяла: «Ромка, як табе не сорамна? Трэба ў крану ісці, меню абмяркуюць, вярчу гатаваць, а ты дзесціц ішпащуреш. Зараз патэлефаную бацьку, скажу, няхай влезе сюды папругу!» А ён адказавае: «Не трэба тэлефановаць бацьку» (тут мімаволі чакаеш нармальнага працягу: «Я буду добра сябе паводзіць» або чагосці ў гэтым духу). А ён працягвае: «У мяне ёсць свая папруга...»

А бывае, часам напрыдумваюць сабе нешта і самі ў гэта туж жа павераць. Адна

ЯКІЯ МЫ?

НАС НАРАДЖАЕЦЦА МЕНШ, ЧЫМ ПАМІРАЕ

Летась у Беларусі нарадзілася 109 тыс. дзяцей (у 2010-м — 108 тыс.). Традыцыйна па гэтым паказчыку лідзіруе Брэсцкая вобласць, найменшы ўзровень нараджальнасці — у Віцебскай вобласці. Амаль палова ад гэтай колькасці звязана з нараджэннем жанчынай другога, трэцяга і наступных дзяцей. Сярод рэгіёнаў рэспублікі па нараджэнні трэцяга і наступных дзяцей лідзіруе Брэсцкая вобласць, а другія дзеці часцей нараджаюцца ў горадзе Мінску.

Аднак узровень нараджальнасці, які існуе, недастатковы для простага ўзнаўлення насельніцтва і забяспечвае замяшчэнне пакаленняў толькі на 70%.

МЫ — УРБАНІЗАВАНАЯ КРАІНА

За 2011 год колькасць гарадскога насельніцтва краіны ўзрасла на 53 тыс. чалавек і дасягнула 7 млн. 175 тыс. Найбольшае павелічэнне колькасці жыхароў адзначана ў Мінску, насельніцтва якога за 2011 год узрасло на 21 тыс. чалавек (з іх 18 тыс. чалавек склалі мігранты). Прырост насельніцтва таксама быў адначаны ў абласных цэнтрах і практычна ва ўсіх гарадах абласнога падпарадкавання.

Патокі ўнутранай міграцыі ў рэспубліцы на працягу многіх гадоў накіраваны з вёскі ў горад. Большасць тых, хто выязджае з вёскі ў горад — маладыя людзі. Мэта іх пераезду — працяг адукацыі або працаўладкаванне.

70% гарадскога насельніцтва засяроджана ў буйных гарадах рэспублікі з колькасцю жыхароў 100 тыс. чалавек і больш. Гэта горад Мінск, усе абласныя цэнтры, а таксама Бабруйск, Баранавічы, Барысаў, Пінск, Орша, Мазыр, Салігорск, Наваполацк. Дарэчы, Наваполацк далучыўся да гарадоў-100-тысячнікаў у мінулым годзе.

Што тычыцца колькасці сельскага насельніцтва, то яна на 1 студзеня 2012 года склала 2 млн. 290 тыс. чалавек.

БЕЛАРУСЫ АДНОСЯЦЦА ДА СТАРЭЮЧЫХ НАЦЫЙ

Сёння сярэдні ўзрост жыхара Беларусі — 39,7 года, прычым у гарадской мясцовасці — 38,3 года, у сельскай — 44 гады. Самае «старое» насельніцтва — у Віцебскай вобласці (сярэдні ўзрост жыхара — 41,1 года), самае «маладое» — у Мінску (38 гадоў).

Сярэдні ўзрост беларускіх мужчын — 36,9 года, жанчын — 42,1 года.

Паводле звестак Белстата, доля насельніцтва ў працаздольным узросце па-ранейшаму дастаткова

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Шукаеце працу? Прыходзьце на кірмаш вакансій

Сёння на рынку працы Мінска можна знайсці самыя розныя вакансіі, хоць і не ўсе з іх можна лічыць прывабнымі. Але, калі вы цвёрда вырашылі: «З заўтрашняга дня шукаю працу» — даследуйце ўсе магчымаствы, не грэбуце ніякімі варыянтамі. Магчыма, шукаць прыйдзеца даволі доўга.

Іншы раз тыя варыянты, на якія мы спадзяваліся больш за ўсё, не апраўдваюць нашых чаканняў. А бывае, што праца знаходзіцца там, дзе і не думалі. 19 красавіка з 10 да 13 гадзін у Палацы культуры і спорту чыгуначнікаў (вул. Чкалава, 7) адбудзецца кірмаш вакансій мінскіх арганізацый. На ёй можна будзе сустрэцца з прадстаў-

нікамі кадровай службы гарадскіх арганізацый, атрымаць кансультацыі спецыялістаў па пытаннях заканадаўства аб занятасці, аб вылучэнні субсідый для арганізацый падтрымальніцкай і рамеіснай дзейнасці, аб магчымасцях прафесійнага навучання. Прыходзьце, цікаўцеся, шукайце!

Святлана БУСЬКО.

брыдка і бессаромна, чым пакорліваа аплата заслужанага штрафу.

З такой адпрацаванай схемай ашуканства сіваваты рэвізор сустракаецца нярэдка, але паводзіць сябе з нахабнікам так і не навучыўся. Махае рукой і ідзе далей па салоне.

Малады чалавек утаропіўся ў акно. Толькі на тэрці заварот кантралёра ён паварочвае галаву і па-акцёрску лянёна прамаўляе: «У мяне ўжо правяралі!». Таксама збіты хітрык, які не мае пад сабой ніякай падставы. Не можа адзін чалавек (кандуктар, кантралёр ці рэвізор) запомніць такую колькасць людзей, з якімі сустракаецца на працягу дня. Правяралі або не, але ўсё роўна, колькі разоў спытаюць — столькі разоў, будзь ласкавы, прад'яві дакумент! Тым больш, зручна ўсеўшыся

каля акенца і не плануючы суступаць месца жанчынам з клункамі.

Яшчэ адзін пасажыр каля акна — хлопчык гадоў чатырнаццаці:

— Я школьнік.

— Дзе даведка?

— Няма.

Чаму няма, калі табе яе выдалі спецыяльна для таго, каб ездзіць бясплатна? Табе зрабілі падарунак і ўзамен патрабуюць толькі адно — мець пры сабе даведку. Гэта паказчык дысцыпліны, выхавання, адказнасці. А адкуль у школьніка будзе адказнасць, калі дарослы вось так збіраюць састарэлыя квіткі, каб не прабіваць новыя, ці хаваюць вочы і хлусяць, што ўжо прад'яўлялі аплату за праезд?

Не стану крывіць душой: і я, бывае, езджу

ЭФФЕКТ МАТЫЛЬКА

У салон трамвая на прыпынку нечакана ўваходзяць рэвізоры.

— Грамадзяне пасажыры, прад'яўляем у каго што за праезд!

І тут пачынаецца палёт фантазіі. Кожны безбілетнік выкручваецца, як можа. На якія хітрыкі толькі ні ідуць!

Адна немаладая жанчына ў прыгожым уборы дастае стос даўно прабітых талонаў: «Выбірайце — нейкі з гэтых». Кантралёр цярпліва перабірае старыя талоны і не знаходзіць на іх патрэбнага ўзору. Жанчына толькі абраецца: маўляў, я прабыла, шукайце... Можа, дарослым людзям сорамна перад астатнімі пасажырамі праславіцца безбілетнікамі? Яны прыдумваюць розныя гісторыі ў сваё апраўданне? Але гэта выглядае куды больш



А да дарослых фізічных стасункаў гатовы. Гэта яго адказнасць.

З маленькага школьніка вырастае кіраўнік кампаніі. Ён слёзна просіць падначаленых працаваць за двух чалавек, бо не хапае людзей. А паліцца за аднаго.

Гэта яго адказнасць.



ГАСПАДАРКА РУП «БРЭСТАЎТАДАР» — 2200 КІЛАМЕТРАЎ РЭСПУБЛІКАНСКІХ ДАРОГ

— Сфера нашага абслугоўвання — 2200 кіламетраў дарог рэспубліканскага значэння, — расказвае Міхаіл Іванавіч. — У склад прадпрыемства ўваходзяць шэсць ДЭУ (дарожна-эксплуатацыйных упраўленняў). Кожнае ДЭУ мае сетку сваіх падраздзяленняў — так званых лінейных дарожных дыстанцый, якія абслугоўваюць замацаваны ўчастак дарогі. Дыстанцыя — гэта свой невялікі калектыў са спецыялістаў і рабочых, тэхніка, вытворчая база — усё неабходнае для таго, каб праводзіць рамонт і догляд 50-70, а ў некаторых выпадках да 100 кіламетраў дарогі.



проблемы і перспектывы арганізацыі мы гутарым з яго генеральным дырэктарам Міхаілам НЕПАЧАЛОВІЧАМ

— Міхаіл Іванавіч, апошнім часам у сродках масавай інфармацыі, на інтэрнэт-форумах, з розных трыбунаў крытыкуюць дарожнікаў за недавальнасць стан дарог...

— Я таксама заўважыў тэндэнцыю: многія амаль што прывіталі добрага тону лічачы палаяць дарожнікаў з нагоды ці нават без яе. Пры гэтым людзі дэманструюць татальнае няведанне або элементарную непісьменнасць. Маю на ўвазе, напрыклад, такія факты: з'явілася на нейкай гарадской вуліцы ямка, і ўжо нават з экрану тэлевізара можа прагучаць: «Вось якая ў нас нягэглая дарога, а дарожнікі пры гэтым спяць у шалку». Таму хачу патлумачыць для кожнага, хто будзе чытаць гэтыя радкі. У краіне ёсць дакладнае раздзяленне зон адказнасці. Мы, падраздзяленне «Белаўтадар», — тая структура, якая займаецца кіраваннем дарогамі рэспубліканскага значэння. Гэта дарогі, што злучаюць абласныя цэнтры са сталіцай, раёныя цэнтры з абласнымі, раёныя з раённымі і выхад да знешняй мяжы дзяржавы. Нашы дарогі пралягаюць ад знака пачатку населенага пункта да знака канца населенага пункта. За знакам прэзная частка называецца не дарогай, а вуліцай. Падтрыманнем у належным стане вуліц у гарадах, вёсках і малых населеных пунктах займаюцца камунальныя

Высокая якасць дарог — аснова любой эканомікі. Гэта амаль што прапісаная ісціна. Наша жыццё цяпер напрамую залежыць ад работы транспарту. А чыгуначныя, водныя, паветраныя камунікацыі былі б фактычныя мёртвыя без сеткі аўтамабільных дарог. Бо грузы альбо пасажыры павінны быць падвезены да вакзалаў і парту аўта транспарту. Ды і ўсе галіны народнай гаспадаркі могуць функцыянаваць толькі ва ўмовах развітай логістыкі. Таму добрая дарога азначае добраўпарадкаванае жыццё, своечасовае абслугоўванне, паўнацэнныя эканамічныя сувязі паміж гарадамі, рэгіёнамі і краінамі, у рэцэ рэшт, культуру побыту.

Наш сённяшні расповед пра арганізацыю, якая забяспечвае стан дарог, — рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства аўтамабільных дарог «Брэстаўтадар». Пра штодзённыя клопаты дарожнікаў, праблемы і перспектывы арганізацыі мы гутарым з яго генеральным дырэктарам Міхаілам НЕПАЧАЛОВІЧАМ

услугі. А мясцовыя дарогі, сетка якіх злучае сельскія населеныя пункты паміж сабой і з райцэнтрам, абслугоўвае «Аблбуд».

Усю гэтую простую арыфметыку даводзіцца тлумачыць на сустрэчах у працоўных калектывах, нават на рознага шаталту нарадах, а то і на побытавым узроўні. Калі пачынаюць ганіць нашы дарогі агулам, я тады прашу ўказаць, на якім участку адной з нашых дарог аміатар крытыкі не праехаў з хуткасцю 90 кіламетраў у гадзіну бяспечна. Пасля гэтага звычайна апанент губляецца. Хачу заўважыць, мы — не супраць крытыкі. Але адказваць, згадзіцца, лагічна будзе за свае агрэхі, а не за чужыя.

— Нельга з вамі не пагадзіцца. Давайце пагаворым аб набытках, штодзённых клопатах, якімі дасягаеце ў цэлым прыстойны стан нашых дарог.

— Лепшая навіна для ўсяго нашага калектыву тая, што мы дастаткова спакойна выйшлі з сёлёшняй зімы. Таму што па доглядзе дарожнага палатна напружана працуем круглы год. Вясю тэрба асабліва скрупулёзна лік-

відаваць трэшчыны, якія ўтварыліся пад уздзеяннем замарожвання-раставання. За зіму па Брэсцкай вобласці здараецца 60-70 цыклаў замарожвання-раставання. Няцяжка здагадацца, як ад гэтага церпіць дарожнае пакрыццё. І на месцы трэшчыны нярэдка з'яўляюцца ямы, якія па тэрэбна тэрмінова заліць адпаведным матэрыялам. Усім сіламі стараемся падтрымліваць і захоўваць дарогі ў добрым стане.

— Яшчэ адзін з кірункаў крытыкі, якая гучыць у адрас дарожнікаў, што заганда шмат сродкаў трыццаці на ямы і рамонты. Можна, ёсць сэнс адрамантаваць той ці іншы ўчастак дарогі капітальна і больш да яго не вяртацца пазней час?

— Вядома, ёсць сэнс, калі ёсць грошы. І тут ужо многае трэба тлумачыць падрабозна. Формальна ў нашы абавязкі ўваходзіць будаўніцтва, капітальны рамонт, бягуць грошы, утрыманне дарог. На ўсё гэта вылучаюцца бюджэтыя сродкі. На сёння сетка рэспубліканскіх дарог Брэсцчыны складалася. У асноўным будаўніцтва вядзецца вакол гарадоў. Апошнім часам узведзена аб'язна дарога вакол Нацы-

янальнага парку «Белавежская пушча», будзецца вакол горада Баранавічы. Галоўныя нашы клопаты — капітальны рамонт і ўтрыманне дарог. Але кожны год выдаткоўваюцца сродкі на капітальны рамонт прыкладна 10-15 кіламетраў дарогі. Можна, каму небудзь цікава, як нятанна каштуюць нашы дарогі: калі летась стараемся падтрымліваць і захоўваць дарогі ў добрым стане.

— Яшчэ адзін з кірункаў крытыкі, якая гучыць у адрас дарожнікаў, што заганда шмат сродкаў трыццаці на ямы і рамонты. Можна, ёсць сэнс адрамантаваць той ці іншы ўчастак дарогі капітальна і больш да яго не вяртацца пазней час?

— Вядома, ёсць сэнс, калі ёсць грошы. І тут ужо многае трэба тлумачыць падрабозна. Формальна ў нашы абавязкі ўваходзіць будаўніцтва, капітальны рамонт, бягуць грошы, утрыманне дарог. На ўсё гэта вылучаюцца бюджэтыя сродкі. На сёння сетка рэспубліканскіх дарог Брэсцчыны складалася. У асноўным будаўніцтва вядзецца вакол гарадоў. Апошнім часам узведзена аб'язна дарога вакол Нацы-

ліўка трэшчыны, паверхневая апрацоўка, нанясенне тонкіх слаёў дарожнага пакрыцця.

Улічваючы тэндэнцыю дынамічнага развіцця эканомікі, можна спадзявацца на рост даходнай часткі бюджэту і як вынік — павелічэння фінансавання нашай галіны. Абмяркоўваюцца таксама пытанне вяртання дарожнага фонду. У свой час такі фонд быў. Аднам са значных артыкулаў яго паўнаўнення з'яўляўся кантроль за рухам велікагрузнага транспарту. Але на выразнае азначаных пытаньняў патрэбнае час. А пакуль мы павінны ўтрымаць сваю гаспадарку ў належным стане.

І гэта нам удаецца. Не без гонару можна паўтарыць водгукі нашых суседзяў з Расіі, Украіны, Прыбалтыкі, Польшчы, якія гавораць, што дарогі краіны ў цэлым нядрэнныя. Вядома, да ўзроўню нямецкіх аўтабану нам яшчэ далёка. Але пры ўмове фінансавання мы пабудуем трасы, не горшыя за еўрапейскія. Думаю, так і будзе праз пэўны час.

— На баланс вазьмі арганізацыю знаходзіцца не толькі ўласна дарогі, але і масты.

— Стан мастовай гаспадаркі выклікае пэўную заклапочанасць. Звязана яна з тым, што многія масты на тэрыторыі Брэсцчыны, які ўсёй краіны, пабудаваны пасля вайны. Вядома, аб'екты, што ўзводзіліся паўстагоддзя таму, не былі разлічаны на нагрузку, якую нясуць масты зараз. Дастаткова супаставіць той транспарт, які хадзіў год 60 таму, і цяперашнюю фуру — махіну пад 50 тон. Зраўнема, што некаторыя канструкцыі працягваюць, што называецца на мяккія магчымаасці. Стараемся падтрымліваць масты «у форме» за кошт догляду. Але наступнае час, калі канструкцыя моста маральна старэе. Мы абследем стан мастоў раз у пяць гадоў. Ёсць сістэма іх маніторынгу. Выкарыстоўваюцца абсталяванне і метады галіновага навукова-даследчага інстытута. Штогод ставаемся адзін-два масты капітальна рамантаваць ці будаваць новыя. Зараз, напрыклад на трасе Р-7 ідзе будаўніцтва моста ка-

ля горада Жабінка. На старым мосце абмежавана рух з дапамогай аўтамабіляў, каб паменшыць нагрузку. А побач узводзіцца канструкцыя новага моста.

— І ўся велізарная праца выконваецца людзьмі, працаўнікамі, якіх сціпла лічым дарожнікамі...

— Так, самае дарогае, што мае наша арганізацыя, — гэта людзі, спецыялісты і рабочыя, чыімі штодзённымі клопатамі забяспечваецца стан дарог. Наш калектыў складаецца амаль з 700 чалавек. І высокай сярэдняй зарплатай мы, на жаль, не можам пахваліцца. Ёсць апошнім часам і пэўная цяжкасць кадраў. Але тыя людзі, што адпрацавалі дзясяткі і больш гадоў, як правіла, не звальняюцца. Яны і складаюць наш «залаты фонд». А праца ў дарожніка вельмі складаная. У сваёй рабоце мы поўнасьцю залежым ад надвор'я. Асабліва цяжкі зімовы перыяд да снегападаў, мяцеліцамі. Паводле нарматываў, дарога павінна быць чыстай праз чатыры гадзіны пасля заканчэння снегападу. Але, як казвае практыка, з гэтай работай мы спраўляемся за 2-3 гадзіны. Што азначае такі графік для канкрэтнага працаўніка? Тое, што яго моцна падняць з ложка ў любую гадзіну ночы званком, і праз некалькі хвілін ён павінен быць на працы. Нярэдка жначныя пад'ёмы

гаспадары — выпрабаванне не толькі для яго ўласнага здароўя, але і турботы для ўсёй сям'і.

Стараемся ўсім магчымымі спосабамі павялічыць зарплату сумленным працаўнікам, пашырыць пакет сацыяльных гарантый. Распрацавана гібкая сістэма прэміравання — напрыклад, за эканомію паліва. Ёсць цэлы шэраг іншых эканамічных стымулаў. І людзі гэта разумюць, уключаюцца ў агульны працэс аптымізацыі вытворчасці. Дастаткова скажаць, што затраты на 1 рубель прадукцыі ў нас самыя нізкія па «Белаўтадары». Лічыць грошы, берачы кожную страву, апрацоўваюць стан дарог для нас своеасаблівай ідэалогіяй.

— Добра было б, каб азначаныя сістэмы паглядзі перанялі і сучасныя дарожнікі.

— О, гэта вельмі балючая праблема. Мы тлумачым, просім, заклікаем, пішам на інфар-

мацыйных шчытах: «Не кідайце смецце на дарогі!» Не ўсе чуюць заклік. Згодна з нарматывамі, уборка на дарозе праводзіцца два разы на тыдзень. А фактычна прыбярэць даводзіцца кожны дзень. Бо на дарогі ў прыдарожных палосах выварочваюцца горы смецця. У краінах Еўропы — Швецыі, Нарвегіі, Фінляндыі — калі хто з машыны на дарогу выкіне нават абгортку ад чыўкеркі, з наступнай машыны абавязкова патэлефануюць у паліцыю і скажуць нумар парашальніка. У нас такая практыка лічыцца заганнай. А ўсё таму, што ў людзей няма эле-

ментарнага разумення: за смецце на дарогу — выкідаць свае, а не чужыя грошы. Буджэтыя сродкі, якія трацяцца на уборку, маглі б паіцца на палляшэнне дарогі, якой усё карыстаецца штодзённа.

І ўжо зусім абуральныя факты вандалізму асобных суб'ектаў чыніць: выварочваюць, трушчаць сігнальныя слупкі проста дзеля забавы. Ёсць выпадкі, калі за ноч вывозілі альтакні, якія былі ўстаноўлены на пляцоўках адпачынку. Даводзіцца падключаць работнікаў міліцыі. Але ж вельмі прыкра становіцца ад усведамлення саіх фактаў — шокдзім самі сабе, глумімся з уласнай бяспекі. Трэба аб гэтым гаварыць зноў і зноў з усіх даступных трыбунаў, трэба рабіць больш жорсткія меры адказнасці. Дарога — наша агульная багачына, мы ўсе разам абавязаны яе берачы.

У дождж, сцюжу і спёку праце лінейная дыстанцыя

Дарожна-эксплуатацыйнае ўпраўленне №22 — тыповае падраздзяленне «Брэстаўтадар». Яго начальнік Міхаіл УСАЧЫК 34 гады працуе ў дарожнай галіне. Зараз калектыў ДЭУ-22 — 118 чалавек. За пяціо лінейнымі дыстанцыямі, якія ўваходзяць у склад упраўлення, замацавана 423 кіламетры рэспубліканскіх дарог. Само ДЭУ дыслацыравана ў Кобрыне, а дарогі, якія даглядаюць працаўнікі, праходзяць праз Кобрынін, Жабінкаўскі, Маларыцкі, Іванаўскі, Драгічынскі, Бярозаўскі раёны.



Начальнік ДЭУ-22 Міхаіл УСАЧЫК.

вока радзе вялізнае, на ўсю сцяну, палатно з пейзажам. Аўтар карціны, бы-



Галоўны інжынер ДЭУ-22 Сяргей КАЗІЮК.

самой дарогі і тэрыторыі абапал яе.


Міхаіла Мікалаевіч запрасяў нас на адну з пляцоўкаў адпачынку непадалёку ад Кобрына, абсталяваную працаўнікамі ДЭУ-22. Там ёсць альтакні, імправізаваныя сталы з крэсламі, у тым ліку выпілаваныя з вялікіх пнёў, дзіцячая пляцоўка, санітарная зона. Усё зроблена з густам, з любоўю. І як жа сорамна стала за наведвальнікаў, калі падышлі бліжэй і убачылі выдраныя з даху альтакні элементы пакрыцця! Цяжка ўявіць, куды гэтыя пліткі можа ўжыць невядомы вандал. Хутчэй за ўсё, нікуды. «Праз пару дзён паправім», — дзелавіта заўважае начальнік упраўлення. Адчуваецца, што гэта яго звычайны клопат. Але ён не можа не выказацца пра яшчэ адзін свой галаўны боль. У зону абслугоўвання ДЭУ-22 ўваходзяць чатыры памежныя пераходы.

Гэта пастаянныя крыніцы дадатковага засмечвання прыдарожных зон. Як паказвае практыка, амаль усялякая кантрабанда дастаўляецца на памежны пераход у нейкай тары. Напрыклад, кіроўца вязе сяржук у пластыкавай ёмістасці. Каля самай мяжы паліва збывае альбо злівае ў бак, пластыкавыя бутэлькі пры гэтым ляцяць у прыдарожныя кусты. Словам, на гэтых участках прыбіраць даводзіцца ў некалькі разоў больш, чым на звычайнай трасе. Дарога, асабліва паблізу знешняй мяжы дзяржавы, павінна мець прыстойны выгляд.

Гэта пастаянныя крыніцы дадатковага засмечвання прыдарожных зон. Як паказвае практыка, амаль усялякая кантрабанда дастаўляецца на памежны пераход у нейкай тары. Напрыклад, кіроўца вязе сяржук у пластыкавай ёмістасці. Каля самай мяжы паліва збывае альбо злівае ў бак, пластыкавыя бутэлькі пры гэтым ляцяць у прыдарожныя кусты. Словам, на гэтых участках прыбіраць даводзіцца ў некалькі разоў больш, чым на звычайнай трасе. Дарога, асабліва паблізу знешняй мяжы дзяржавы, павінна мець прыстойны выгляд.




У пакоі адпачынку і псіхалагічнай разгрузкі з бильярдным сталом вакол радару, на ўсю сцяну, палатно з пейзажам.



«Сляды» вандалаў.



Новыя металічныя дарожныя агароджы будуць служыць доўга.



Новыя металічныя дарожныя агароджы будуць служыць доўга.

ТЭХНІКА І ПРЫБОРЫ

Работа цяперашніх дарожнікаў сёння немалымі без самай сучаснай тэхнікі і прыбораў. «Брэстаўтадар» мае сваю сістэму дарожна-вымяральных станцый. Менавіта дысплетчы гэтых станцый вызначаюць прыблізны фронт магчымых апаздаў і стан пакрыцця дарогі. З улікам інфармацыі прымаецца рашэнне аб далей-

шых дзеяннях. Камп'ютары адсочваюць аб'ём размеркавання супрацьпаладнёга матэрыялу. У залежнасці ад тэмпературы паветра апрацоўка вядзецца чыстымі сарламі або салыяна-лісчанай сумессю. Кантроль за ўсім гэтым у зімовы перыяд вядзецца з дапамогай манітора, на якім можна бачыць стан дарогі.

А круглы год адным з найважнейшых фактараў бяспекі з'яўляецца разметка на дарогах. Цяпер ёсць шмат вытворцаў фарбы, іншых матэрыялаў

для разметкі. Выбраць лепшага з іх, таго, чыя прадукцыя праслужыць у якасці разметкі доўга і якасна, дазваляе швейцарскі прыбор «Рэтрафлектантметр», які набылі прадпрыемства «Брэстаўтадар». «Раней не было нішага спосабу правярць разметку, — расказвае Міхаіл Непачаловіч, — як выехаць на трасу ноччу і даверыцца сваёму зроку. Бывала, па-едучы тры чыны камісіі, і ў выніку кожны заставаўся са сваім меркаваннем наконт вартасці разметкі. А цяпер змяраем прыборам святлоадбіваючыя параметры яе якасці, і атрымаем дакладныя звесткі». Пасля серыі замераў спецыялісты робяць высновы наконт выкарыстання матэрыялаў таго ці іншага вытворцы. Бо разметка — надзвычай дарогае мерапрыемства: для 2200 кіламетраў дарог яна каштуе ў год прыкладна 8 мільярд рублёў. Таму важна знайсці матэрыялы такой якасці, якія праслужаць год, а не, напрыклад, гарантыйныя месяцы.



Ямычны рамонт на дарозе рэспубліканскага значэння Р-16 (Шчыльня) — Высокая — між РТ) праводзіць ДЭУ-21. Аляксандр ГРЫНЕВІЧ (на здымку) дасканала валодае сучаснымі тэхналогіямі па рамонце дарог.



Прыдарожны сервіс таксама ў полі зроку дарожных службаў.



Начальнік аддзела ўтрымання аўтадарог і бяспекі дарожнага руху Андрэй ЧОПЫЦА і ўладальнік ІАДЗІЛКІ пры дапамозе сучасных прыбораў — рэтрафлектантметра — аналізуюць стан святлоадбіваючых якасціў разметкі на дарогах і дарожных знаках.



Начальнік аддзела ўтрымання аўтамабільных дарог Ларыса КУЛІКОВА.

У арганізацыі таксама ёсць прыбор, які кантралюе работу дарожных знаках. Паводле слоў Андрэя ЧОПЫЦА, начальніка аддзела ўтрымання аўтамабільных дарог і бяспекі дарожнага руху, пасля правяркі дарожных знаках інфармацыя з прыбора пераносяцца на камп'ютар, праводзіцца аналіз і прымаецца рашэнне аб чарговай змене знаках.

Эксперымент магчымы?

Апошнім часам нямаю гаворыцца пра лішняе тону паперы, якія перавоззяцца ў розных арганізацыях для апісання кожнага кроку зробленага. Гаворыцца многа, робіцца мала на шляху пераадолення залішняга бюракратызму.

Генеральны дырэктар «Брэстаўтадар» Міхаіл Непачаловіч разважае аб сваёй гатунасці правесці ў жыццё эксперымент па радыкальным скарачэнні пісанні, калі будзе распрацавана нарматыўная база, і атрыманне «дабра» на работу ў новых умовах. Што гэта значыць? Міхаіл Іванавіч тлумачыць літаральна на пальцах. Напрыклад, на ўтрыманне дарогі выдаткаваны ўмоўныя 100 рублёў. На гэтую суму трэба правесці рамонт, прыбраць смецце, пакасіць траву, змяніць знак, правесці яшчэ шэраг патрэбных работ. Як гэта дасягаецца праз правесці рамонт, прыбраць смецце, пакасіць траву, змяніць знак, правесці яшчэ шэраг патрэбных работ? Дарожнікі выконваюць сваю працу, а майстар тым часам піша: работнікі М. і Н. пры-

бралі пяць пакетаў, работнік падмеў ўчастак з пункта А ў пункт Б, і так апісваецца кожны крок. Стараюцца горы паперы. Ярэчэй-шый тая, якую назіраюць у Брэсці канторы прадпрыемства. У Івацэвічах начальнік вытворчага

аддзела — жанчына. Калі яна прывозіць здаваць дакументацыю, папкі за ёй ніяк вадзіцель, бо яна не здолее самастойна іх падняць на паверх.

Кіраўнік «Брэстаўтадар» прапануе сістэму большай адказнасці. Выдзяляюцца тыя ж

умоўныя 100 рублёў пры ўмове, што дарога павінна быць адрамантавана, пакошана, зроблена разметка і г.д. У канцы месяца азначаныя пазіцыі правяраюцца і пацярджанае аплата выдзеленых сродкаў. Далучым, арганізацыя са 100 рублёў патраціла 80, тады 20 застаецца на новую тэхніку, мадэрнізацыю вытворчасці. Калі ж яна патраціла 110, то страты пакрывае за кошт уласнага прыбытку. Так, адказнасць узрастае. Але адпадае патрэба ў арміі правяральшчыкаў, кантраляў, эканоміцы дзяржаўных сродкаў. І галоўнае, майстар з пісца ператвараецца ў практычнага работніка. У яго становіцца больш часу на непародныя абавязкі. На карысць справе.




Дысплетч аддзела ўтрымання аўтамабільных дарог Ларыса КУЛІКОВА.



Матэрыялы падрыхтавалі Святлана ЯСКЕВІЧ, Алена ДАУЖАНОК, Марыя ЖЫЛІНСКАЯ (фота).

УНП 20068674



«Банк, основанный на доверии»
Трастбанк
ЗАО «Трастбанк»
220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2012 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2011 г., 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2011 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2011 г., 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2011 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Уставный фонд, Эмиссионный фонд, Резервный фонд, Накопленная прибыль (убыток), Фонд переносимых статей баланса, Всего капитал

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2011 г., 2010 г.

Раздел II. За отчетный год

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2011 г., 2010 г.

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2011 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2011 г., 2010 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2011 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2011 г., 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2011 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2011 г., 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2011 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Уставный фонд, Эмиссионный фонд, Резервный фонд, Накопленная прибыль (убыток), Фонд переносимых статей баланса, Всего капитал

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2011 г., 2010 г.

Раздел II. За отчетный год

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2011 г., 2010 г.

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2011 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2011 г., 2010 г.

ВЕРЕЩАГИНА Ирина Владимировна

Директор
Абояшева Анна Михайловна
Руководитель аудиторской группы

Общество с ограниченной ответственностью «КПМ»

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом на основании решения от 10.02.2011 № УНП191434140

КПМ - общество с ограниченной ответственностью

и филиал - объект независимых фирм КПМ, входящих в состав КПМ (Интернет) Кооператив («КПМ. Интернет») ассоциация, созданной по законодательству Швейцарии.

Абояшева Анна Михайловна

Руководитель аудиторской группы
26 марта 2012 года
г. Минск, Республика Беларусь

Общество с ограниченной ответственностью «КПМ»

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом на основании решения от 10.02.2011 № УНП191434140

КПМ - общество с ограниченной ответственностью

и филиал - объект независимых фирм КПМ, входящих в состав КПМ (Интернет) Кооператив («КПМ. Интернет») ассоциация, созданной по законодательству Швейцарии.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Акционерный банк реконструкции экономики»

www.ab.by
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2012 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.04.2012, 01.04.2011

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2012 года

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.04.2012, 01.04.2011

Президент Правления Г. Глебов

Дата подписания «16» апреля 2012 г.

«ФРАНСАБАНК» ОАО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2012 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.04.2012, 01.04.2011

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2012 года

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2012, 2011

Закрытое акционерное общество «Центер Банк»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2012 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.04.2012, 01.04.2011

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2012 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.04.2012, 01.04.2011

Президент Правления Дворников Игорь Андреевич

Дата подписания «13» апреля 2012 г.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь от 13 ноября 2008 года

№ 31 на осуществление банковской деятельности. УНП 807000214, БИК 1503001820



Унитарное страховое предприятие Unitary Insurance Company
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скрыганова, 6-405
E-mail: info@bvs.by, http://www.bvs.by, тел.: 209 24 16, факс: 209 25 65

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Унитарного страхового предприятия «Белнешстрах»

Открытого акционерного общества «Белнешэкономбанк» за 2011 год

Table with columns: АКТИВ, Сумма, ПАССИВ, Сумма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

Унитарного страхового предприятия «Белнешстрах»

Открытого акционерного общества «Белнешэкономбанк» за 2011 год

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, За отчетный период

Итоговая часть аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности УСП «Белнешстрах» за 2011 год

По моему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская (финансовая) отчетность УСП «Белнешстрах», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение УСП «Белнешстрах» на 1 января 2012 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, при этом совершенные УСП «Белнешстрах» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ по продаже права аренды торговых мест в розлетных боксах в г. Гродно

Table with columns: наименование объекта, № лота, местонахождение объекта, площадь (кв. м.), начальная цена (руб.), сумма (руб.)

Условия продажи: Торговля непропорциональной группой товаров

с подробной информацией и схемой установки торговых павильонов можно ознакомиться по адресу: г. Гродно, ул. Ленина, 2, каб. №61, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, тел. (0152) 720546.

Аукцион состоится 26 мая 2012 года в 10.00 в здании Гродненского городского Дома культуры по адресу: Гродно, ул. Дзержинского, 1

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, юридическое лицо представляет его (его представителя), одну копию учредительных документов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственное производственное объединение «Минскстрой» доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений в проективную декларацию о строительстве жилых помещений объекта «Квартал жилой застройки по пр. Дзержинского - ул. Агибегова - пр. Газеты «Правда». Многоквартирный жилой дом № 10 по генплану» в г. Минске, опубликованную в газете «Звязда» 22 декабря 2010 года.

30 апреля 2012 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гранд Фан Хаус».

Повестка дня: 1. О сдельках общества. Собрание будет проходить по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственное производственное объединение «Минскстрой» доводит до сведения заинтересованных лиц о внесении изменений в проективную декларацию о строительстве жилых помещений объекта «Квартал жилой застройки по пр. Дзержинского - ул. Агибегова - пр. Газеты «Правда». Многоквартирный жилой дом № 10 по генплану» в г. Минске, опубликованную в газете «Звязда» 22 декабря 2010 года.

30 мая 2012 г.

Ожидаемый ввод жилого дома в эксплуатацию - УНП 100071325

ПОШТА ЗАЎСЁДЫ ПАВАЖАЛА СВАІХ КЛІЕНТАЎ, ІМКНУЛАСЯ ДАПАМАГАЦЬ ІМ У ВЫРАШЭННІ УСІХ НАДЗЭННЫХ ПРАБЛЕМ, ІШЛА НАСУСТРАЧ

КАСАЕТКА

СПЕЦПРАЕКТ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» СУМЕСНА З РУП «БЕЛПОШТА» І РУП «БЕЛСАЮЗДРУК»

У БЛІЖЭЙШЫХ ПЛАНХ ПРАДПРІЕМСТВА — ЗРАБІЦ ІНТЭРНЭТ-ПЛЯЦОЎКУ, КАБ ЛЮБЫ КАРЫСТАЛЬНІК МОГ ЗАЙСЦІ ТУДЫ І НЕ ТОЛЬКІ ВЫБРАЦЬ ПАТРЭБНАЕ, АЛЕ ЯШЧЭ І ЗАМОВІЦЬ ТОЕ, ШТО СПАДАБАЛАСЯ

ВЕДАЙ НАШЫХ!

УЧЫНКІ... ЯК ПРЫКЛАД ДЛЯ ІНШЫХ

Штогод пад эгідай Міжнароднага бюро Сусветнага Паштовага Саюза праводзіцца моладзевы эпістальны конкурс, і штогод удзел у ім прымае Беларусь. Гэта значыць, што нашы хлопцы і дзяўчаты ва ўзросце да 15 гадоў, як і іх аднагодкі з усіх канцоў свету, пішуць лісты на заданую тэму. Сёлетна, напрыклад, задача была «напісаць спартсмену альбо спартыўнаму дзевачу, якім ты захапляешся, і расказаць яму (ёй), што для цябе Алімпійскія гульні».

Як і ў мінулыя гады, конкурс праводзіўся ў тры этапы: спачатку — на раённай узроўні, потым — на абласнай... Днямі лісты-сачыненні, якія прайшлі гэты строгі адбор, абмяркоўвала журы рэспубліканскае.

На разгляд яго было прапанавана восем твораў — па адным ад кожнай вобласці (два — бо вельмі моцныя — у парадку выключэння ад Магілёўскай) і горада Мінска. У іх вучні 5-9 класаў распавядалі пра сваіх спартыўных куміраў — нашых славетных Рамуальда Кіма (савецкай памяці), Дар'ю Домрачаву, Віктарыю Азаранку, Людмілу Ваўчок, расіяніна Уладзіслава Трацяка, пра тое, колькі радасці прыносяць людзям спартыўныя выступленні (а тым больш — падчас Алімпійскіх гульні)!

Не абшлось, вядома ж, без расказаў пра сябе — свае семі, захапленні, заняткі ў школе і спартыўных секцыях, першыя перамогі. Так што вылучыць лепшыя працы было складана. Усе лісты падкуплялі неападобнай шчырасцю, эмацыянальнасцю, умелым фармуляваннем сваёй думкі... Аднак кожны з васьмі членаў камісіі — з прадстаўнікоў РУП «Белпошта», Міністэрства адукацыі, сродкаў масавай інфармацыі — павінен быў вызначыць: прыйсцоў адной з работ першае месца, дзюім — другое...

У выніку пераможцам XVI моладзевага эпістальнага конкурсу стаў вучань 8-га класа СШ № 2 г.т. Хоцімск Андрэй Сяміградскі (настаўніца — Таццяна Уладзіміраўна Мірошніцава). Яго праца (апроч іншага... Вядай нашых!) падкупляла яшчэ і цудоўнай беларускай мовай. Толькі адна цытата: «...Дада, вельмі ганаруся табой, тваім патрыятызмам. Ведаю, што Расія прапаноўвала табе месца ў сваёй зборнай за добрыя вынікі. Але ты адмовілася. Малайчына! Ты яшчэ раз даказала, што не ўсё ў гэтым жыцці прадаецца. Дзякую табе за твой высакародны ўчынак. Гэта выдатны прыклад для нас, сённяшніх школьнікаў. Маё сэрца пачынае біцца мацней, калі выскока ў небе лунае наш беларускі сцяг і ўсе людзі ведаюць, што маю Радзіму прадстаўляе такая прыгожая дзючына. Дзякую табе...».

Такім чынам, паводле амаль аднагалоснага рашэння журы, менавіта гэты ліст будзе накіраваны ў Міжнароднае бюро Сусветнага Паштовага Саюза (г. Берн), дзе, хочацца верыцца, годна прадставіць нашу краіну. Два другія месцы прысуджаны пяцікласніку Даніілу Мацвееву (Зелянюкоўская дзіцячы садок-сярэдня школа Палацкага раёна) і васьмікласніку Яўгенію Вараб'ёвай (СШ № 7 г. Магілёва).

На трэцім — Уладзіслаў Трацяк (гімназія № 9 г. Гродна), Алеся Ляшкевіч (Сноўская СШ Нясвіжскага раёна), Дзяна Сіваракша (СШ в. Жыдчэ Пінскага раёна), Каярына Падшаўка (СШ № 2 г. Рагачова) і Ганна Буквіч (гімназія 24 г. Мінска). ...Дарчы, Аўраам Лінкаў 150 гадоў таму напісаў адкрыты ліст супраць рабства. Нейкі час ён быў самым дарагім лістом у свеце: ацэньваўся ў 750 тыс. долараў. А таму — пішыце!

СОНЕЧНЫХ ДЗЁН! Ад шчырага сэрца ў дзень юбілею Жадаем вясенняе святлай надзеі, Лагоды ўсмешак у будні і святы, Хай добрыя весткі прыходзяць у хату!

Гэтыя словы — Валяціны Міхайлаўны Башкевіч, цудоўнаму спецыялісту і рэдкай дабрыні чалавеку, якога вельмі паважаюць і любяць усе кліенты 28-га сталічнага аддзялення паштовай сувязі — не кажучы пра супрацоўнікаў... Днямі, калі паведамляць яны, у Валяціны Міхайлаўны быў юбілей. «А таму — яшчэ і праз газету» — хочацца павіншаваць гэту цудоўную жанчыну, пажадаць ёй сонечных дзён, бадзёрскай, поспехаў... А галоўнае — моцнага здароўя, каб яна яшчэ доўга магла радаваць нас сваёй прысутнасцю! Што да гэтых слоў дадаць? Відаць, нічога, апроч кароткага: «Далучаемся! І да віншаванняў, і да пажаданняў». Звяздоўчы.

Дзевочыя асобы

«МЕНТАЛІТЭТ МЯНЯЦЬ ЦЯЖКА, А ВОСЬ АРГАНІЗАЦЫЮ ПРАЦЫ — І ТРЭБА, І МОЖНА»

Беларусь узравае гасцей (прынамсі, з Расіі, Украіны...) многім: дагледжанымі землямі абапал добрых дарог, чысцінё вуліц, гасціннасцю людзей, працай грамадскага транспарту, пошты. «Яшчэ дзевяці няма, а ўжо адчынена, — здзіўляліся сваёй. — І працуе...». А калі даведаліся, што мы наогул маглі судзіць не прыходзіць, а выклікаць паштальёна, і ён з дому, сам, забраў бы нашы бандэролі, прадаў паштоўкі, аформіў падпіску і інш. (прычым без даплат за паслугі), то і наогул «выпалі ў асадак»...



Аднак наша размова з новапрызначаным, можна сказаць, (на пасадзе з верасня) намеснікам генеральнага дырэктара па эксплуатацыі Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белпошта» Аленай СКРЫБНІЧЫК не толькі пра поспехі.

— Як на мой погляд, дык тое, што ўраіла вашых гасцей, справа выкліка, — лічыць Алена Анатольеўна. — Пошта заўсёды паважала сваіх кліентаў, імкнулася дапамагчы ім у вырашэнні ўсіх надзэнных праблем, ішла насустрэчу. У вёсцы ж паштальён і наогул як свой... Дык чаму б не быць ім і ў горадзе? Тут жа таксама шмат людзей пахвылі, інваліды, шмат вельмі занятых і тых, каму перад святамі, напрыклад, трэба паслаць некалькі пасылак. А нашы паштальёны могуць дапамагчы... — Прычым — вельмі істотна, бо ў гарадскіх аддзяленнях сувязі часам трэба пастаяць і ў чарзе?

— Не б'е таго... Агульнавядома, напрыклад, некалькі нераўнамерна нагрукі ў нашых крамак: пасля 17-18 гадзін чарга амаль у кожнай. У аддзяленнях сувязі патокі людзей розніцца не толькі на працягу дня (ці не ўсе пенсіянеры лічаць патрэбным атрымаць свае пенсіі менавіта зранку), але і месяца. Ну згадзіцеся: так званыя жырочкі мы атрымліваем пасля 10 чысла кожнага месяца. Там напісана, колькі мы павінны заплаціць за камунальныя паслугі. Але ж рабіць гэта ніхто не спяшаецца ні да 15-га, ні да 20-га. А васьмь з 23-га па 25-га ўжо напаліў, ужо чаргі... Ведаю выкладкі, калі людзі яшчэ раз на тыдзень прыходзіць у васьмь аддзяленнях сувязі, каб з абанентамі скрыніць забраць выданні, якія выпісваюць. Аднак падпіску на наступны квартал яны аформілі менавіта ў апошні дзень і таму, здараецца, адстаюць у чарзе. — Вы лічыце, што добра было б мяняць менталітэт?

— Магчыма, але ж ці гэта пад сілу, асабліва — у бліжэйшы час. А васьмь ўдасканалваецца арганізацыя працы і трэба, і можна. Пошта ў апошнія гады вельмі дынамічна развіваецца. Ва ўсіх аддзяленнях сувязі (а большасць з іх — амаль 3000 — сельскія) стаяць камп'ютары, усе працэсы аўтаматызаваны, усталявана каля 900 плацежніка-даведаных тэрміналаў. І

з іх дапамогай штодзень больш за 640 тысяч нашых кліентаў без удзелу апэратара праводзяць любыя плацэжы па прычыне адзінага асабовага рахунка ў рэжыме on-line. Да таго ж аплачваюць камунальныя паслугі, афармляюць падпіску, замаўляюць электронныя маркі і тавары па каталогах айчынных вытворцаў мена прас наш інтэрнэт-сайт; купляюць маркі, паштоўкі і канверты ў інтэрнэт-краме... Гэта ж змяняе чаргі!

Яшчэ адзін крок: раней і юрыдычны, і фізічныя асобы ў аддзяленнях сувязі абслугоўваліся, што называецца, у адным акне. Але ж вядома, што на прыём і апрацоўку адпраўленняў з нейкай арганізацыі нават высокакваліфікаванаму апэратару патрэбна хвілін 20 (а то і болей), а на абслугоўванне чалавека, які прыйшоў атрымаць пенсію альбо заплаціць за кватэру, дастаткова і 2-х... Няцяжка ўявіць, як ён сябе адчувае, чакаючы чаргі... Таму ва ўсіх больш-менш буйных аддзяленнях сувязі, дзе ёсць такая магчымасць, для абслугоўвання юрыдычных асоб вылучаны асобныя акенцы.

Аднак гэта — ужо наступныя крокі. Самыя першыя былі дагаворы на абслугоўванне, якія наша прадпрыемства заключыла з апэратарамі мабільнай сувязі — з Velcom і МТС. У іх і тады, і цяпер — вельмі вялікі аб'ёмны распылі. Таму для абслугоўвання такіх вяс карпаратыўных кліентаў мы вылучылі спецыяльны ўчастак. Цяпер жа — па ўсёй краіне, не толькі ў Мінску — створаны адмысловыя цэнтры «Бізнэс-пошты». Юрыдычным асобам, індывідуальным прадпрымальнікам яны аказваюць досыць шырока пералік паслуг: прымаюць (як на сваіх пляцоўках, так і з выездам да кліента) паштовыя адпраўленні (каб потым апрацаваць і даслаць па прызначэнні), грашовыя пераводы, прадаюць маркі, канверты, паштоўкі, бланкі строгіх справаздачнасці, прымаюць падпіску і многае іншае. — На гэтыя паслугі, трэба разумець, ёсць попыт?

— Так. У людзей цяпер з'явілася цудоўная магчымасць замаўляць тавар у інтэрнэце. Ну, напрыклад, вельмі папулярная, асабліва з прадвесня, «Садовая калекцыя». Дастаўку насення па адрасах заказчыкаў здзяйсняе пошта, бо менавіта ў нас ёсць магчымасць, як той казаў, у поўнай цэласці і захаванасці, па прымальных коштах давесці, данесці замаўлены тавар да самага далёкага хутара.

Працуем мы і з «Кніжным клубам». Гэта значыць, што ў інтэрнэце, у каталогах можна знайсці інфармацыю пра ўсе новыя выданні. Калі нейкія з іх захацелася набыць, праз пошту можна аформіць заказ. А далей усё проста: застаўка — ёсць паштовае адпраўленне. Да будучага чытача накладным плацэжам прыходзіць кніжка.

Шырока рэкламавалася і «Крама на капапе». Усё замаўленае таксама дастаўляе пошта. Гэта — з ліку нашых буйных кліентаў, але ж шмат і проста індывідуальных прадпрымальнікаў: яны таксама бачаць выгаду, шмат чаго рассяляюць. І зусім не здзіўляе, шмат чаго дапамогі пошты, бо яна працуе пад дэвізам «Хутка, надзейна, даступна», а гэта гаворыць само за сябе. Да таго ж, паўтараю, у краіне 3688 аддзяленнях сувязі.

— Іх колькасць, трэба разумець, пастаянна мяняецца. У новых мікрараёнах пошты адкрываюцца, у сельскай мясцовасці, на вялікі жал, часам закрываюцца. Але тут што цікава: раней ужо першая чутка пра тое падымла хваляў абурэння. Гэта значыць, ва ўсе інстанцыі ляцці скаргі. У апошні час (прынамсі, у рэдакцыю «Звязды») яны чамусьці не наступалі.

— Я, здаецца, магу патлумачыць прычыну. Існуюць зацверджаныя нарматывы. У прыватнасці, на сельскае аддзяленне сувязі павінна прыпадаць 2000 чалавек. Але ж цяпер (і гэта не сакрэт) насельніцтва вёсак істотна змяняецца. Таму ўтрымліваць стаячынарае аддзяленне сувязі, у якое амаль ніхто ні па што не звяртаецца, эканамічна неэфектыўна. Восем і даводзіцца рабіць на так званыя непапулярныя захады...

Але ж у кожным такім выпадку папярэдне мы даводзім людзям, што не трэба бяцца закрыцця пошты, бо ўвесь спектр паслуг, якія ім аказваліся, па-ранейшаму застаюцца. Адзінае, што змяніцца, — форма. Напрыклад, замест стаячынарага аддзялення сувязі, якое трэба ахоўваць, абгаравальваць, рамантаваць і г.д., з'явіцца так званая перасоўная. Гэта ўсё тая ж пошта, толькі размешчана яна ў аўтамат, абсталяваная спецыяльнай касавай сістэмай, што вельмі зручна, бо дазваджае яна да самых далёкіх вёсак і хутароў, давозіць, скажам так, увесь спектр як профільных, так і няпрофільных паслуг. А што датычыць нейкіх тавараў, дык яшчэ і больш, бо гэта ж не паштальён з сумкай...

У краіне ўжо 114 васьмь такіх аддзяленняў. Яны добра сябе зарэкамендавалі. Да таго ж дзейнічае і мотадастаўка. Гэта значыць, што пошта, пенсіі, усе замаўленыя тавары ў населеныя пункты дастаўляюцца пры дапамозе аўтатрансарту. Для прадпрыемства пры коштах на бензін, якія пастаянна павышаюцца, задавальненне гэта не таннае, але ж і насамрэч задавальненне, бо паштальён

ну, каб абысці свой ўчастак, трэба адолець дзе 5, а не дзе 15 ці нават больш кіламетраў. Гэта вельмі нялёгка. А тым больш у дрэннае надвор'е, з цяжкай сумкай...

— Алена Анатольеўна, відаць, пераважна для васкоўцаў быў арганізаваны гандаль па каталогах айчынных вытворцаў? Наколькі прыжыўся?

— Мяркуюць самі. Не так даўно мы выдалі чарговую, ужо шостую па ліку каталог. У ім значна пашырыўся асартымент тавараў, кола прадпрымстваў. Цэны яны стараюцца не мяняць, а калі такое здараецца, апэратыўна паведамляюць нам, мы даводзім гэтую інфармацыю да аддзяленняў сувязі. Сёння ў кожным з іх ёсць папярковыя каталогі, пазнаёміцца з таварамі, нешта выбраць з таго, чаго, магчыма, ніколі не прывозілі і не прывяжучу ў вясковую краму, можна на нашым сайце www.belpost.by. У бліжэйшых жа планах прадпрымства — зрабіць інтэрнэт-пляцоўку, каб любіць карыстальнік мог зайсці туды і не толькі выбраць патрэбнае, але яшчэ і замовіць тое, што спадабалася. А значыць, нікуды не выязджаючы, нават не выходзячы з дому, нешта набыць. Гэта выгадна, гэта зручна, гэта варты паспрабаваць! Той, хто паспрабаваў, цяпер карыстаецца!

Зноў жа на сайце — www.belpost.by — можна знайсці ўсю інфармацыю пра нашы іншыя, як профільныя, так і няпрофільныя паслугі. Усяго іх больш за 60. У тым ліку банкаўскія, дылерскія, расылка прамой паштовай рэкламы, ксеракіраванне, ламаіраванне і пераплэт, перавозка грузаў і негабарытных паштовых адпраўленняў...

— Але ж, як той казаў, не хлэбам адзінім... У Год кнігі менавіта «Белпошта» вырашыла пацкавацца, як мы ведаем беларускую літаратуру. Чытачы «Звязды», зразумела ж, ухвалілі гэтую ініцыятыву, пазнаёміліся з пытаннем... Ці шмат паступае адказаў?

— Лічыць іх, думаю, пакуль рана (наш чалавек любіць усё адладваць па апошні дзень)... А конкурс, як паведамлялася, праходзіць з 1 красавіка па 31 лістапада. Адзін раз на два месяцы будуць падводзіцца вынікі. Восем пра іх ужо — прамежкавыя альбо канчатковыя — і можна будзе весці размову.

— Яна, без сумневу, будзе цікавай для чытачоў старэйшай беларускай газеты. Пакуль жа (і з прычыны той самай цікавасці) у вас, як чалавекка парэўнальна новага на гэтай высокай пасадзе, хочацца папрасіць расказаць пра сябе.

— Нічога асаблівага ў маёй біяграфіі, відаць, няма... Нарадзілася ў Мінску, працоўную дзейнасць пачынала ў сталічным 90-м аддзяленні паштовай сувязі з «Пасады» апэратара. Потым падрасла да начальнік... Працавала ў Мінскім філіяле (так што не па расказах ведаю рады вясковых паштавікоў), у вытворчары «Мінская пошта». Адукацыя? Спачатку — каледж сувязі, потым — Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце і тэхналагічны ўніверсітэт.

— Гэта не можа не ўражаваць і не абнадзейваць... Паспехаў! Валяціна ДОУНАР.

Чытак—газета

«З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ БАЦЬКА НЕ РАССТАВАЎСЯ НАВАТ У БАЛЬНІЦЫ»

Уручаць прызы падпісчыкам «Звязды» — справа, безумоўна ж, прыемная! Бо ці не кожная з сустрэч, лічы, падарунак.



З цягніка ў Луніцы сустрэў Іван ВІКТАРОВІЧ (на фота), дапамог данесці прызы да галоўнай пошты. У тым ліку і свой: па выніках падпіскі на мінулы квартал Іван Сяргеевіч выйграў кухонную машыну «Белвар». Скажаў, што яны з жонкай такую ўжо маюць, а гэта — будзе дачка, бо яны ў сям'і з'явіліся адначасова: нарадзілася дачушка — выпісалі «Звязду». З той пары газета да іх і прыходзіць. А васьмь дачка — ужо прыязджае, бо вучыцца цяпер на псіхалага-педагагічным факультэце Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сам Іван Віктаровіч шмат гадоў працуе старшым машыністам Луніцкага раённай кацельні. Іх прадпрымства забяспечвае цэлым горад. Праца вельмі адказная. Яна пасля яе гаспадар любіць разгарнуць газету, пачытаць... Як на роднай

мове дык яго ці не ўсё для душы! Яшчэ адзін наш падпісчык, як мы пашчасліва выйграць, — Уладзімір РЫБЛАН з вёскі Малая Чучавічы. Усё жыццё ён адпрацаваў трактарыстам. Заўсёды быў у ліку добраахвотных, шчырых працоўнікаў. Зараз Уладзіміру Мікалаевічу 75 гадоў, і на зым ён перайшоў жыць у сям'ю дачкі Ірыны. Яна, дарчы, і прыйшла на пошту па прызы. Расказвала, што бацька выпісвае «Звязду», колькі яна сябе помніць. Чытае заўсёды уважліва — ад першых радкоў да апошніх. Да таго ж газета цяпер звязвае яго з роднай хатай. Паштальён прапаноўвала перавесці падпіску — у суседнюю вёску, дзе цяпер жыве Уладзімір Мікалаевіч. Але ён не згаджаецца, бо мае лішнюю нагоду наведваць хату: раз у два-тры дні «сядлае» веласіпед, едзе па газету. Калі ж не так даўно заняўся, трапіў у бальніцу. «Звязду» рэгулярна забірала Ірына і вазіла яму разам з іншымі прысмакамі.

Чучавічы вядомыя ў ваколіцах найперш журавінамі. На іх мясцовыя жыхары добра зарабляюць. Самы Ірыны Гаргун таксама кожную васьмь шчыруе на балоце. Бацька, хоць і прасілі яго паберачы зда-

прышла з прамысловага прадпрымства. Там пачаліся перабоі з працай і, як вынік, з зарплатай. Восем і вырашыла паспрабаваць сябе ў новай справе. Паводле слоў начальніка РВПС Васіля Шляжко, гэта атрымалася.

«Раней я думала, што «Звязду» чытаюць толькі настаўнікі, работнікі культуры, адным словам, інтэлігенцыя, — разважае Таццяна. — Не, вашы падпісчыкі — людзі самых розных прафесій, а работніца гандлёвай фірмы «Лотас» — шчырая прыхільніца газеты сама, яна дапамагае мне, агітуе іншых — сваіх супрацоўнікаў, суседзяў».

Аднак паштальён Таццяна Баранава вылучаецца не толькі як шчырая працоўніца. Яна цудоўна вяжа! І не толькі сабе — многія з калыханак маюць абноўкі, зробленыя Таццянай. Распавядаючы пра гэта, інструктар па падпісцы Наталія Дрозд не шкадавала фарбаў, сцярджала, што асобныя вырабы вартыя нават выставі!

Дочкі таксама падзяляюць захапленне маці. Праўда, сабраць абедзве займаюцца лёгкай атлетыкай. Хто б там што ні казаў пра

ўзвядзенне спартыўных комплексаў у райцэнтрах, а Таццяна Баранава вельмі рада, што яе дзеці не горш за сталічных могуць займацца фізкультурай, спортам. Малодшая дачка, прынамсі, не так даўно пахвалілася, што з таак званга «жабнік» і перавялі ў вялікі басейн. Запратрабаваны гэтыя аб'екты, хоць і зусім нядарна ўступілі ў строй.

Ну а для паштальёна любая новая ўстанова — яшчэ і адрас для магчымай падпіскі. «Цяпер чытач пераборлівы, яго трэба зацкаваць, а то і ўгаварыць», — кажа Таццяна Баранава. Наталія Дрозд распавядае, якую вялікую працу па падпісцы вядуць сельскія паштальёны. Часам старэйшыя вясковыя гавораць, што ўжо зрок падводзіць і, можа, яны наогул адмовіліся б ад газет. Але ж вельмі паважаюць сваёй паштальёна і таму адклікаюцца на просьбы. Гэта ў вялікіх вёсках. А ў малых, дзе засталася тры, пяць, васьмь жыхароў, газета часта становіцца мастком сувязі з вялікім светам. Паводле слоў Наталіі Уладзіміраўны, ёсць адна вёска, дзе чатыры жыхары па чарзе выпісваюць штодзённую газету найперш для таго, каб кожны дзень да іх залодзіў паштальён.

— На жал, колькасць сельскага насельніцтва памяншаецца, — расказвае Васіль Шляжко, — і мы вымушаны шукаць нейкія новыя формы абслугоўвання. Зараз 21 населены пункт у раёне аб'ядрае паштальён на аўтатранспарце. Працуе васьмь машын, распрацавана шэсць маршрутаў. Транспарт дазваляе ахвіліца штодзень вялікі тэрыторыі, аддаленыя вёскі. Там, дзе трымаць асобную штатную адзінку стала эканамічна неэфектыўна, дапамагае машына.

...Восем такія яны будны і ў нашых падпісчыках, — на нашых пляцоўках, — нават паштавікоў! Святлана ЯСКЕВІЧ.

ПАДПІСКА-2012



ВА «ЎРАДЖАЙНЫЯ» РАЁНЫ — НЕ З ПУСТЫМІ РУКАМІ

На Гродзеншчыне ў «Звязды» нямала мясцін, дзе газету любяць, паважаюць, а самае галоўнае — выпісваюць і прапагандуюць. Адзін з нашых нядарных маршрутаў ляжаў праз такія «ўраджайныя» (у плане падпіскі на старэйшае беларускамоўнае выданне) раёны як Карэліцкі і Навагрудскі. Журналісты «Звязды» прывезлі сюды прызы. Тостар «Scarlett» праз галоўнага спецыяліста аддзела ідэалагічнай работы Карэліцкага райвыканкама Аксану Абрамчык і інструктара па падпісцы раённага вузла паштовай сувязі Шульга Аляксевіч (на фота злева направа) мы перададлі большаю даўнаму падпісчыку Мікалаю Мікалаевічу Іванову з вёскі Зелянка.

Адразу два каштоўныя прызы дасталіся Навагрудчыне, прычым абодва — паштальёнам. У наменчаны час на РВПС за электрафенам «Ладамір» прыбыла Галіна Хітро, якая прадстаўляе 4-е аддзяленне гарадской паштовай сувязі. Яна ж згадзілася перадаць каштоўны прыз у выглядзе параваркі «Белвар» сваёй калыханцы Лілі Ляпешка, якая працуе на паштовым аддзяленні ў Нгяневічах.

Віншум звяздоўскіх прызёраў. Уладзімір ЗДАНОВІЧ. Фота аўтара.

Куток філатэліста

Крыжы Ефрасіны Палацкай — адной з самых пазнавальных беларускіх святых — была прысвечана першая беларуская паштовая марка. У абарачэнне яна выпушчана 20 сакавіка 1992 года. З таго часу прамінула два дзесяцігоддзі, цягам якіх выпушчана ў свет (у самым шырокім сэнсе гэтага слова!) — больш чым 900 марак... Для некага яны — проста знакі паштовай аплаты, для некага — маленькія творы мастацтва, з якімі «Звязда» будзе знаёміць чытачоў у новай рубрыцы «Куток філатэліста».

Адзёне — важная этнічная прыкмета народнасці і нацыі. Таму серыя паштовых марак, прысвечаная гэтай частцы матэрыяльнай культуры беларусаў, выклікае асабліва цікавасць у філатэлістаў Беларусі і замежжа.

На сёняшні дзень серыя ўключае 19 марак. Аўтары паштовых мініячур (мастак Міхась Раманюк, Уладзімір Сіліч і Тамара Стасевіч) паказалі строі розных гісторыка-этнаграфічных раёнаў.

1995 год	№ па каталогу	Назва выпуску
	99	Марка «Мотальскі строй»
	100	Марка «Ваўкавыска-Камянецкі строй»
	101	Марка «Пухавіцкі строй»
	160	Марка «Капыльска-Клецкі строй, XIX ст.»
	161	Марка «Давыд-Гарадоцка-Тураўскі строй, XIX ст.»
	162	Марка «Кобрынскі строй, XIX ст.»
	163	Блок «Нараўлянскі строй»

(Працяг будзе.)

Запрашальнік ТУТ МОЖНА КУПІЦЬ... І ПРАДАЦЬ

Паштовая марка — вынаходства не такое ўжо і старажытнае: самая першая з іх з'явілася ў Вялікабрытаніі 6 мая 1840 года. Выкарыстанне яе было сведчаннем аплаты пэўнага тэрыторыі на перасылку пісьмовай карэспандэнцыі. У хуткім часе пасля з'яўлення паштовых марак узнікла і калекцыянаванне (філатэлія). Захапленню гэтай больш чым 150 гадоў, аднак яна па-ранейшаму валодае сэрцамі мільяёнаў людзей розных узростаў і прафесій. Менавіта для іх выдавецкі цэнтр «Марка» РУП «Белпошта» прапаноўвае шырокае філатэлістычнае прадукцыі: мастацкія маркі, малы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕВЕДИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

№ п/п по порядку	Местоположение земельного участка	Начальная цена (руб.)	Размер задатка (руб.)	Расходы, связанные с подготовкой аукциона и документами, необходимой для его проведения	Условия проведения аукциона	Площадь земельного участка	Кадастровый номер	Инженерная и транспортная инфраструктура
1.	Бобруйский район д. Шатково, пер. 3-й Юбилейный, 13	8 194 560	819 460	2 195 998 (расходы возмещает победитель аукциона)	Наличие не менее двух участников	Площадь 0,1801 га	720884012601000162	Имеется подключение электроснабжению
2.	Бобруйский район д. Калинин, д. 27а	14 666 410	1466 650	2 295 906 (расходы возмещает победитель аукциона)	Наличие не менее двух участников	Площадь 0,2069 га	№ 720884003601000187	Имеется подключение к электроснабжению, водоснабжению и подъездная дорога
3.	Бобруйский район д. Сычково, пер. 3-й Застройки, 5	6 745 221	674 530	3 103 654 (расходы возмещает победитель аукциона)	Наличие не менее двух участников	Площадь 0,2406 га	№ 720884009601000389	Имеется подключение к электроснабжению

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 21.05.2012 года в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: г. Бобруйск, ул. М. Горького, д.41, каб. 2, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-го дня после публикации извещения в СМИ. Последний день приема заявлений – 16.05.2012 года в 17.00. Информация о земельных участках по контактного телефону в г. Бобруйске 52-70-24.

Для участия в аукционе гражданам Республики Беларусь (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок обязан предоставить следующие документы в комиссию по проведению аукциона:

- заявление на участие в аукционе (с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка);
- заверенную копию платежного поручения о внесении задатка (10 % от начальной цены) на расчетный счет Сычковского сельпоискома № 3604712110312 в АСБ «Беларусбанк» филиал 703, код 760, УИИ 700045734, код филиала 04931;
- представление гражданина Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

при подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона:

- К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в указанные в извещении сроки соответствующее заявление и приложенные к нему необходимые документы и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении расчетный счет задаток.
- Первая объявленная аукционистом цена предмета аукциона определяется в соответствии с шагом аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене задатков не поднят тот же участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного аукциона трижды и объявляет проданным предмет аукциона словом «продано», а участника аукциона – победителем в отношении соответствующего предмета аукциона.
- При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых купить предмет аукциона по названной цене, аукционист вызывает эту цену три раза. Аукцион завершается, если после трехкратного объявления новой цены предмета аукциона не

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕВЕДИИ АУКЦИОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Аукцион состоится 24 мая 2012 г. в 11.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 106. Организатор аукциона: фонд «Могилевоблимушество», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 62, тел. 8(0222) 311885, 229022, 223375.

Продаваемые недвижимое имущество, по лоту №1 – РУП – Могиловский завод лифтового машиностроения, тел. 8(0222)47000, лоту №2 – Министерство промышленности Республики Беларусь, тел. 8(0225)529039, 526409.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи объектов республиканской собственности на аукционах с применением метода понижения начальной цены, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2009 года № 1043.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 104, начиная со дня публикации извещения. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе в соответствии с ним действует 22 мая 2012 г. с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00. Заключительная регистрация участников аукциона 24 мая 2012 г. с 10.00 до 10.50. С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни до установленного последнего дня подачи заявлений на участие в аукционе включительно.

№ лота	Сведения о предметах аукциона			Информация о земельных участках		
	Наименование и краткая характеристика	Место нахождения	Цена имущества, тыс. руб. начальная минимальная	Площадь, га	Срок аренды, лет	Начальная цена продажи аренды земельного участка, тыс. руб.
1.	Незавершенное законсервированное капитальное строение площадью 7355 кв.м, стены оштукатурены	г. Могилев, ул. Советское шоссе	5414 655,017	1082,390,003	2,496	50 360 187,587
2.	Находящийся в безвозмездном пользовании по договору у ОАО «Бобруйский завод комбинированных приборов» капитальное строение: здание бытового обслуживания, кирпичное, 257 кв.м, оштукатурено, асфальтовый 245 кв.м, забор (металлическая сетка) 428 кв.м, выгребная яма	Могилевская обл., Бобруйский район, село д.п.р. Доманово	350 388,205	70 077,641	0,0698	99 316,440
	Начальная цена предмета аукциона 530 740 645 тыс. руб. Минимальная цена предмета аукциона 174 384,881 тыс. руб.					

Пример заявлений со всеми необходимыми документами заканчивается в день и время, указанные в настоящем извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Дата и время регистрации заявления указываются организатором аукциона в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе.

Условия для победителей аукциона в отношении земельных участков, право заключения договора аренды которых входит в состав лота:

№ 1 – в двухмесячный срок со дня государственной регистрации договора аренды земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости (в случае изменения назначения приобретенного на аукционе объекта недвижимости); осуществление государственной регистрации земельного участка, права на него в сроки, соответствующие законодательству.

Задаток в сумме 700 тыс. белорусских рублей перечисляется до момента подачи заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к нему документами на расчетный счет фонда «Могилевоблимушество» № 364290001315 в филиале № 700 – Могиловское областное управление ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536, УИИ 700052050.

Перенести до момента подачи заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к нему документами на расчетный счет фонда «Могилевоблимушество» № 364290001315 в филиале № 700 – Могиловское областное управление ОАО «СБ «Беларусбанк», код 536, УИИ 700052050.

Для участия в аукционе в извещении срок фонд «Могилевоблимушество» подается заявление на участие в аукционе с приложенным следующим документам:

Полное наименование и местонахождение покупателя акций	Приобретатель: открытое акционерное общество «Полшицкий комбинированный завод», 22212, Боровицкий район, Д. Лошица.	Форма и порядок оплаты акций: безналичным перечислением денежных средств в соответствии с правилами заключения сделки на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Полное наименование и местонахождение продавца акций: частное унитарное предприятие по цементам «ЗСПС», г. Минск, переулок Дунайский, дом 710.	Компьютерно, по адресу: номер намеревается приобрести покупателя: 64980	Адрес, по которому будут зачисляться сделки купли-продажи: ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а.
Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которого	Цена, по которой покупатель намерен приобрести акции: минимальная цена – не ниже 10 000 руб.	Дата начала срока покупки акций: 2 мая 2012 года.
		Дата окончания срока покупки акций: 31 октября 2012 года.

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 22 МАЯ 2012 Г. В 11.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА:

№ п.п.	Адрес земельного участка, кадастровый номер	Площадь земельного участка, га	Наличие инженерных сетей	Начальная цена (бел. руб.)	Задаток (бел. руб.)
1.	Минская обл., г. Несвиж, ул. Несвижская, 59 к/н 624250100001004188	0,0979		30 000 000	5 000 000
2.	Минская обл., г. Несвиж, ул. Радзивиловская, 58 к/н 624250100001004486	0,0950		20 000 000	3 000 000
3.	Минская обл., г. Несвиж, ул. Колосовская, 52 к/н 624250100001004235	0,0960		20 000 000	3 000 000
4.	Минская обл., г. Несвиж, ул. Васильковская, 39 к/н 624250100001004485	0,0970	Водоснабжение, электро-снабжение, газоснабжение, канализация	21 000 000	3 000 000
5.	Минская обл., г. Несвиж, ул. Васильковская, 45 к/н 624250100001004480	0,1150		24 000 000	3 000 000
6.	Минская обл., г. Несвиж, ул. Весенняя, 9 к/н 624250100001004489	0,1301		40 000 000	7 000 000
7.	Минская обл., г. Несвиж, ул. Зеленая, 36 к/н 624250100001000612	0,0962		60 000 000	9 000 000
8.	Минская обл., г. Несвиж, ул. Ленинская, 61 к/н 624250100001004093	0,1367		63 000 000	10 000 000

Земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома имеют ограничение в использовании – охранная зона электропередачи напряжением до 1000 вольт:

- по ул. Несвижской, 59 на площади 0,0004 га;
- по ул. Радзивиловской, 58 на площади 0,0046 га;
- по ул. Васильковской, 39 на площади 0,0036 га;
- по ул. Васильковской, 45 на площади 0,0080 га.

Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома в г. Несвиже, ул. Весенняя, 9 имеет ограничения в использовании:

- на площади 0,0286 га – охранная зона сетей и сооружений водоснабжения;
- на площади 0,0022 га – охранная зона сетей и сооружений водоснабжения;
- на площади 0,0022 га – охранная зона сетей и сооружений водоснабжения.

Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома в г. Несвиже, ул. Зеленая, 36 имеет ограничения в использовании:

- на площади 0,0962 га – водохранилище зона пруда Девичий,
- на площади 0,0022 га – охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт.

Условия для победителей аукциона: внесение в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона платы за земельный участок, возмещение расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка; осуществление в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении земельного участка государственной регистрации права на земельный участок в установленном порядке технической документации с целью заключения соглашения на строительство жилого дома, занятия (освоения) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации прав на него; снятия на занимаемом земельном участке плодородного слоя из-под пятен застройки и использования его для улучшения плодородия усадебных земель.

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 22 МАЯ 2012 Г. В 11.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

№ лота	Адрес земельного участка, кадастровый номер	Площадь земельного участка, га	Наличие инженерных сетей	Начальная цена (бел. руб.)	Задаток (бел. руб.)
1.	Минская обл., Несвижский р-н, аг. Гришковичи, ул. Интернациональная к/н 624280601601000267	0,0076	Водоснабжение, электроснабжение	274 442	20 000

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка; осуществление в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении земельного участка государственной регистрации права на земельный участок в установленном порядке технической документации с целью заключения соглашения на строительство жилого дома, занятия (освоения) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации прав на него; снятия на занимаемом земельном участке плодородного слоя из-под пятен застройки и использования его для улучшения плодородия усадебных земель.

Задаток перечисляется в срок по 21 мая 2012 г. на р/с: 3642200070020 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код 523, г. Несвиж, УИИ 600038472, получатель платежа – Несвижский районный исполнительный комитет.

Заявление на участие в аукционе с прилагаемыми к нему документами принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, г. к. 221, тел. (0-1770) 55705. Последний день подачи заявок – 21 мая 2012 г. до 17.00.

У суд Рычэцкага раёна Гомельскай вобл. паступіла заява аб а'б'яўленні памерлым Бажанька Аляксандра Сяргеевіча, 16 лістапада 1989 года нараджаны, ураджэнца в. Броннае Рычэцкага раёна Гомельскай вобл., які прахваяў у в. Бронна-в. в. чур. Вяроўчанармайскай, д. 97 Рычэцкага раёна. Прасімі грамадзян і юрыдычных асоб, якія маюць звесткі пра Бажанька А.С., павадзіць іх суду Рычэцкага раёна на працягу двух месяцаў з моманту публікацыі.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕВЕДИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ по продаже земельных участков в Жайновском районе Брестской области в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ лота	Адрес участка/ кадастровый номер	Кадастровый номер	Общая площадь (га)	Целевое назначение использования участка	Начальная цена продажи аукциона (руб.)	Сумма задатка (руб.)	Раск. по подг. задатка (руб.)	Размер залога, применяемый на аукционе (руб.)	Характеристика инженерных коммуникаций и сооружений на участке
1	Равайтский с/с, аг. Равайтца, ул. Кленовая, 2	122582403101000424	0,1629	Строительство и обслуживание жилого дома	7 132 740	1 460 000	1 517 932	1 766 401	ограничений в использовании земель нет
2	Равайтский с/с, аг. Равайтца, ул. Кленовая, 4	122582403101000425	0,1664	Строительство и обслуживание жилого дома	7 469 860	1 490 000	1 231 690	1 804 353	ограничений в использовании земель нет
3	Равайтский с/с, аг. Равайтца, ул. Кленовая, 6	122582403101000426	0,1699	Строительство и обслуживание жилого дома	7 492 310	1 490 000	1 231 690	1 842 306	ограничений в использовании земель нет
4	Равайтский с/с, аг. Равайтца, ул. Кленовая, 8	122582403101000427	0,1738	Строительство и обслуживание жилого дома	7 802 060	1 560 000	1 231 690	1 884 595	ограничений в использовании земель нет
5	Равайтский с/с, аг. Равайтца, ул. Кленовая, 10	122582403101000428	0,1768	Строительство и обслуживание жилого дома	7 936 730	1 580 000	1 231 690	1 917 126	ограничений в использовании земель нет
6	Равайтский с/с, аг. Равайтца, ул. Кленовая, 12	122582403101000429	0,1806	Строительство и обслуживание жилого дома	8 107 310	1 620 000	1 231 690	1 958 331	ограничений в использовании земель нет
7	Равайтский с/с, аг. Равайтца, ул. Кленовая, 14	122582403101000430	0,1898	Строительство и обслуживание жилого дома	8 520 310	1 700 000	1 231 690	2 058 091	ограничений в использовании земель нет
8	Жайновский с/с, д. Щеглики, ул. Елоява 1	122580698601000222	0,1668	Строительство и обслуживание жилого дома	13 546 830	2 700 000	1 899 293	-	ограничений в использовании земель нет
9	Жайновский с/с, д. Щеглики, ул. Елоява 2	122580698601000223	0,1678	Строительство и обслуживание жилого дома	13 221 960	2 640 000	1 849 726	-	ограничений в использовании земель нет
10	Жайновский с/с, д. Щеглики, ул. Елоява 3	122580698601000224	0,1622	Строительство и обслуживание жилого дома	14 423 960	2 800 000	1 264 229	-	ограничений в использовании земель нет
11	Жайновский с/с, д. Щеглики, ул. Елоява 4	122580698601000225	0,1622	Строительство и обслуживание жилого дома	13 173 240	2 630 000	1 264 229	-	ограничений в использовании земель нет
12*	г. Жайновка, пер. Заводской, 17	122550100001002415	0,1302	Строительство и обслуживание жилого дома	56 433 890	11 280 000	1 639 957	-	0,1302 га – водохранилище зона пруда Вижар и канала Бельманьский, 0,1035 га – оранжированная зона сетей и сооружений газоснабжения и водоснабжения
13*	г. Жайновка, пер. Заводской, 19	122550100001002414	0,1317	Строительство и обслуживание жилого дома	57 084 050	11 410 000	1 487 409	-	0,1317 га – водохранилище зона пруда Вижар и канала Бельманьский, 0,1365 га – водохранилище зона пруда Вижар и канала Бельманьский, 0,0025 га – оранжированная зона сетей и сооружений водоснабжения, 0,0275 га – оранжированная зона сетей и сооружений канализации
14*	г. Жайновка, пер. Заводской, 23	122550100001002412	0,1365	Строительство и обслуживание жилого дома	59 164 560	11 830 000	1 529 679	-	0,1436 га – водохранилище зона пруда Вижар и канала Бельманьский, 0,1040 га – оранжированная зона линии электропередачи на трассе до 100кВ
15*	г. Жайновка, пер. Промысловый, 2	122550100001002411	0,1436	Строительство и обслуживание жилого дома	62 241 980	12 440 000	2 144 010	-	0,1310 га – водохранилище зона пруда Вижар и канала Бельманьский, 0,1040 га – оранжированная зона линии электропередачи на трассе до 100кВ
16*	г. Жайновка, пер. Промысловый, 4	122550100001002410	0,1310	Строительство и обслуживание жилого дома	56 780 640	11 350 000	1 563 477	-	0,1292 га – водохранилище зона пруда Вижар и канала Бельманьский, 0,0056 га – оранжированная зона сетей и сооружений водоснабжения, 0,0090 га – оранжированная зона сетей и сооружений газоснабжения
17*	г. Жайновка, пер. Промысловый, 6	122550100001002408	0,1292	Строительство и обслуживание жилого дома	56 087 140	11 210 000	1 398 189	-	0,1336 га – водохранилище зона пруда Вижар и канала Бельманьский, 0,1336 га – водохранилище зона пруда Вижар и канала Бельманьский
18*	г. Жайновка, пер. Промысловый, 8	122550100001002409	0,1336	Строительство и обслуживание жилого дома	57 907 580	11 580 000	1 557 132	-	0,1336 га – водохранилище зона пруда Вижар и канала Бельманьский
19*	г. Жайновка, пер. Промысловый, 10	122550100001002407	0,1332	Строительство и обслуживание жилого дома	57 734 210	11 540 000	1 544 889	-	0,1332 га – водохранилище зона пруда Вижар и канала Бельманьский
20*	г. Жайновка, ул. Дачная, 52	122550100001002406	0,1500	Строительство и обслуживание жилого дома	55 944 000	11 180 000	1 221 382	-	ограничений в использовании земель нет
21*	Явочевичи с/с, д. Запутье, ул. Садовая, 8	122584703101000108	0,1969	Строительство и обслуживание жилого дома	7 916 390	1 580 000	1 216 485	-	0,1969 га – водохранилище зона реки Мукавец
22*	Явочевичи с/с, д. Запутье, ул. Садовая, 8	122584703101000109	0,1968	Строительство и обслуживание жилого дома	7 912 310	1 580 000	1 216 058	-	0,1968 га – водохранилище зона реки Мукавец

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукциона по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462 и составе не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь и иностранные граждане и юридические лица, имеющие право владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками на территории Республики Беларусь на законных основаниях.

Перечень документов, представляемых участникам аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задаток); гражданство – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представление гражданина – нотариально удостоверенная доверенность. При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» на р/с № 301200002678 в филиале № 126 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 252, УИИ 290433924.

Победитель аукциона либо единственный участник несоответствующий аукциону, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной, увеличенной на 5%, цене объекта – в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несоответствующим в размере, определенном соответствующим протоколом аукциона торгов, осуществлять оплату за предмет аукциона, возместить расходы, понесенные бюджетом исполкома по предоставлению кадастровой документации и государственной регистрации земельного участка, а также компенсировать организатору аукциона расходы на подготовку и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изъятием и предоставлением участником аукциона документации, необходимой для его проведения (аконтактный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующем ведомости ознакомления участника); в течение 2 месяцев со дня получения уведомления из решения исполкома об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несоответствующего аукциону обратиться за государственной регистрацией права частной собственности на земельный участок; в присутствии а оценочного земельного участка в течение 1 года со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земельного участка, возмещения права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство); в счет получения полной информации о государственной регистрации создания земельного участка, возмещения права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство); в счет получения полной информации о государственной регистрации создания земельного участка, возмещения права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство); в счет получения полной информации о государственной регистрации создания земельного участка, возмещения права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство).

Аукцион состоится 24 мая 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Жайновка, ул.Кировая, 65 (зал заседаний) в 8.30 по адресу: г. Брест, ул. Комсомольская, 46.

Контактные телефоны: 231 92, 23 18 13, 23 45 56. Сайты: www.bgn.by и www.citybrest.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕВЕДИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Г. ОРШЕ

№ лп/п	Месторасположение земельного участка	Начальная цена продажи (руб.)	Условия заключения договора аренды	Инженерное обеспечение участка	Сумма задатка (руб.)
1.	Земельный участок по пер. Боровицкого, 15 в г. Орше площадью 0,1339 га. Кадастровый номер 24240000001012403	15 930 131	Срок договора – 50 лет. Целью использования земельного участка – для строительства и обслуживания жилого дома.	В квартале застройки по пер. Боровицкого, без расстояния земельный участок № 15, имеются сети водоснабжения, газоснабжения и электрической связи, с возможностью подключения к ним предлагаемого объекта. Централизованные сети хозяйственной канализации отсутствуют. Подключение водоснабжения возможно от сети водопровода по объекту «Сети водоснабжения, электроснабжения, провояды и подстанции района ЖЭП1-РП1 в Орше».	1 593 010
1.	Аукцион состоится в 11:00 22 мая 2012 г. в г. Орше в здании Оршанского горисполкома по ул				

■ Па новых правілах

У АПТЭКУ — ПРАЗ ПАЛІКЛІНІКУ

Адрасная падтрымка

Згодна з указам «Аб ільготным забеспячэнні лекавымі сродкамі асобных катэгорый грамадзян», інваліды 3-й групы, а гэта каля 135 тыс. чалавек, атрымліваюць права набываць з 50-працэнтнай зніжкай прэпараты для лячэння асноўных захворванняў, якія прывялі да інваліднасці. Акрамя таго, бясплатна будуць забеспячэныя лекамі дзеці да 3 гадоў — гэта каля 300 тыс. маленькіх пацыентаў.

Паводле слоў намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Беларусі Людмілы ЖЫЛЕВІЧ, у Беларусі ўсе пацыенты, якія атрымліваюць лячэнне ва ўмовах стацыянара, забяспечваюцца лекамі бясплатна. Аднак далей, пасля выліскі, лекі неабходна набываць за свой кошт. Паведавалі Міністэрствам аховы здароўя аналіз сітуацыі паказвае, што каля 60% хворых набываюць толькі частку вылісканых прэпаратаў, і дзесьці каля 40% сапраўды прытрымліваюцца лячэння. Інваліды ж 3-й групы — гэта, як правіла, людзі працэдурнага ўзросту, а таму вельмі важна, каб яны не абцяжарылі сваю групу, захоўвалі высокую якасць жыцця.

Што да малых пацыентаў, то іх бацькі будуць атрымліваць лекі ў дзяржаўных аптэках па рэцэптах, якія выпіша ўрач пасля агляду дзіцяці. Апошняе павінна знаходзіцца на ўліку ў дзяржаўнай арганізацыі аховы здароўя.

Кантрацэпцыю — пад кантроль

У абноўлены сёлета безрэцэптурны пералік лекаў не трапілі аральныя кан-

рацэптывы. Водпуск гэтай групы прэпаратаў па рэцэптах павінен вышэйшэ адказнасць жанчыне за сваё здароўе.

Як адзначае начальнік аддзела медыцынскай дапамогі маці і дзецям Міністэрства аховы здароўя Беларусі Алена БОГДАН, кантрацэптывы павінны прызначаць урач, а ніяк не сяброўка. Сёння ў краіне не больш за 30% жанчын абараняюць сябе ад нежаданага цяжарнасці менавіта такім чынам. І, па вялікім рахунку, гэты метад неабходна больш шырока прапагандаваць, паколькі жанчыны, якія прымаюць аральныя кантрацэптывы, будуць як мінімум двойчы на год наведваць урача-гінеколага, што дазваляе пра-сачыць дзейнасць прэпарата. Ужыванне

гарманальных прэпаратаў абавязкова павінна быць падкантрольным, паколькі ў адвартным выпадку можа выклікаць самыя негатыўныя наступствы — парушэнні магзавага кровазвароту, сардэчна-сасудзістай ўскладненні, рак малочнай залозы і г.д.

Дарэчы, калі жанчыны больш уважліва азнаёмяцца з інструкцыяй да любых аральных кантрацэптываў, а іх сёння ня-мала на фармынку краіны, то ўбачаць указанне вытворцаў: прымаць толькі па прызначэнні ўрача.

Дакумент на лекі

Ужо ў маі пацыентаў, якія знаходзяцца на дыспансерным ўліку з хранічнымі захворваннямі, пачнуць выклікаць ва

ўстановы аховы здароўя па месцы жыхарства для выліскі рэцэптаў на працяг лячэння.

Міністэрства аховы здароўя мае на мэце загадзя падрыхтавацца да лёнця, калі пачне працаваць новая сістэма ўзмацнення кантролю за рэцэптурным водпукам лекаў у аптэках. Па вялікім рахунку, на той момант не павінна быць ніякага ажыятажу і непаразуменняў з боку звычайных пацыентаў, паколькі магчымаць вылісваць рэцэпты на працяг лячэння атрымаюць памочнікі ўрача, урачы хуткай меддапамогі ў перыяд уздыму захваральнасці на грып і ВРІ, медработнікі прыватных клінік, спецыялізаваных навукова-практычных медцэнтраў, кафедраў медуніверсітэтаў і БелМАПА. Акрамя таго, пры выліскі з большыя пацыент будзе атрымліваць і рэцэпты на асноўныя прэпараты (рэцэпты на лютыя лекі будуць вылісваць толькі ўчастковыя ўрачы). Усе арганізацыі на сёння забяспечаны неабходнай колькасцю рэцэптурных бланкаў.

Міністэрства аховы здароўя Беларусі трымаецца ў сваіх дзеяннях пазіцыі цывілізаванага свету, дзе вельмі пільная ўвага надаецца папярэджванню самалячэння і ўзмацненню адказнасці ўрача за прызначэнне лячэння. Шэраг сусветных даследаванняў паказвае, што ў выпадках масавага прызначэння прэпаратаў пацыенты набываюць вялікую колькасць побочных эфектаў і новых праблем са здароўем. У нашай жа краіне дагэтуль бытуе масавае меркаванне адносна абсалютнай бяспечнасці ўсяго, што прадаецца ў аптэках без рэцэпта. Аднак урачам добра вядома, што лекі, якія ўжываюцца не ў належнай дозе і не па належнай схеме, з'яўляюцца, без перабольшання, ядам.

Святлана БАРЫСЕНКА



Фота Алены ЖЫЛЕВІЧ

Замкнёнасць — не на карысць літаратуры

Учора ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адкрылася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемазвязяў і нацыянальнай ідэнтыфікацыі».

Аляксандр Лукашанец, дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы, член-карэспандэнт НАН Беларусі, адзначыў, што нашта дзяржава ўдзяляе вялікую ўвагу духоўнаму развіццю грамадства, невыпадкова за сумасным інфармацыйным тэхналогіямі мы не страцілі кнігу. І сімвалічна, што надзвычайна важны для духоўнага жыцця грамадства тэмы, актуальныя навуковыя праблемы абмяркоўваюцца менавіта ў Акадэміі навук — інтэлектуальным цэнтры краіны.

Стасункі паміж літаратурамі павінны ўзмацняцца, бо адасобленасць, камернаасць, замкнёнасць ніколі не былі на карысць літаратуры і мовы, падкрэсліў акадэмік НАН Беларусі Уладзімір Гілашэў.

«Беларуская літаратура — адна з самых гуманых літаратур свету. Так на-навана лёсам», — упэўнены галоўны рэдактар часопіса «Полымя» Мікола Мятліцкі.

Асабліваці беларуска-рускіх літаратурных сувязяў у розных гістарычных перыядах, праблемы гарманічнага суіснавання рускай культуры з нацыянальнай, філасофія бачання свету ў творчасці класікаў і сучаснікаў, праблемы перакладу і многія іншыя абмяркоўваюцца на канферэнцыі, у якой бяруць удзел не толькі айчыныя навуковцы, але і вучоныя з Расіі і Польшчы.

Тацяна ВІЧЫК.

Здаровае харчаванне

ГАРБАТА І КАВА — НАПОІ НЕ ДЛЯ ХВОРЫХ

Чай і кава настолькі шырока выкарыстоўваюцца, што, як кажуць, не маюць патрэбы ў дадатковай рэкламе. Тым не менш, гэтыя напоі рэкамендуецца ўжываць да-лей не ўсім. Якой можа быць альтэрнатыва? Як атрымаць найбольшую карысць ад напоў? Тлумачыць прафесар Прафесарскага лячэбна-кансультацыйнага цэнтру БелМАПА, доктар медыцынскіх навук Іван БРАНІВЕЦ.

ПРА ВАДУ

— Для захавання і ўмацавання здароўя, павышэння працаздольнасці, актыўнага даўга-ляцця і высокай якасці жыцця чалавек павінен ведаць асноўныя правілы здаровага харчавання і прытрымлівацца іх усё жыццё. Паводле гэтых правілаў, у расчыненні і здаровага, і хворага павінны прысутнічаць у пэўных судноснах бялкі, тлушчы і вугляводы, мінеральныя кампаненты — макра- і мікраэлементы, вітаміны, харчовыя валокны (або, як іх скароцана называюць, клетчатка) і, вядома, вада.

Вада і напоі, прыгатаваныя на яе аснове, займаюць асаблівае месца ў нашым харчаванні. Вада з'яўляецца важнейшым фактарам, які вызначае структуру і біялагічныя вартасці бялкоў, нуклеінавых кіслот і ліпід-даў, гэта асноўнае асяроддзе шматлікіх хімічных рэакцыяў і фізіка-хімічных працэсаў. У нармальных умовах патрэба дарослага чалавека ў вадзе складае каля 40 мл/кг у суткі, а ў дзяцей груднога ўзросту гэта патрэба значна вышэй — 120-150 мл/кг.

У Беларусі найчасцей з напоў яе насельніцтва выкарыстоўвае чай, каву, какаву, кіслаі, кампаты, фруктовыя і фруктова-га-роднінныя сокі, квас, адвары з

раслін, мінеральныя воды, малочныя напоі і інш. На жаль, харчовы рынак зараз перагружаны энерганасчымі напоямі, да якіх неабябываа ставяцца дзеці, і якія, хутэй, шкодныя, чым карысныя.

ПРА ГАРБАТУ

— З раслін сусветнай флоры гатуюць разнастайныя чаі. Але ўсе яны адрозніваюцца ад сапраўднай гарбаты тым, што не змяшчаюць кафіену, які ёсць у чайным лісці. У залежнасці ад метад працоўкі лісця выплываюць чорны, зялёны, жоўты і чырвоны чаі. Для атрымання чорнай гарбаты лісця падвяргаюць завяльванню і ферментацыі, а для атрымання зялёнага — не.

У свежапрыгатаванай гарбаце ўтрымліваюцца 4 працэнты кафіену і тэабраміну, якія расшыраюць сасуды галаўнога мозга, узмацняюць сардэчныя скарачэнні; 18 працэнтаў дубільных рэчываў — танінаў і катэхінаў, якія разам з пекцінам звязваюць у кішчонцы халестэ-рын, солі цяжкіх металаў, перарашкаджаюць іх усмоктванню, спрыяюць прафілактыцы атэ-расклерозу. Зялёная гарбата, у адрозненне ад чорнай, змяшчае значна больш Р-актыў-ных рэчываў, а колькасць ка-фіену і тэабраміну ў іх адноль-кавая. У 2-3 сутачным настое

чорнай гарбаты павялічваецца колькасць кафіену і пурынавых злучэнняў. Такі напоі неспрыя-яльна ўплывае на абмен рэчыва-ў. Сярэдняя дзённая норма сухой гарбаты для здаровага чалавека — 10 г (або чайнага лыжка) на шклянку кіпеню.

Гарбата проціпаказана пры язвавай хворобе страўні-ка і дванаццаціперскай кішкі, хранічным гастрыце з павы-шанай кіслотнасцю, глаўко-ме, падагры, артрыяльнай гіпертэнзіяй. Не рэкамендуец-ца піць моцную гарбату перад сном, ва ўзбуджаным стане.

ПРА КАВУ

— Для прыгатавання кубка кавы бяруць 10-12 г парашку молатга зярна кавы, заліва-юць шклянкі кіпеню, настой-ваюць 5-7 хвілін. Пакідаць каву на працяглае час і зноў падагра-ваць не рэкамендуецца. Два-тры кубкі кавы ў дзень не ака-зваюць адметнага адмоўнага дзеяння на здаровы арганізм. Але працяглае ўжыванне вя-лікіх доз здаровым людзям можа прыводзіць да храніч-най інтаксікацыі: парушэння рытму сардэчнай дзейнасці, з'яўлення раздражняль-насці, неспакою і бяссонніцы, дрывання рук, палаччанага мочаспускання, неспрыянага скурнага свербу і г.д.

Для хворых людзей каву аб-мяжоўваюць або поўнасцю за-бараняюць. Нельга ўжываць каву людзям, якія пактуюць ад язвавай хворобы страўні-ка і дванаццаціперскай кішкі, гастрыту, бяссонніцы, павы-шанай узбуджальнасці нер-

вовай сістэмы, глаўкомы. З-за кафіену каву не даюць дзецям, не рэкамендуюць па-жыць.

ПРА «ЗАЛАТЫ КОЛАС»

— На жаль, у Беларусі па-куль яшчэ абмежавана прыма-няюць напоі, сываранна для якіх служыць здаровае абсмажа-нае зерне адборных злакавых культур — ячменю, жыта, аўса. Такія напоі не змяшчаюць кафі-ену і даюць неабходны макра- і мікраэлементы — калій, каль-цыій, магній, натрыі, фосфар, жалеза, медзь, цынк, марганец. Напоі са здаровага зярня яч-меню, жыта і аўса падыходзяць тым, каму нежадана ўжываць гарбату ці каву, могуць прыма-няцца ў лячэбна-прафілактыч-ных, дашкольных і школьных установах. Зараз яны гатуюцца ў Мінскім савораўскім вучыль-шчы, Ваеннай акадэміі, лётнай частцы ў Мачулішчах, некаторых дзіцячых установах. Галоўны дыетолог Віцебскай вобласці збіраецца ўкараніць напоі «За-латы колас» у лячэбных устано-вах рэгіёна.

Напоі «Залаты колас» складаецца са здаровага зярня ячменю (75 працэнтаў), аўса (15 працэнтаў) і жыта (10 працэнтаў). Сумесь абсмажа-нага здаровага зярня засы-паюць у гарачую ваду (1-2 чай-ныя лыжкі на шклянку вады), даводзяць да гатуўнасці, ад-стойваюць і наліваюць у кубкі, дадаючы цукар, малака або вяршкі. Піць цёплым.

Святлана БАРЫСЕНКА



36,6

ВАЙНА НА КЛЕТАЧНЫМ УЗРОЎНІ,

або Адкуль бярэцца алергія?

КАЛІ ўсе сістэмы і органы працуюць нармальна, то і «армія-абаронца» (наш імунітэт) у поўным парадку, імунныя рэакцыі — у норме. Калі імунныя рэакцыі слабейшыя — спецыялісты кажуць пра імунадэфіцытны стан, калі ж неадэкватна павышаныя — гэта ёсць алергія. Алергія працягваецца ў тым арганізме, дзе ў імуннай сістэме ўсё пайшо наперакос. Менавіта таму алергіі ў чыстым выглядзе практычна ніколі не сустракаюцца. У дзяцей-алергікаў заўсёды ёсць прыкметы імуннага дэфіцыту — частыя ВРВІ, іншая хранічная інфекцыя, хламіды, стафілакі і г.д., а ў дзяцей з дэянаставым імуннадэфіцытным станам заўсёды ёсць алергічныя рэакцыі.

Паводле слоў галоўнага навуковага супрацоў-ніка аддзела харчавання Навукова-практычна-га цэнтру НАН Беларусі па харчаванні, доктара медыцынскіх навук Элеаноры КАПІТОНАВАЙ, алергічная рэакцыя — гэта неадэкватная адказ імун-най сістэмы на фактары навакольнага асяроддзя. Імунная сістэма «перавышае свае паўнамоцтвы» і рэагуе на бяскрыўдныя, у прынцыпе, рэчывы (харчовыя бялкі, пыл, пылок раслін, лекі і г.д.) як на надзвычай небяспечныя. На моме ваенных дзеянняў гэта можна апісаць так: супраць казы, якая забудзі-ла і перабегла паграніччэ, выступаюць аўса... рэгулярныя войскі з авіяцыяй і ракетнай тэхнікай!

Алергічныя рэакцыі ляжаць у аснове такіх алер-гічных захворванняў, як бронхіальная астма, ата-пічны дэрматыт, алергічны рыніт і інш. Кожны ар-ганізм рэагуе на «свае» алергены: у некага гэта поўсць жывёл, а ў некага нават ткані ўласнага арганізма, напрыклад, храстовага або злучаль-нага або іншыя кампаненты абмену рэчываў, якія імунная сістэма прымае за чужокай і пачынае вы-нішчаць (гэта называецца аўтаімуннай рэакцыяй). Словам, пры алергіі размова заўсёды ідзе аб над-звычайным механізме абароны. Алергены, якія працякуюць бурную рэакцыю, толькі запуска-юць алергічныя рэакцыі, а іх прычына хваецца ў змененым стане самога арганізма.

Пры першай сустрэчы з алергенам спецыяльныя клеткі пачынаюць выраб «зброі пакарання» — спе-цыфічных антыцелаў. Пры наступным трапленні ў арганізм гэтых жа алергенаў імунная абарона ўжо напалатовае. Ваенныя дзеянні знешне працягваюцца моцным насмаркам, прыступам удудша, высыпкі на скуры, іншыя праявы амаль да смертнага небя-спечнага анафілактычнага шоку. І на ўсё жыццё імун-ныя клеткі «атрады спецназа» будуць захоўваць у сваёй памяці «партрэты» праціўніка. Пры гэтым адны «спецназаўцы» нападоюць імгненна і ладзяць трмі-новую расправу, а іншыя 4-5 дзён чакаюць «падма-цавання» і толькі пасля гэтага пачынаюць «баявы дзеянні» (алергічныя рэакцыі запаволеннага тыпу).

Алергія ўказвае на наяўнасць у арганізме сур'езных сістэмных парушэнняў. Менавіта таму жадае вывясць усе магчымыя алергены і на-далей пазбягаць іх прыводзіць толькі да знешняга паляпшэння стану: адтупляюць прыступы удудша, змяняюцца скурныя праявы і г.д. Аднак зменены стан арганізма застаецца, таму з'яўляюцца новыя алергены, а з імі — і новыя праявы алергіі.

Паводле міжнародных даных, у сучасным свеце да 60 працэнтаў насельніцтва пакутуе ад розных фор-маў алергіі. Прычыны таму мноства. Першае месца займае пагаршэнне здароўя рэпрадуктыўнай часткі насельніцтва — будучыя бацькоў. Нездаровы лад жыцця, пагаршэнне экалагічнай сітуацыі, захале-ненне тытунём, алкаголем, наркотыкамі, бескантроль-нае ўжыванне лекаў, залежнасць ад кавы, хуткае харчаванне, выкарыстанне ў побыце разнастайных выпраменьвальнікаў і г.д. непазбежна паніжае ре-зервы здароўя. У свеце навука ізнёмным заста-ецца меркаванне, што асновы здароўя чалавека закладваюцца ўнутрыабтробна і на першым го-дзе жыцця. На здароўе ў цэлым і імунную сістэму ў прыватнасці найбольшы ўплыў аказваюць:

- Гястоз (таксікоз) цяжарных. Гястоз — гэта фактычна «вайна» арганізма маці супраць плоду на імунным узроўні. Калі плод і выжывае ў гэтай вайне, то атрымлівае сур'езныя шкоды.
- Пагроза перарывання цяжарнасці.
- Захворванні цяжарнай жанчыны, прыма-ненне лекавых прэпаратаў падчас цяжарнасці, асабліва ў першым трыместры.
- Неспрыяльны ўмовы жыцця і працы жан-чыны да і асабліва падчас цяжарнасці, наяўнасць экалагічнай/прафесійнай шкоды, у тым ліку праца на камп'ютарнай тэхніцы ў першым трыместры цяжарнасці.
- Нездаровае харчаванне, дысбаланс ка-рысных рэчываў, вітамінаў і мікраэлементаў.
- Заўчасныя роды.
- Раньне «знаёмства» малага з харчовы-мі і іншымі алергенамі — прымяненне сумесяў на аснове каровінага малака, раньне (раней за 5 месяцаў) увядзенне прыкорму без асаблівых падстаў, парушэнне гігіенічных патрабаванняў па доглядзе за малым, бруд у доме, пасіўнае курэн-не, адсутнасць добрай вентыляцыі, празмернае выкарыстанне бытавой хіміі, дзіцячых касметыкі, набываць у выпадковых гандлёвых пунктах прад-меты догляду і цацкі.

- Бескантрольнае выкарыстанне антыбі-ётыкаў, іншых лекаў без прызначэння ўрача, сродкі народнай медыцыны.
- Кішчачны дысбіёз. Склад кішчачнай мікрафлоры вельмі цесна звязаны з імуннымі рэакцыямі. Пры паталагічным змяненні імунных рэакцый заўсёды развіваецца і змяненне складу кішчачнай мікрафлоры. Пры гэтым арганізм пачынае змагацца з уласнай мі-крафлорай і актыўна яе падаўляе. Гэтым тлумачыцца то, што «падслаленне» ў кішчачнай нармальнай кішч-чачнай мікрафлоры — курс лячэння прабіётыкамі — дае толькі часовае і досыць непрацяглае эфект.

СУХОСНЫЯ МЕТАДЫ ДЫЯГНОСТЫКІ І ЛЯЧЭННЯ АЛЕРГІЎ ДЗЯЦЬ

Перш за ўсё неабходна адказаць на пытанне: «Чаму менавіта ў гэтага дзіцяці з'явілася менавіта такая праява алергіі і менавіта ў гэты час?» Аснова паспяховай дыягностыкі і лячэння — разабрацца ў індывідуальных асаблівасцях арганізма. Лабараторная дыягностыка ўключае агульны аналіз крыві, пашыраны біяхімічны аналіз крыві (часам да 50 параметраў), поўнае даследаванне імунна-га статусу, спецыфічную алергядыягностыку (уз-ровень агульных і спецыфічных імунглабулінаў), бактэрыяльнае даследаванне кішчачнай, насалот-кі, даследаванне функцыі эндакрыннай сістэмы (шчытападобнай залозы, надкрыжніцкай), страўні-кава-кішчачнага тракта, іншыя даследаванні.

АГУЛЬНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ НАРМАЛІЗАЦЫІ ЗДАРОЎЯ

1. Карэцыя харчавання — грудное кармленне не менш за 1 год пры вытрымліванні маці гіпаалер-геннай дыеты, увядзенне прыкорму не раней за 5 месяцаў жыцця (калі няма спецыяльных паказан-няў), паўнацэннае харчаванне. Строгія дыеты без паўнацэннай замены прадуктаў пры іх пераносна-сці замест станючага эфекту могуць прывесці да ўзмацнення праў алергіі.
2. Гігіенічны догляд — «гіпаалергенны» побыт, загартоўка, дастатковае знаходжанне на свежым паветры, фізічная актыўнасць, паўнацэнны сон.
3. Правільнае выхаванне — стаўрэнне цёплай сямейнай атмасферы, даступнае растлумачэнне дзіцяці метадаў лячэння і абмежаванняў.

Многія бацькі прымяняюць сродкі народнай ме-дыцыны, часам з вялікім поспехам. Але гэта вельмі індывідуальна, тым больш што ў 60 працэнтах вы-падкаў бывае проста эфект плацэба — псіхатэра-пеўтычнае ўздзеянне.

Святлана БАРЫСЕНКА

«НАША ЗВЫШЗАДАЧА — АДКРЫЦЬ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ БЕЛАРУСАЎ»

Што можна расправесці новага ў такой, здаецца, заезджанай уздоўж і перапак тэме, як «турыстычны патэнцыял Белару-сі»? Прызначна, ідучы на сустрэчу з вядучым забяўляль-на-пазнавальнай праграмы «Всё пупіём» Сяргеем Шынкаркам, я была настроена вельмі скептычна. Але Сяргей з парога перабіў гэты настрой, прыгаворваючы мноства гісторыяў пра ад-метныя людзей і мясціны — адна за адна цікавейшыя.

— Не магу зразумець, ча-му беларусы ахвотней едуць у Сірыю ці Францыю, а ўласнай краінай грэбуюць? — гарачыцца тэлеведучы. — Маленкі прыклад: нека спытаў у свайго добрага сябра: «Калі ты апошні раз быў у Брэсцкай крэпасці?». Высветлілася — ніводнага разу не быў... І гэты чалавек 30 гадоў жыве ў Гэтары!

Гэта, уласна, і ёсць адна з задач праграмы — расказаць беларусам пра нашу ж зямлю. Прычым, каб ураціць гледча, можна расказаць як нешта пры-чыпова новае, так і раскрыць у, здавалася б, агульнавядомых рэчах і фактах новыя грані. У выніку мусяць атрымацца не на-вуковая праца, а свеаеаблівы тэлевізійны турыстычны буклет — каб чалавек убачыў яго і ска-заў: аху тут!

Другі аспект — людзі, якія па закліку сэрца і нейкай унутра-шняй патрэбе займаюцца выса-кароднай справай адраджэння традыцый і абрадаў, турыстыч-ных аб'ектаў, увогуле родных мясцін. Такія, як адзін з жыха-роў самага маленькага горада Беларусі, Дзісны, — айцец Ге-надзь. Пад кіраўніцтвам гэтага святара, напрыклад, была ад-ноўлена Уваскрэсенская царква — адзін у адзін да арыгінала. Акрамя таго, ён з жонкай 20 гадоў аднаўляў «з нуля» стара-даўні маентак (так званы палац — летнюю рэзідэнцыю Дараж-чынаў) на мяжы горада. Ад бу-дынка застаўся толькі кавалек сцяны 1,5 на 1,5 метра — але айцец Генадзь здолеў па фота,

магілёўскую ратушу. Я калі аб ёй даведваўся, то, як ты казаў, рэшткі лісыны дубка ўсталі. Ра-тушу ў Магілёве высталяе ўсю каву вайну, а забурлылі яе ўжо ў 50-я гады, калі ішла барабца з рэлі-гіяй (хоць прычым тут рэлігія да ратушы?). а на месцы будынка паставілі кола агляду. У наш час ужо Прэзідэнт прыехаў у Магі-лёў, убачыў гэтую карціну і рас-парадзіўся кола прыбраць. Ра-тушу ж аднавілі па фота, цяпер там размешчаны музей. І такіх выпадкаў — вагон!

— Калі ў тэлепраграму пры-ходзіць новы вядучы, адбыва-ецца адно з двух: або ён пад-ладжваецца пад фармат, або фармат змяняецца пад яго. У нашым выпадку...

— Безумоўна, будучы пазныч-скае, мы ж няспына разві-ваемся. У найбліжэйшы час, напрыклад, з'явіцца новыя за-стаўкі, дэталі афармлення. У мя-не ёсць некалькі задумаў, якія будзем спрабаваць рэалізаваць. На жаль, адна дакладна не пой-дзе — каб пра той ці іншы год, вёску (а мы не бярэм абласныя цэнтры, найцікавейшыя менавіта невялікія гарады) расказвалі іх ураджэнцы — цяперашнія «зор-кі» беларускай эстрады. Боль-шасць з іх ад гэтай прапановы адрысціліся.

— Ці бывае так, што сюжэты вайшай праграмы дублююцца з іншымі, напрыклад, з праектам «Зямля беларуская»?

— Часам мы сапраўды пера-скажам, але гэта натуральна — у нас усё ж вельмі маленькая краіна. І я абсалютна не лічу та-кіх паўторы чымсьці страшным. Наадварот, чым больш будзе та-кіх перадач, тым больш усе мы разам будзем развіваць і рухаць наперад той самы «унутраны ту-рызм».

Гутарыла Віктарыя ЦЕЛЯШУК.

■ Экслібрис «Звезды»

Няходжаны Сусвет

Мікола Мятліцкі. «Чалавек падымае неба»

Вершы і паэмы. «Четыре четверти», 2012.

І голас быў аддадзены Сусвету — Парыўны напамінак аб Яямі. Хто сатварыў яе, маю план

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2012 года

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	в (в миллионах белорусских рублей)	
				01.01.2011	01.01.2012
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	3.1	45672,7	17948,0
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		56,4	28,7
4	Средства в Национальном банке	1103	3.2	149216,2	48404,8
5	Средства в банках	1104	3.3	155449,5	30401,7
6	Ценные бумаги	1105	3.4	15675,0	18610,7
7	Кредиты клиентам	1106	3.5	469685,7	228620,7
8	Производные финансовые активы	1107		-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	3.6	66,5	66,5
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	3,7	173152,9	79486,2
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	3,8	21668,5	28011,2
12	Прочие активы	1111	3,9	65011,0	49840,9
13	ИТОГО АКТИВЫ	11		1095654,4	501425,7
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201	3.10	-	15766,3
16	Средства банков	1202	3.11	105965,5	29794,0
17	Средства клиентов	1203	3.12	669292,5	262009,6
18	Ценные бумаги, выданные банком	1204	3.13	88181,7	72632,1
19	Производные финансовые обязательства	1205	3.14	11,2	93,5
20	Прочие обязательства	1206	3.15	15905,3	11806,0
21	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	120		879356,2	392710,5
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211	3.16	46586,9	46540,4
24	Эмиссионный доход	1212		-	-
25	Резервный фонд	1213		7171,0	7060,6
26	Фонд переносимости статей баланса	1214	3.17	147079,9	43714,2
27	Накопленная прибыль	1215	3.18	15460,4	11499,0
28	ВСЕГО КАПИТАЛ	121		216296,2	108724,2
29	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	12		1095654,4	501425,7

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2011 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	в (в миллионах белорусских рублей)	
				2011 год	2010 год
1	Процентные доходы	2011		62184,5	33374,3
2	Процентные расходы	2012		47734,0	19961,1
3	Чистые процентные доходы	201	4.1	14450,5	13413,2
4	Комиссионные доходы	2021		34853,2	19405,5
5	Комиссионные расходы	2022		9282,0	3368,2
6	Чистые комиссионные доходы	202	4.2	25571,2	16037,3
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	4.3	2,8	3,8
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	4.4	1003,6	47,8
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	4.5	39240,9	12704,0
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	4.6	1679,4	(947,1)
11	Чистые отчисления в резервы	207	4.7	38454,7	2606,2
12	Прочие доходы	208	4.8	34644,4	27847,4
13	Операционные расходы	209	4.9	68073,3	59299,6
14	Прочие расходы	210	4.10	4923,1	3567,5
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		5136,7	3633,1
16	Налог на прибыль	212		1052,0	1424,7
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		4084,7	2208,4
18	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях			168,0	110,0
19	Разводненная прибыль на простую акцию	23		-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2011 год

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль (убыток)	Фонды переносимости статей баланса		Всего капитал
							7	8	
Раздел I. За год, предшествующий отчетному									
1	Остаток на 01 января 2011 года	3011	22575,6	-	6458,9	4381,6	16179,1	49595,2	
2	В том числе: результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок	30111	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения статей капитала	3012	23874,8	-	601,7	7117,4	27535,1	59129,0	
4	В том числе: 2.1 Совокупный доход	30121	X	X	X	2208,4	9119,9	11328,3	
5	Направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	X	600,0	(600,0)	X	-	
6	Операции с учредителями (участниками):	30123	-	-	X	(1246,6)	X	(1246,6)	
7	Внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	X	X	X	-	
8	Выплата дивидендов акционерам	301232	X	X	X	(1246,6)	X	(1246,6)	
9	Операции с собственными выпущенными акциями	301233	-	X	X	X	X	-	
10	Перераспределение	30125	1551,3	-	(1121,6)	(91,6)	(338,1)	-	
11	Прочие изменения	30126	22323,5	-	1123,3	6847,2	18753,3	49047,3	
12	Остаток на 01 января 2011 года	3013	46450,4	-	7060,6	11499,0	43714,2	108724,2	
Раздел II. За отчетный год									
13	Остаток на 01 января 2012 года	3013	46450,4	-	7060,6	11499,0	43714,2	108724,2	
14	Изменения статей капитала	3012	136,5	-	110,4	3961,4	103365,7	10754,0	
15	В том числе: 1.1 Совокупный доход	30121	X	X	X	4084,7	103365,7	107450,4	
16	Направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	X	110,4	(110,4)	X	-	
17	Операции с учредителями (участниками):	30123	-	-	X	(12,9)	X	(12,9)	
18	Внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	X	X	X	-	
19	Выплата дивидендов акционерам	301232	X	X	X	(12,9)	X	(12,9)	
20	Операции с собственными выпущенными акциями	301233	136,5	X	X	X	X	136,5	
21	Перераспределение	30125	-	-	-	-	-	-	
22	Прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-	
23	Остаток на 01 января 2012 года	3013	46586,9	-	7171,0	15460,4	147079,9	216296,2	

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2011 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	в (в миллионах белорусских рублей)	
				2011 год	2010 год
1	Прибыль (убыток)	30121		4084,7	2208,4
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212		103365,7	9119,9
2.1	В том числе: Передача основных средств	3012121		103365,7	9087,2
2.2	Передача незавершенных строительных работ и неустояченного оборудования	3012122		-	32,7
2.3	Передача ценных бумаг	3012123		-	-
2.4	Передача инструментов хеджирования	3012124		-	-
2.5	Передача прочих статей	3012125		-	-
3	ИТОГО совокупный доход	30121		107450,4	11328,3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2011 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	в (в миллионах белорусских рублей)	
				2011 год	2010 год
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	70100		63658,5	16358,5
3	Уплаченные процентные расходы	70101		(46887,7)	(16244,3)
4	Полученные комиссионные доходы	70102		34711,4	16220,5
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103		(9185,4)	(2865,0)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		2,8	3,8
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105		1003,6	6,7
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106		39240,9	9331,2
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107		1679,4	(860,4)
10	Прочие полученные доходы	70108		8742,9	398,3
11	Прочие уплаченные расходы	70109		(50995,6)	(33531,5)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110		(845,7)	(1200,5)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах – итог	701		41125,1	(12382,7)
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200		(3470,9)	1942,5
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201		(54011,4)	(325,7)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202		3588,0	282,5
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203		(-174116,4)	(-23575,4)
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204		3209,3	-
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205		73289,7	29766,3
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итог	702		(151511,7)	8090,2
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		(4362,4)	(637,6)
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301		6114,6	(6326,9)
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302		283766,4	72673,1
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	70303		7050,2	49722,3
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304		(-1612,2)	93,5
26	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305		(-58621,6)	(-38535,8)
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – итог	703		232335,0	76988,6
28	Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности	70		121948,4	72696,1
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100		(-3424,1)	(-50104,8)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101		7920,4	18544,3
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102		-	-
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103		-	23,0
34	Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71104		-	-
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71105		-	-
36	Приобретение бизнеса	71106		-	15291,2
37	Чистый поток денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности	71		4496,3	(-16246,3)
38	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
39	Эмиссия акций	72100		-	-
40	Выкуп собственных акций	72101		-	-
41	Выплата ранее выкупленных собственных акций	72102		136,5	-
42	Выплата дивидендов	72103		(-20,0)	(-17,5)
43	Чистый поток денежных средств, полученных от финансовой деятельности	72		116,5	(-17,5)
44	Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	73		56776,7	262,8
45	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74		183339,9	56695,1
46	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740		-	69194,1
47	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741		-	252532,0

ИНФОРМАЦИЯ о составе денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты	в (в миллионах белорусских рублей)	
	2011 год	2010 год
Денежные средства в кассе	19863,3	9579,2
Денежные средства в обменных пунктах	3527,1	2147,0
Денежные средства в кассе с режимом работы «продленный день»	-	-
Денежные средства в банках	5666,2	1604,9
Денежные средства в банках с кредитными инкассациями	-	-
Денежные средства для подготовки авансов	3141,3	375,2
Денежные средства в пути	13474,8	4241,7
Прочие средства платежа	-	-
Всего денежных средств	45672,7	17948,0
Корреспондентский счет в Национальном банке для внутривосстановительных расчетов	144035,6	24038,4
Корреспондентский счет в Национальном банке для расчетов в иностранной валюте	118,7	25,6
Корреспондентский счет в центральном (национальном) банке иностранных государств	-	-
Всего средств на корреспондентских счетах в Национальном банке и центральном (национальном) банке иностранных государств	144154,3	24064,0
Прочие счета до востребования в Национальном банке	-	-
Депозиты до востребования, размещенные в Национальном банке	-	-
Всего средств на счетах до востребования в Национальном банке	-	-
Условные депозиты, размещенные в Национальном банке со сроком погашения до трех месяцев	-	-
Условные депозиты, размещенные в Национальном банке со сроком погашения до трех месяцев	-	-
Всего средств на условных депозитах, размещенных в Национальном банке	-	-
Корреспондентские счета в банках-резидентах	5001,1	1052,8
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	57703,9	26129,3
Всего средств на корреспондентских счетах в других банках	62705,0	27182,1
Всего денежных средств и их эквивалентов	252532,0	



Ён мне неяк адразу не спадабаўся, гэты таўстун з умольна ўзнятай рукой. Майму шафэру ён, здаецца, таксама не спадабаўся, і нават больш, чым мне. Прынамсі, спыняцца шафэр нават і не падумаў...

Але тут вырашаю я, а не шафэр. — Тармазі! — загадала я ў думках, і шафэр, здзіўлена на мяне зірнуўшы, тым не менш паслухмяна націснуў на тормаз. Але не адразу, а праехаўшы яшчэ дзвесці каля ста метраў...

Супраць такой волінасці я нічога не мела. Хай прабяжыцца, яму карысна... вунь які тлусты!

Пасажыр аказаўся не толькі празмерна раскормленым, але і пахучым да немагчымасці. Калі ён, сапучы і аддыхваючыся, ўціснуўся, нарэшце, у салон, па ўсім аўтамабілі адразу ж распаўсюдзіўся рэзкі задушлівы смурод потнага, даўно нямытага цела, густа змешаны з застарэлым пахам хранічнага перагару. І яшчэ з чымсьці куды больш непрыемным...

Але не гэта галоўнае! Галоўнае тое, што я, здаецца, зноў памылілася з выбарам...

— Да горада падкінеце! — прахрыпеў таўстун, нават не зірнуўшы ў мой бок.

Нічога на гэта не адказваючы, я адразу ж ірванула з месца. Дакладней, не я, а мой шафэр (хоць гэта адно і тое ж). У цёплы перадвечаровы час на прамоі, нібыта страля, аўтамагістралі мы адразу ж разангалі наш серабрысты «Ягуар» да ста шасцідзесяці кіламетраў у гадзіну.

— Асяжароўнай, жанчына! — спалохана віскнуў таўстун. — Гэтэк і на той свет нядоўга!

Наконт таго свету таўстун, здаецца, меў рацыю... але як жа ён мог назваць мяне жанчынай, пратухлы курдзюк з салам?!
А таўстун, вельмі задаволены тым, што я ўсё ж паслухалася мудрай ягонай парады (гэта ён так вырашыў!) і кроху збавіла ход, згубіў да мяне ўсялякую цікавасць. Задаволена адрыгнуўшы і заплочыўшы пры гэтым вочы, ён паварушыўся крыху, выбіраючы аптымальную пазіцыю для сваёй неабсяжнай задніцы... а праз некалькі імгненняў ужо салодка соп, час ад часу нават усхрапваючы пры гэтым...

Што мне зусім нават не ўсімхалася. Хіба дзеля гэтага матляюся я цэлым летнім адвечаркам па бязлюднай шашы, каб проста даставіць да месца прызначэння чарговага тлустага ідыёта!

Так што, здаецца, прыйшоў час крыху змяніць сітуацыю!
Нават не крыху, а кардынальна...
Вось так, напрыклад!
Зараз побач з шафэрам (дакладней, са мной) паўсядзёў-паўляжэў некія змрочны няголены тып з таннай цыгаркай у залатазубым роце. Амаль адразу ён пачаў вытарэшчвацца на

маю паўпразрыстую блузку з глыбокім выразам на грудзях, а я, зрабіўшы выгляд, што зусім не заўважаю гэтага, націснула на газ.

«Ягуар» птушай ляцеў па шашы, у змрочнага тыпа з цыгаркай, без усялякага сумнення, меліся ў дачыненні да маёй сціплай персону нейкія няціпільныя, крымінальныя нават памкненні... Так што ўсё ішло, як па масле. Толькі чаму ён так марудзіць?

«Давай жа, давай, паўдурак!» — у думках падбадзёрвала я свайго пасажыра. — Дарога амаль бязлюдная, я тут — адна і ў поўнай твайго ўладзе, наўная безабаронная дзючынка! Не разумю, што цябе яшчэ утрымлівае, крэцін?!»

Нібы падслухаўшы патаемныя мае думкі, «паўдурак» (ён жа — крэцін, ён жа — змрочны тып з таннай цыгаркай у роце) выцягнуў з унутранай кішэні куртку невялікі мэрваляер і, злавоніў усміхнуўшыся, тыкнуў ім мне пад рэбры.

— Пікнеш — прыб'о! — без усялякай злосці і нават неяк ласкава папярэдзіў ён мяне. — Пакуль трымай прама, а метраў праз сто — звернеш на грунтавую дарогу! Усекала?!

Генадзь Аўласенка

жа — змрочны тып з таннай цыгаркай у роце) выцягнуў з унутранай кішэні куртку невялікі мэрваляер і, злавоніў усміхнуўшыся, тыкнуў ім мне пад рэбры.

— Пікнеш — прыб'о! — без усялякай злосці і нават неяк ласкава папярэдзіў ён мяне. — Пакуль трымай прама, а метраў праз сто — звернеш на грунтавую дарогу! Усекала?!

Генадзь Аўласенка

жа — змрочны тып з таннай цыгаркай у роце) выцягнуў з унутранай кішэні куртку невялікі мэрваляер і, злавоніў усміхнуўшыся, тыкнуў ім мне пад рэбры.

— Пікнеш — прыб'о! — без усялякай злосці і нават неяк ласкава папярэдзіў ён мяне. — Пакуль трымай прама, а метраў праз сто — звернеш на грунтавую дарогу! Усекала?!

Генадзь Аўласенка

жа — змрочны тып з таннай цыгаркай у роце) выцягнуў з унутранай кішэні куртку невялікі мэрваляер і, злавоніў усміхнуўшыся, тыкнуў ім мне пад рэбры.

— Пікнеш — прыб'о! — без усялякай злосці і нават неяк ласкава папярэдзіў ён мяне. — Пакуль трымай прама, а метраў праз сто — звернеш на грунтавую дарогу! Усекала?!


ШАШКІ

Пад рэдакцыйнай міжнароднага арбітра Мікалая ГРУШЭУСКАГА.



Яго, Міхаіла Цветава, вы бачыце на здымку. Па шашачнай кампазіцыі ён выступае за Ізраіль, дзе жыве і працуе. Але сваёй роднай старонкай лічыць Віцебшчыну, бо тут, у горадзе Гародок, прайшло яго дзяцінства. Канчаткова і беспаваротна зрабіў хлопчыка аматарам старадаўняй гульні падручнік А. Ракіціцкага «У дапамогу пачынаючаму шашысту». А ў 2006 годзе ўзначаліў аддзел кампазіцыі ў часопісе «Шашечный Израиль», які выдэе своеасабліва, і выддаў сваю кнігу пад назвай «Грані творчасці». У ёй аўтар раскажаў, што займаўся практычнай гульнёй у шашкі і выканваў норму кандыдата ў майстры спорту. Аднак кампазіцыя нястрымна захоплівала яго думкі і вольны час. Пасля сціслага хвалючага жыццяпісу кніга працягваецца аглядам сваёй творчасці — аб'ектыўным і самакрытычным.

А пачалося ўсё з пазіцыі В. Шошына:



Райм яе разгледзець і вам: белыя: с1, е1, h4 (3), чорныя: а3, а5, h6 (3). Парадаксальны першы ход, два варыянты паслужылі штуршком да творчай дзейнасці М. Цветава, камбінацыйнай і эцюднай. Яго далейшаму станаўленню, як кампазітара, садзейнічалі беларускія газеты: разгадваючы задумкі іншых аўтараў, юнак стаў выдумляць нешта новае, сваё. На электронны адрас вядучага звяздоўскай шашачнай рубрыкі ён даслаў пісьмо, у якім палічыў

неабходным падкрэсліць: «Вы былі маім трэнерам, выпраўлялі мае камбінацыі і змяшчалі іх у перыядычным друку». Тады Міхаіл атрымаў значок майстра спорту СССР. Ён і цяпер — вядучы складальнік праблем і эцюдаў-64 і 100 па іх якасці: быў майстрам ФМЖД, нядаўна яму ўручылі дыплом міжнароднага майстра. Вырасьліў замахнуцца і на званне міжнароднага гросмайстра па кампазіцыі. І першы крок аказаўся ўдачным: у міжнародным конкурсе «Беларусь-2010» ён набраў 40 балаў (1-е месца ў катэгорыі В і 4-е прызае ў катэгорыі С). Яго лепшая канструкцыя-лаўрэат ацэнена ў 75,33 ачка па месце. Яна заслужоўвае вашай увагі:

Белыя: 8, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 28, 41, 46, 47, 48 (13). Чорныя: 1, 4, 19, 24, 29, 30, 33, 36, 38, 39, 44, 45 (12). Выйгрыш.

Прозвішчы правільна рашыўшых будуць апублікаваныя.

СВОЙ КОНКУРС
Міжнародны гросмайстар ганаровай ступені Леанід Вітошкін (Гомель) прапанаваў ў ім чарговае заданне:

№ 16/4. Белыя: 10, 14, 15, 20, 28, 35, 39 (7). Чорныя: 3, 12, 21, 31, 33, 42 (6). Перамога белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўваіце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАШЭННІ
Калі ласка, праверце свае рашэнні ранейшых заданняў.

Аўтарскі-15 (П. Шклядаў): № 3. е3, е5, с1 (с3) b8, h6 (d2A), е3 (b2), g7+. A.(b2) g7 (a1) h8+ і № 4. f4, c1 г. д.

«Пагода ў доме»-8 (М. Грушэўскі). Дадатковае заданне: abB, h4, f4, e1 (e3) b2 (b6) bc3 (a5A) d4, c3x. A.(c5) d4 (f2) g3/h4, e1x. B.(d2) g3/h4, e5/f6x.

НАВОШТА ТАКІ ЗЯЦЬ?
Жыхар Баранавіч затрыманы, бо падазраецца ў тым, што ледзь не забіў жанчыну, якая магла стаць яго цешчай. Цяпер лёс далейшых сямейных сувязяў неакрэслены, бо гора-жаніху пагражае сур'ёзны турэмны тэрмін. 28-гадовы гарадчанін пасварыўся са сваёй нявестай. У канфлікт умяшалася маці дзючыны. Але ў ходзе сваркі малады чалавек схаліў сякерку і ўдарыў жанчыну па галаве. Пацяпелая трапіла ў бальніцу з пераломам касцей чэрапа.

Яна СВЕТАВА.

Яна СВЕТАВА.

СЁННЯ

Месяц Маладзік 21 красавіка. Месяц у сусор'і Авена.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	5.59	20.19	14.20
Віцебск	5.46	20.12	14.26
Магілёў	5.49	20.09	14.20
Гомель	5.50	20.02	14.12
Гродна	6.15	20.34	14.19
Брэст	6.19	20.30	14.11



Фота Марыны БЕЛУНКОВАЙ

ЗАЎТРА

Геамагнітная ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 736мм рт.сл. +9...+11°C +13...+15°C	МІНСК 729мм рт.сл. +11...+13°C +13...+15°C	МАГІЛЁЎ 735мм рт.сл. +11...+13°C +15...+17°C
ГРОДНА 735мм рт.сл. +8...+10°C +13...+15°C	БРЭСТ 737мм рт.сл. +7...+9°C +14...+16°C	ГОМЕЛЬ 740мм рт.сл. +11...+13°C +15...+17°C

...у суседзях

ВАРШАВА +15...+17°C	КІЕЎ +14...+16°C	РЫГА +15...+17°C
ВІЛЬНЮС +12...+14°C	МАСКВА +20...+22°C	С.-ПЕЦЯРБУРГ +10...+12°C

Абазначэнні:
■ — няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
■ — невялікія геамагнітныя узрушэнні
■ — слабая геамагнітная бура

ПРАДПРЫЕМСТВО

Предприятие изучает спрос на базу, включающую в себя:

склады (1, 2), гараж на 3 л. автомобили (3), открытую площадку (4), КПП (5) и АБК (6), расположенную по адресу: Гродненская обл., г.п. Зельва, как объект для сдачи в аренду. Возможна безвозмездная передача указанной базы (либо ее частей) — I, II, III, IV) гос. предпринятию.

Тел. 8 (017) 293 42 19, 293 47 12.
www.oaobest.by

У НАСТУПНЫМ НУМАРЫ


Міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь М.Г. СНАПКОЎ:

— У нас па-ранейшаму хапае прадпрыемстваў-гігантаў, якія прытрымліваюцца ў сваёй дзейнасці прынцыпаў натуральнай гаспадаркі.

ЛЕС ЧАКАЕ ДОБРААХВОТНЫХ ПАМОЧНІКАЎ

21 красавіка ў краіне стартуе агульнарэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу — 2012». Сёлета яна праводзіцца ў падтрымку мерапрыемстваў Года кнігі, абвешчанага Указам кіраўніка дзяржавы, і прысвячаецца 130-годдзю з дня народзіну Янкі Купалы і Якуба Коласа.

— Сёлета акцыя можа стаць рэкорднай па колькасці добраахвотных удзельнікаў: па папярэдніх ацэнках, з 21 па 28 красавіка на пасадкі лесу і добраўпарадкаванне тэрыторый ляснага фонду краіны выйдзе больш за 30 тысяч чалавек, — паведамліў у прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі.



Фота В.В.В.

Усяго за пяць гадоў, з моманту, калі ў Беларусі пачалі ладзіць акцыі, іх непасрэднымі удзельнікамі сталі каля 200 тысяч чалавек. Сяргей РАСОЛЬКА.

Міжнародны гросмайстар ганаровай ступені Леанід Вітошкін (Гомель) прапанаваў ў ім чарговае заданне:

№ 16/4. Белыя: 10, 14, 15, 20, 28, 35, 39 (7). Чорныя: 3, 12, 21, 31, 33, 42 (6). Перамога белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўваіце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

У НАСТУПНЫМ НУМАРЫ

Міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь М.Г. СНАПКОЎ:

— У нас па-ранейшаму хапае прадпрыемстваў-гігантаў, якія прытрымліваюцца ў сваёй дзейнасці прынцыпаў натуральнай гаспадаркі.

ЛЕС ЧАКАЕ ДОБРААХВОТНЫХ ПАМОЧНІКАЎ

21 красавіка ў краіне стартуе агульнарэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу — 2012». Сёлета яна праводзіцца ў падтрымку мерапрыемстваў Года кнігі, абвешчанага Указам кіраўніка дзяржавы, і прысвячаецца 130-годдзю з дня народзіну Янкі Купалы і Якуба Коласа.

— Сёлета акцыя можа стаць рэкорднай па колькасці добраахвотных удзельнікаў: па папярэдніх ацэнках, з 21 па 28 красавіка на пасадкі лесу і добраўпарадкаванне тэрыторый ляснага фонду краіны выйдзе больш за 30 тысяч чалавек, — паведамліў у прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі.

Усяго за пяць гадоў, з моманту, калі ў Беларусі пачалі ладзіць акцыі, іх непасрэднымі удзельнікамі сталі каля 200 тысяч чалавек. Сяргей РАСОЛЬКА.

Міжнародны гросмайстар ганаровай ступені Леанід Вітошкін (Гомель) прапанаваў ў ім чарговае заданне:

№ 16/4. Белыя: 10, 14, 15, 20, 28, 35, 39 (7). Чорныя: 3, 12, 21, 31, 33, 42 (6). Перамога белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўваіце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

У НАСТУПНЫМ НУМАРЫ

Міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь М.Г. СНАПКОЎ:

— У нас па-ранейшаму хапае прадпрыемстваў-гігантаў, якія прытрымліваюцца ў сваёй дзейнасці прынцыпаў натуральнай гаспадаркі.

ЛЕС ЧАКАЕ ДОБРААХВОТНЫХ ПАМОЧНІКАЎ

21 красавіка ў краіне стартуе агульнарэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу — 2012». Сёлета яна праводзіцца ў падтрымку мерапрыемстваў Года кнігі, абвешчанага Указам кіраўніка дзяржавы, і прысвячаецца 130-годдзю з дня народзіну Янкі Купалы і Якуба Коласа.

— Сёлета акцыя можа стаць рэкорднай па колькасці добраахвотных удзельнікаў: па папярэдніх ацэнках, з 21 па 28 красавіка на пасадкі лесу і добраўпарадкаванне тэрыторый ляснага фонду краіны выйдзе больш за 30 тысяч чалавек, — паведамліў у прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі.

Усяго за пяць гадоў, з моманту, калі ў Беларусі пачалі ладзіць акцыі, іх непасрэднымі удзельнікамі сталі каля 200 тысяч чалавек. Сяргей РАСОЛЬКА.

Міжнародны гросмайстар ганаровай ступені Леанід Вітошкін (Гомель) прапанаваў ў ім чарговае заданне:

№ 16/4. Белыя: 10, 14, 15, 20, 28, 35, 39 (7). Чорныя: 3, 12, 21, 31, 33, 42 (6). Перамога белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўваіце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

У НАСТУПНЫМ НУМАРЫ

Міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь М.Г. СНАПКОЎ:

— У нас па-ранейшаму хапае прадпрыемстваў-гігантаў, якія прытрымліваюцца ў сваёй дзейнасці прынцыпаў натуральнай гаспадаркі.

ЛЕС ЧАКАЕ ДОБРААХВОТНЫХ ПАМОЧНІКАЎ

21 красавіка ў краіне стартуе агульнарэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу — 2012». Сёлета яна праводзіцца ў падтрымку мерапрыемстваў Года кнігі, абвешчанага Указам кіраўніка дзяржавы, і прысвячаецца 130-годдзю з дня народзіну Янкі Купалы і Якуба Коласа.

— Сёлета акцыя можа стаць рэкорднай па колькасці добраахвотных удзельнікаў: па папярэдніх ацэнках, з 21 па 28 красавіка на пасадкі лесу і добраўпарадкаванне тэрыторый ляснага фонду краіны выйдзе больш за 30 тысяч чалавек, — паведамліў у прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі.

Усяго за пяць гадоў, з моманту, калі ў Беларусі пачалі ладзіць акцыі, іх непасрэднымі удзельнікамі сталі каля 200 тысяч чалавек. Сяргей РАСОЛЬКА.

Міжнародны гросмайстар ганаровай ступені Леанід Вітошкін (Гомель) прапанаваў ў ім чарговае заданне:

№ 16/4. Белыя: 10, 14, 15, 20, 28, 35, 39 (7). Чорныя: 3, 12, 21, 31, 33, 42 (6). Перамога белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўваіце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

У НАСТУПНЫМ НУМАРЫ

Міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь М.Г. СНАПКОЎ:

— У нас па-ранейшаму хапае прадпрыемстваў-гігантаў, якія прытрымліваюцца ў сваёй дзейнасці прынцыпаў натуральнай гаспадаркі.

ЛЕС ЧАКАЕ ДОБРААХВОТНЫХ ПАМОЧНІКАЎ

21 красавіка ў краіне стартуе агульнарэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу — 2012». Сёлета яна праводзіцца ў падтрымку мерапрыемстваў Года кнігі, абвешчанага Указам кіраўніка дзяржавы, і прысвячаецца 130-годдзю з дня народзіну Янкі Купалы і Якуба Коласа.

— Сёлета акцыя можа стаць рэкорднай па колькасці добраахвотных удзельнікаў: па папярэдніх ацэнках, з 21 па 28 красавіка на пасадкі лесу і добраўпарадкаванне тэрыторый ляснага фонду краіны выйдзе больш за 30 тысяч чалавек, — паведамліў у прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі.

Усяго за пяць гадоў, з моманту, калі ў Беларусі пачалі ладзіць акцыі, іх непасрэднымі удзельнікамі сталі каля 200 тысяч чалавек. Сяргей РАСОЛЬКА.

Міжнародны гросмайстар ганаровай ступені Леанід Вітошкін (Гомель) прапанаваў ў ім чарговае заданне:

№ 16/4. Белыя: 10, 14, 15, 20, 28, 35, 39 (7). Чорныя: 3, 12, 21, 31, 33, 42 (6). Перамога белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўваіце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

У НАСТУПНЫМ НУМАРЫ

Міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь М.Г. СНАПКОЎ:

— У нас па-ранейшаму хапае прадпрыемстваў-гігантаў, якія прытрымліваюцца ў сваёй дзейнасці прынцыпаў натуральнай гаспадаркі.

ЛЕС ЧАКАЕ ДОБРААХВОТНЫХ ПАМОЧНІКАЎ

21 красавіка ў краіне стартуе агульнарэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу — 2012». Сёлета яна праводзіцца ў падтрымку мерапрыемстваў Года кнігі, абвешчанага Указам кіраўніка дзяржавы, і прысвячаецца 130-годдзю з дня народзіну Янкі Купалы і Якуба Коласа.

— Сёлета акцыя можа стаць рэкорднай па колькасці добраахвотных удзельнікаў: па папярэдніх ацэнках, з 21 па 28 красавіка на пасадкі лесу і добраўпарадкаванне тэрыторый ляснага фонду краіны выйдзе больш за 30 тысяч чалавек, — паведамліў у прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі.

Усяго за пяць гадоў, з моманту, калі ў Беларусі пачалі ладзіць акцыі, іх непасрэднымі удзельнікамі сталі каля 200 тысяч чалавек. Сяргей РАСОЛЬКА.

Міжнародны гросмайстар ганаровай ступені Леанід Вітошкін (Гомель) прапанаваў ў ім чарговае заданне:

№ 16/4. Белыя: 10, 14, 15, 20, 28, 35, 39 (7). Чорныя: 3, 12, 21, 31, 33, 42 (6). Перамога белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўваіце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

У НАСТУПНЫМ НУМАРЫ

Міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь М.Г. СНАПКОЎ:

— У нас па-ранейшаму хапае прадпрыемстваў-гігантаў, якія прытрымліваюцца ў сваёй дзейнасці прынцыпаў натуральнай гаспадаркі.

ЛЕС ЧАКАЕ ДОБРААХВОТНЫХ ПАМОЧНІКАЎ

21 красавіка ў краіне стартуе агульнарэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу — 2012». Сёлета яна праводзіцца ў падтрымку мерапрыемстваў Года кнігі, абвешчанага Указам кіраўніка дзяржавы, і прысвячаецца 130-годдзю з дня народзіну Янкі Купалы і Якуба Коласа.

— Сёлета акцыя можа стаць рэкорднай па колькасці добраахвотных удзельнікаў: па папярэдніх ацэнках, з 21 па 28 красавіка на пасадкі лесу і добраўпарадкаванне тэрыторый ляснага фонду краіны выйдзе больш за 30 тысяч чалавек, — паведамліў у прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі.

Усяго за пяць гадоў, з моманту, калі ў Беларусі пачалі ладзіць акцыі, іх непасрэднымі удзельнікамі сталі каля 200 тысяч чалавек. Сяргей РАСОЛЬКА.

Міжнародны гросмайстар ганаровай ступені Леанід Вітошкін (Гомель) прапанаваў ў ім чарговае заданне:

№ 16/4. Белыя: 10, 14, 15, 20, 28, 35, 39 (7). Чорныя: 3, 12, 21, 31, 33, 42 (6). Перамога белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўваіце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».